

✓ Ба
10196

Жив Турскі

ЛЯСНЫЯ
САЛАДАТЫ

Дзяржкаунае Выдавецтва БССР
Мінск 1945



4376

Ба 10126

ІЛЬЯ ГУРСКІ

ЛЯСНЫЯ
САЛДАТЫ

Ангелесчо



Біл. нац. б-ка 1953 г. ба 10126

1994 г.

Дзяржаўнае Выдадзенчтво БССР

МІНСК 1945

2013.03.25

4376

FRANCIS
LAWRENCE

25.04.2009

I

Батальёны камісар Рыгор Гаращэні і маёр Сымон Дубраво,—ваенком з Палесся, а камандзір з Віцебшчыны,—яшчэ да вайны служылі ў адным палку і моцна паміж сабою здружыліся. Пасля бою пад Мінскам, дзе іх дывізія падбіла больш за чатырыста танкаў з корпуса Гудэрыяна і адступіла толькі па загаду камандавання, наглядзеўшыся як мучаца паaranеня, яны далі адзін другому слова, што калі адзін з іх будзе цяжка паaranены і не будзе ніякай надзеі на выздараўленне, каб другі яго прыстрэліў.

На Іваноўшчыне, што недалёка ад ракі Бярозы, разгарнуўся гарачы бой з немцамі, у якім быў цяжка паaranены Рыгор Гаращэні. Ён быў на самym небяспечным участку, з першым батальёнам, на ўскрайне дрымучага лесу, які цягнуўся на дзесяткі кілометраў, і стрымліваў націск цэлага палка, узмоцненага танкамі і дывізіёнай артылерый. Даведаўшыся, што камісар сцякае крывёю, — Рыгор Гаращэні быў паaranены ў грудзі, — маёр падпоўз да яго, каб аказаць дапамогу, а калі трэба будзе, то і выканаць сваё слова, хоць у яго і не паднімалася рука на зусім абяцслеўшага блізкага і дарагога яму чалавека, з якім прыняў усю сілу першага ўдару немцаў і адказаў ударам на ўдар.

Рыгор Гаращэні ў гарачцы біўся, як падстрэленая птушка, змагаючыся за жыццё. Ён то адкрываў павекі,

то закрываў, крывячыся ад болю. Рука сударгава цягнулася да акрываўленай гімнасцёркі. Яго душыла смага.

Маёр напаіў з флягі камісара, а потым спытаўся:

— Ну як, браток, справы?

— Дрэнь.

Сэрца ў Сымона Дубраво заныла, стала паскорана біцца. Ён бачыў, як камісар прагнуў жыцця. «Няўжо прыдзеца падняць руку на свайго лепшага друга, — думаў сам сабе маёр, — каб выкананы дадзеное калісьці слова. Я не магу гэтага зрабіць, не магу!» Ён разарваў гімнасцёрку і стаў перавязваць камісара.

Рыгор Гарашчэні адкрыў павекі і, нібы зразумеўши думку маёра, сказаў:

— Не трэба, а можа выжыву...

Сымон свабадней уздыхнуў, у яго як гара з плеч звалілася. Жылістаю рукою Сымон украдкам зняў з загарэлага салдацкага твару слязу. Зрабіўши перавязку камісару (несці з поля бою камісара не было каму), камандзір палка па-пластунску папоўз і, вырваўшыся з зоны артылерыйскага агню, прыгінаўшыся паміж дрэвамі, пайшоў на камандны пункт. Немцы, перагрупіраваўши сілы пасля інтэнсіўнай артылерыйскай падрыхтоўкі і апрацоўкі пярэдняй лініі з паветра, з новай сілай аднавілі атаку. Сляпцом лезлі п'яныя немцы, усцілаючы трупамі прасторы параненай зямлі.

Тры дні абараняў гэтые рубежі полк, што дало магчымасць адступающим частям Чырвонага войска адараўцаць ад праціўніка. Стаяла неймаверная гарачыня. Людзі, якія ўцякалі ад напасці, што так раптоўна нахлынула, ablіваліся потам і крывёю. Іх увесь час бамбілі і абстрэльвалі з самалётаў. Яны ішлі па пыльных дарогах вайны, са скарбам за плячыма і ішлі на ўсход, не ведаючы, дзе застановіцца і што іх чакае наперадзе.

Абапал дарог гналі жывёлу, — кароў і авечак, свіней, коней; стаяў такі пыл, што нельга было дыхнуць. У часе папаскі людзі дайлі кароў, частавалі малаком параненых чырвонаармейцаў, здойвалі малако на зямлю. А ў некаторых кароў вымя да таго параспірала, што яны не

маглі ісці, адставалі; па дарозе іх даразалі, а то і зусім кідалі.

Покатам ляжаў на Іваноўшчыне лес. Шугалі чародамі напалоханыя птушкі. Тырчэлі напалам перацятая медна-стволыя хвоі, кашлатыя елкі, хіліліся да долу ўбранныя ў белае белле, як маладзіцы, бярозы і нават купчасты дуб не ўстаяў супроць бога вайны—цяжкай артылерыі. З пашчапаных соснаў слязілася смала, павяла лісце на бярэзінах, расплатаўся магутны дуб, урэзаўшыся каржакаватымі сукамі ў зямлю, ablамаўшы сваю маладзец-кую чупрыну,

Яшчэ раніцаю тут ішоў бой. Сутыкнуліся дзве сілы. Гулі маторы. Самалёты апушкалі бомбавы груз. З карэн-нямі выварочвала дрэвы, высока ляцела ўгару зямля, засыпала людзей. Праз гушчар прайшлі танкі, падмяў-ши пад сябе маладыя сосны і ёлкі. Але людзі стаялі, стаялі насмерць. Немцы прайшлі гэты рубеж цаною вя-лікіх страт, іх было навалена горы.

Кананада пад поўдзень крыху аддалілася, але выраз-на чутны былі раскаты гармат. Бітва ішла жорсткая, крывепралітная. Немцы, не лічачыся са стратамі, ірвалі-ся ў глыбіню нашай абароны, на ўсход.

На полі нядайнага бою чутны былі людскія енкі і стогны, пахла чалавечым потам і крывёю, мерцвякамі. Дзіка іржалі коні, носячыся з сёдламі, без ездакоў, па скалечанаму полю. Недаспелае жыта было збіта дашчэнту, змешана з зямлёю.

У невялічкім акопе, каля кудравага дуба, на каманд-ным пункце першага батальёна, раскінуўшы руکі, гледзячы памутнелымі вачымі ў блакітнае неба, ляжаў тэлефаніст Дуброўскі са сціснутымі ў зубах канцамі правадоў. Ён да канца выканаў свой доўг, і, нават будучы мёртвым, сваім целам змагаўся за радзіму. Дуброўскі загінуў, як салдат. Пажаўцелы, як воск, яго твар быў спакойны.

Увесе скрамсаны, расціснуты, умяты ў зямлю ляжаў камандзір палка Сымон Дубраво, а недалёка ад яго стаяла застыўшае чорнае страшыдла, абларэлы нямец-

кі танк з парванымі гусеніцамі. Цела Сымона нельга было сабраць, яно было паракідана па акопе. Сымона смерць дорага абышлася немцам. Перад яго акопам, як снапы, валяліся трупы забітых немцаў.

На крушні ля дзікай ігруши, якая сіратліва стаяла на полі, уверх тварам, ляжаў рыжы прусак, у чыне обер-лейтэнанта. Крумкач выдэёубаў яму вочы.

Увесь палетак, адкуль немцы вялі наступленне, быў стаптаны, поле ўслана забітымі салдатамі і афіцэрамі. Над месцам бою кружыла груганнё.

У вёсцы Падцацкія, якая стаяла недалёка ад лесу, нікога не было, людзі пахаваліся ў суседніх вёсках. Сляпы лірнік, якога за руку вадзіў хлопчык увесь з'ездзы чорнаю воспаю, іграў псальмы, але яму ніхто нічога не выносіў. Стаміўшыся іграючы, старцы селі на прызбу адной з хат і, сагрэўшыся на сонцы, захраплі, прысвістваючы.

Ляскік Мірон Грыневіч і калгасны пастух Ігнат Шпакоўскі з болем у сэрцы аглядалі месца пабоіща, забітых людзей, пакалечаныя дрэвы. У лесе паракіданыя ляжалі гранаты, віントоўкі, нават кулямёт стаяў, а по-руч з ім ляжаў малады кулямётчык. Мірон цярпець не мог, калі галлё ў лесе валялася, не тое што каб зброя была непрыбранай. Ён сцягваў яе ў адно месца. А Ігнат усё бедаваў па жывёле, пярэстым племянным быку, што не ў час будзе напоены, альбо абкормяць канюшынаю, ці страцяць быка ў дарозе. Калгасны статак быў эвакуіраваны на ўсход.

Мужчыны былі ашаломлены сілай удара немцаў, але не гублялі галавы, чамусьці былі ўпэўнены, што немцы вайны не выйграюць. «Яны могуць далёка зайсці,—сам себе сказаў Мірон,—але назад не вернуцца». «Лезе прусак на палаці,—падумаў уголас Ігнат,—ды ў начоўках утопіцца».

Кананада сціхла.

— Дзе я?—пытаўся Рыгор.—У лесе? Пратаў чалавек. Эй, хто там?

— Мы, беларусы,—адказаў Ігнат.

— Хоць і палешукі мы, але чалавекі, — пады-

ходэячы, гаварыў Мірон. —У бядзе салдата не пакінем.
Не такі мы народ.

— Што вы тут робіце?

— Цябе сцерагом.

— А дзе мае людзі?

— Шмат іх тут засталося. А астатнія... нічога не скажаш, добра біліся. Што-ж, другія абернуць. А ты, чалавечка, жыві!

— А чым, дзядзька, сябе абкруцілі?—падняўшы галаву, звяртаючыся да Ігната Шпакоўскага, запытаўся Рыгор.

— Сцягам вашага палка,—расшпіліўшы палітон, сказаў Ігнат.—Сцяганосец прашыты з аўтамата.

— Пі-і-іцы!

Рыгор зноў страціў прытомнасць. На яго гімна-
сцёры запяклася кроў. Мужчыны напаілі камісара
крынічнаю вадою. Рыгор паварушыў галавою, пра-
ліў ваду, кроплі якой каціліся па яго твары.

Пахла смалою. Вавёрка, пераскокваючы з дрэва на
дрэва, абламала галінку, якая ўпала на Міронаву
шапку. Мірон, падняўшы галаву, патрос кулаком.
«Шкада, што нельга страліць,—падумаў сам сабе
Мірон,—а то быў-бы табе халэмус». У яго за плячыма
вісела тульская дубальтоўка, з якою ён ніколі не ра-
злучаўся. Часам жонка жартавала, што ён стрэльбе,
як палюбоўніцы, больш аддае ўвагі, чымся ёй, старой,
з якою век пражкыў.

Напаіўшы камісара, Мірон з Ігнатам скруцілі цы-
гаркі, адышліся, селі на пнях, закурылі. Яны заўва-
жылі барацьбу мурашак з гадзюкай. Мужчыны дзіві-
ліся, сваім вачам не верачы. Мурашкі так абляпілі га-
дзюку, што яна круцілася, як шкурат на агні, але ніяк
не магла ад іх вылазацца.

— Скажы ты, — загаварыў Мірон, — якая сіла! От
каб людзі, што жывуць на свеце, гэтак дружна ўзы-
ліся, то яны-ж у парашок сцерлі-б германца.

Хруснула сучко. «Каго там можа насіць?—падумаў
уголас Мірон. —Хада чалавечая, а павадка воўчая».

— Ці мала на свеце злыдняў,—адказаў Ігнат. —От,

скажам: гітлераўцаў не сеюць і не жнуць, яны самі ро-
дзяцца.

Мужчыны прыглядаліся, але нікога не было ві-
даць. Яны аблюбавалі месца для камісара, прышоўши
да выніку, што лепш яго на градзе да вечара за-
ставіць, сярод дубоў і клёнаў, вось толькі—як яны яго
перанясуць? Камісар быў хоць невялікага росту, але
груznым і, як ім здавалася, некалькі ацеслівым.

— Аднак хто там ходзіць?—не мог супакоіца
Мірон.—Калі чалавек, то чаго ён туляецца?

Ён углядаўся ў гушчар і, заўважыўши незнаёмага,
спытаўся:

— Чалавечка, ты хто, адкуль?

— А хто ты? Ды вас двое? Што вы тут робіце?

— Я тутэйшы чалавек, ляснік.

— А гэты?

— Калгасны пастух.

— А я думаў, што вы тут мёртвых абдзіраеце. У
мужыка зайдроснае вока, не любіць, калі што дзе ва-
ляеца.

— Не мерай на свой аршын!

— Чаго гэта ты так «распух»? — пытаўся ў Ігнат
незнаёмы.—Што гэта ў цябе? Па-а-какі!

— Адчапіся!—сказаў Ігнат.—Шмат будзеш ведаць,
хутка састарэаш.

— Ну, што,—зазначыў незнаёмы.—На падазы не-
калі людзям шкадаваў дрэва, а тут столькі лесу нава-
лілі.

— Нешта я цябе не ведаю.

— А помніш Ціта Пясецкага?

— А як-жа,— ажывіўся Мірон,—ён сальнікам быў.

— Вот калі,—усміхнуўся Ігнат.—Яшчэ некалі—яго біў.

— Ото-ж! Дык я яго сын, Віктар. Дзень добры,
мужчыны!

— Дзень добры! — вітаўся Мірон.

— Прызнацца, не пазнаў, — вітаючыся, гаварыў
Ігнат.—Ці даўно быў падшыванцам, а цяпер вырас, на
лес гледзячы. Мэрэм чалавек і не чалавек.

— А ты, Ігнат, усё са сваімі штучкамі.

— Дык ты адкуль, Віктар, куды?—пытаўся Ігнат.

— З Польшчы, дадому.

— Кажуць, што і яршоўскі канакрад, Сымон Бурачок, вярнуўся,—зазначыў Ігнат.

— Не брашы,—пярэчыў Віктар Пясецкі. — Дзе Ярши, гэта-ж мусіць недзе аж на Нёмане, а дзе Падцацкія?

— Добрае далёка чуваць, а дрэннае яшчэ далей.

— То вы мусіць мяне не чакалі?—пытаўся Віктар Пясецкі.

— Праўду кажучы,—гаварыў Мірон,—нават забыліся, што жыў на свеце такі чалавек. Каму гэта ў галаве?

— Ай, ай, ягамосці! Як на белую варону накінуліся і дзяюбуць,—нездаволена сказаў Віктар Пясецкі, прыграziшы: — Паскачыце, чырвоныя чэрці!

Пачуўся голас Рыгора. Віктар Пясецкі прыслухаўся. Рыгор з гарачкі гаварыў:

— Патронаў... Смаленск... Смаленск... Чаму маўчиць Мінск... Дайце Маскву...

— Хто там?—Віктар Пясецкі выняў рэвальвер. У яго з кішэні вынаў гадзіннік, відаць узяты ў забітага. Падышоўшы ён здзвіўся.—Што-о? Камісар? А вы, ягамосці, і не бачыце? Зараз яму будзе магіла!

— Гэта яшчэ што такое?—абурыўся Мірон.—Схавай рэвальвер!

— Ідзі ты!

— Каму гавораць?—схапіўшы кол, злосна крыкнуў Ігнат. — Сто-о-ой!

— Чыхаў я на вас! Скончылася пара камісараў! Няхай корміць чарвей!

— Ах ты шалудзька!—замахнуўся на Пясецкага Ігнат.—Знайшоўся мне гаспадар?! Пайшоў свінням хвасты круціць! Пэцкаль!

Разгарачыўшыся, Ігнат не заўважыў, што ў яго з-пад палітона паказаўся рог сцяга. Віктар Пясецкі гэта заўважыў.

— Добра, я табе гэтага не дарую!—злосна сказаў Пясецкі.—Век будзеш мяне помніць. Большэвік!

— Згінь з вачэй, іначай...—ледзь стрымліваў сябе Ігнат. — Прышоў тут парадкі наводзіць. Без цябе хлеб елі. Смурод!

Віктар Пясецкі, падняўшы з зямлі гадзіннік, у якім ён, наступіўшы нагою, раструшчыў шкло, злосна паглядзеў на мужчын і падаўся ў кусты, — «І чаму я яго не аходаў», — лаяў сябе Ігнат. — «Трэ́ было смальнусь ка-лом, то меней было-б клопату». Нездаволены самім сабою Ігнат сплюнуў.

— А ён можа нарабіць бяды, — гаварыў сам сабе Мірон. — Трэба табе, Ігнат, сыйсці.

— Праўду, чалавечка, кажаш, — зазначыў Ігнат і падаўся ў лес. — Далей ад ліха. А ты скажаш камісару, што сцяг я зберагу да прыходу нашых.

Мірон, задумаўшыся, моўкі стаяў. На трупе немца, які недалёка ляжаў, поўзала вялізная зялёная муха. Павярнуў вецер, ад трупа несла такім смуродам, што Мірон заткнуў нос. «Падла псінай пахне» — падумаў ляснік.

Зусім блізка хадзіла падгалістая дзікая каза, у яе ўвалісія бакі, тырчэлі рэбры. «Адкуль яна прыдзгала» — думаў ляснік. Зняўшы паволі з пляча стрэльбу, Мірон хацеў быў яе забіць, але, паглядзеўши на камісара, пашкадаваў яго трывожыць. Рыгор паварушыў галавою. Угледзеўши Мірона, ён зноў пытаўся:

— Дык хто ты?

— Ляснік.

— Што тут робіш?

— Цябе сцерагу, — паўтарыў Мірон.

— Навошта я табе спатрэбіўся?

— Не выпадае чалавека без дагляду кінуць, калі ён бездапаможны. Трэба не мець сэрца.

— Ой, грудзі, як хто пабіў.

— Пацярпі, братка! Увечары мы цябе перанясем у вёску, знайдзем фельчара.

— Не ведаю, ці я сніў, альбо ты з некім тут гаварыў?

— Прыцягнуўся якійсьці ліхадзей. Гудзе і гудзе над вухам, як камар, табе спаць не дае, дык мы яго прагналі.

— Дзе немцы? — запытаўся Рыгор.

— Далёка ўжо, — з болем у сэрцы гаварыў Мірон. — Але вы біліся, як салдаты. Дорага гэта немцам каштавала. Пра сцяг хочаш спытацца? Яго Ігнат так схавае, што ніякі сабака не знайдзе. Паляжы! От неяк-жа, братка, будзем жыць. Паправішся. Мы яшчэ паваюем.

— З голымі рукамі не палезеш у бойку, — падымаючыся, гаварыў Рыгор. — Я хачу прабрацца да сваіх. Прынясі мне сцяг. О-ой!

Рыгор асунуўся, у яго на лобе выступіў халодны ліпкі пот. Мірон занепакоіўся. Расшчапіўши Рыгору зубы, ён уліў яму ў рот вады. Рыгор цяжка ўздыхнуў, у яго з грудзей хлынула кроў. Улажыўши камісара вышэй, падклаўши пад галаву процівагаз, Мірон, адышоўшыся, задумаўся над словамі камісара: «З голымі рукамі не палезеш у бойку»; яму прышла ў галаву думка прыбраць да рук зброю, якая валялася на полі бою.

Рыгор, паставіўши крыху, зноў сцішыўся. У лесе стала ціха, як пасля навальніцы. Чутно было, як гулі пчолы, недалёка стукаў дзяцел, зашчабтала птушка, нейкая незнаёмая вуху Мірона, што ён аж паглядзеў у той бок, але яе не ўбачыў. Адышоўшыся, Мірон, сцягваў зброю да вывернутага дуба. Падвечар на полі бою з'явіліся немцы, яны, сагнаўши сялян з некалькіх вёсак, падбіралі зброю, хавалі забітых.

Каля дарогі, як гробы пасля дажджу, раслі бярозавыя крыжы, з каскамі наверсе. Салдат па некалькі кідалі ў магілу і ставілі адзін крыж. Афіцэраў хавалі па аднаму, і нават у трунах. На крайніх крыжах з каскамі ўжо сядзелі, каркаючы, вароны.

Мірон, зрабіўши з ельніку будан, паклаў там Рыгора, папярэдзіўши, каб ён сваімі стогнамі не выдаў сябе. Рыгор ляжаў ціха, слухаючы камарыны перазвон. А Мірон меркаваў, як выратаваць паскіданую ў варонку зброю, якую немцы маглі знайсці і забраць.

Маладыя дзяўчата — настаўніца з Падцацкіх Наста і яе сяброўка, студэнтка Медычнага інстытута, Марыйка, якія былі выгнаны, каб сцягваць забітых. — крыху

асвоіўшыся, пасмялеўшы, лаялі немца на чым свет стаіць, а той, не разумеочы мовы, лыпаў толькі вачыма. Сяляне ўсміхаліся.

— Чаго вас сюды прынесла нячыстая? — гаварыла Наста. — Чаго ты вылупіў вочы, як баран перад новымі варотамі? Дурань!

— Я, я, — лапатаў немец.

— Пэўна ты, — сцвердзіла Марыйка. — Жылі мы без вас, гора не ведаочы. Прывалакліся немаведама адкуль. Усё адно ўсіх вас перацягаем на могілкі. Думаеш, што ты данясеши ногі да свае Гертруды? Трасцу! Скулу ў бок!

— Найн, найн, — ківаў галавою немец.

— Ясна, што не, — іранізавала Наста. — Пацуکі вы няшчасныя! Гіцалі! Авечкі бязмозглыя! Вашапруды! Каб на вас чэрці смалу вазілі! Ператаўком вас тут, як мышэй! Не сабраць вам сваіх касцей! Гадзюкі!

— Нациорліх! — усміхаўся немец.

— Чаго ты выскаляеши, як свянцонае парасё на вялікдзень, — пачынала злавацца Марыйка. — Мне казалі — немцы, немцы. А вы тупыя, высокамерныя і чванлівыя, наглыя і жорсткія. Ваш «новы парадак» пашты прускімі іголкамі на жывую нітку. І чаму ты такі сумны, нібы ў цябе баліць галава? Усе вы кроены па фюрэравай мерцы. Вар'яты! Не бачыць вам Расіі, як сваіх вушэй.

— Я, я, — гаварыў немец. — Фюэрэр...

Немца паклікаў нейкі начальнік. На гэтым размова абарвалася. Сяляне пераносілі ў труне афіцэра, ад якога так пахла, што людзі насы пазатыкалі.

— Хлопцы, — гаварыў Мірон. — Кідай у варонку гэтую навалач. Потым прысыплем. А цапер бярыце вось гэтую зброю і нясіце хаваць. Прыкмечайце толькі ма-гілу. Потым раскапаем. Хто там у кустах?

— Не ведаеш Мікалая Дразда? — аказаўся адзін з мужчын. — Тут усе свае людзі. У яго жывот забалеў.

— Хутчэй забівай дамавіну, — гарачыўся Гальяш. — Баржджэй! З вамі прападзеш ні за нюх табакі. От маруда! Папоў парабак! Пайшлі!

Сяляне асцярожна неслі труну са зброяю, немцы становіліся ва фронт, аддавалі чэсць. Гальш, задаво-лены, пасміхаўся ў вус. Несучы труну праз канаву, што ішла каля роўнай, як струна, залітай асфальтам аўтатрасы, адзін з сялян спатыкнуўся. Забразгацела зброя. Мужчыны ледзь утрымалі труну. Гальш, не вытрымаўши, аблажкыў сялян моцным слайдом.

— Рускі нават на пахаванні не можа абыйсціся без лаянкі,—гаварыў на ломанай рускай мове афіцэр.—Мы гэта выведзем! Мы навядзем парадак!

— А ведаеце,—лебязіў перад немцамі Віктар Пясецкі. — Мне казалі, што на адным заводзе рускія абвясцілі барацьбу з «матам». І што вы думаеце? Знізілася вытворчасць працы. Дык няхай лающца, ягамосць, абы добра рабілі. Хе-хе-хе!

— Вы гэтым хацелі сказаць, што не трэба змагацца з «матам», каб не знізіць пахаванне немцаў?

— Што вы, бронь божа, у мяне гэтага і ў галаве не было. О, Езус! Я гатоў панам немцам служыць, чым магу. Хіба ж у мяне на плячах галавы няма?

— Дык кажаце, згодны служыць немцам (Віктар Пясецкі станоўча кіўнуў галавою), то будзеце за старасту. Але глядзіце, акуратна выконвайце нямецкія загады, бо іначай не доўга вам насіць галаву на карку. Дурную галаву з плеч далоў!

— Буду служыць панам немцам верна. У мяне з большэвікамі свае рахункі. Майго бацьку яны раскулачылі. Ён у Польшчу ўцёк. А які з яго кулак? Толькі таго, што лішнюю капейку меў...

— Зразумела, — перабіў афіцэр Віктара Пясецкага.—Толькі ведайце, што калі хоць у аднаго немца волас з галавы ўпадзе...

Пакуль афіцэр даваў інструкцыі старасту, сяляне пранеслі яшчэ дзве труны са зброяй. А Мірон з Настаю і Марыікаю за гэты час перанеслі ў другое месца камісара. Там, дзе ляжаў Рыгор, засталася яго шапка. Віктар Пясецкі з афіцэрам падыходзілі да Мірона, які ў гэты час закопваў у варонцы трупы нямецкіх афи-

цэраў. Угледзеўшы ідучага Віктара Пясецкага з афіцэрам, Мірон схапіў шапку камісара і кінуў яе ў яму.

— А дзе камісар?—падышоўшы, запытаўся Віктар Пясецкі.

— Памёр,—адказаў Мірон.—Хаваем...

— Шчасце тваё!—сказаў Віктар Пясецкі.—А, не давядзі бог, быў-бы ён жывы, то табе-б не здабраваць. А дзе Ігнат?

— Не ведаю.

— Ідзі на могілкі!

— А ты што за асэсар будзеш? Пакуль што мною пан афіцэр распарараджаўся.

— Стараста,—задраўшы нос, адказаў Віктар Пясецкі.

— Ага!—многазначна зауважыў Мірон.

— Я пошоль адпачыць,—звярнуўшыся да Віктара Пясецкага, сказаў афіцэр.—А ты тут глядзі, каб людзі працаўалі. Праз дзве гадзіны я тут буду.

Немец, увагнуўшыся, пайшоў у вёску Падцацкія, насвістваючы салдацкую песню. Віктар Пясецкі застаўся з Міронам з вока на вока.

— Што значыць «ага»?—запытаўся Віктар Пясецкі.

— Ого, так я табе і сказаў!

— Скажаш, дзе ты дзенешся,—пагражай Пясецкі.

— Калі табе вельмі так хочацца...

— Хачу ведаць.

— «Ага», значыць, на сабачы хлеб падаўся,—растлумачыў Мірон.—Служыў палякам, а цяпер немцам. Бацькаў... сын!

— Глядзі, Мірон, не памерці вам з Ігнатам сваёю смерцю!

— Ах ты гадзюка! — сціснуў у руках рыдлёўку Мірон, але ўгледзеўшы нямецкага салдата, астыў.—Бачыў колькі дрэваў навалена, а лес усё шуміць. Насупраці народу пойдзеш, галаву ад круцяць. Цьфу! Не хочацца толькі рук пэцкаць. Брыда!

— Ну добра, мы яшчэ з табой сустрэнемся, — злосна прагаварыў Віктар Пясецкі, трасучы рыжай бародкай. — Будзеш ты ў мяне на каленях поўзаць.

— Сыйдзі з вачэй! Сагнуўся, як свіны татка! Чуеш, не крой сэрца, бо калі раззлуося... Маць тваю!..

Стараста таропка пайшоў да дарогі, яго постаць нагадвала пытальнік. На блакітным небе адна другую абганялі хмари, згушчаючыся на ўсходзе. Ляснік з рыдлёукай стаяў, поўны рашучасці, на сэрцы ў яго кіпела, кулакі сціскаліся. Ён зусім не заўважыў, як да яго падышлі Марыйка з Настай, яны былі заклапочанымі.

— Як камісар? — запытаўся Мірон.

— Дрэнна, — адказала Марыйка. — Тэмпература... Пульс...

— Ты скажы мне, ён выжыве?

— Не ведаю.

— Мусіць не, — утолас падумала Наста. — Шмат крыві страціў.

— Шка-а-да, — многазначна сказаў Мірон. — Ён нам вельмі патрэбен.

— Будзем з апошніх сіл ратаваць, — гаварыла Наста. Перанясем да мяне, за ім патрэбен дogleяд. Ты, Марыйка, не здолееш пераліць яму кроў?...

— А дзе яе ўзяць? — пытаўся Мірон.

— У мяне можна было-б — адказала Наста.

— Гэта інтэрас! — загарэўся Мірон. — Як?

— Я гэтага не здолею зрабіць, — адмоўна ківала Марыйка галавою. — Патрэбны клінічныя ўмовы.

— І чаму вас толькі вучылі, — нездаволена сказаў ляснік.

— Умовы ... А калі чалавек памірае... а можа ўжо сканаў...

Яны падышлі бліжэй.

— О-о-ой! — пачуўся прыглушаны голас Рыгора. — Браткі! Ратуйце! Камары заядаюць!

Мірон і Наста з Марыйкаю кінуліся да камісара, напаілі яго вадою, улажылі, накрылі салдацкім шэрым шынялям. Рыгор заснуў, яны пайшлі цягач трупы немцаў.

Ноччу Рыгора, акрываўленага, усяго скусанага камарамі, чорнага, як зямля, перанеслі на шынялю, які быў у некалькіх мясцох прабіты кулямі і асколкамі, прапах салдацкім потам і махоркаю, у вёску Падцацкія. Прышоўшы ў сябе, раніцою, камікар аглядаў пакой, не ведаючы, як ён сюды трапіў. У пакой нікога не было. Перадзеты ў цывільнную адзежу, ён ляжаў на чистай пасцелі. У пакой манатонна гула муха, б'ючыся аб шыбу акна.

Пакой вясковай настаўніцы Насты быў абклеены таннымі шпалерамі, стаяла этажэрка з кнігамі, на сценах віселі выразаныя з часопісаў партрэты рускіх і беларускіх пісьменнікаў, гравюра на дрэве Сталіна, вядомыя рэпрадукцыі з карцін Трэцьякоўскай галерэі. На этажэрцы ляжала круглае лютэрка, ад чаго на сцяне над дзвярыма блішчэу «зайчык». Са столі на тонкай павуціне звісаў павук.

Раным-рана Марыйка прынесла букет чырвоных макаў і паставіла іх на стол, які стаяў пры сцяне, накрыты вышываным абрусам, з прошыўкаю пасярэдзіне. Пад адну ножку стала была падложана акуратна складзеная папера са спісанага сыштка, каб ён не хістаўся. Макі яшчэ не паспелі або сохнучы. На белы абрус, скацілася чыстая, як дзіцячая сляза, расінка.

З кухні несла падгарэлым малаком. У пакой пахла чадам, хоць фортка і была адчыненай. У Рыгора забалелі плечы, ён хацеў павярнуцца: заскрыпей ложак, застагнаў паранены; як ні намагаўся хворы легчы на бок, у яго нічога не выходзіла. «От прыкавала, — падумаў Рыгор. — Які цяжкі стаў, нібы сто пудоў важу...»

У пакой ціха ўвайшлі Наста з Марыйкаю. Яны паклаці на стол бінт, медычныя прылады, якія былі ўзяты ў мясцовага фельчара.

Наста была стройнай, прыгожай, з вялікімі сінімі вачыма. Дэве русыя тоўстыя косы звісалі ніжэй паясніцы. Калі яна гаварыла, бачны былі крыху завялікія, белыя, як часнык, зубы. Марыйка насіла «стрыжку».

Яна была нізенькая, тоўсценькая, з крыху крываўтымі ногамі і, каб згладзіць гэты недахоп, насіла даўгія сукенкі, што рабіла яе яшчэ больш смешнай. Чорныя вочы Марыйкі гарэлі агнём, у іх шмат было энергіі. На галаве Марыйкі была гара чорных, як смоль, валасоў. Калі яна ўсміхалася, відаць былі рэдкія белыя зубы, моцныя, як і яна сама. Рыгор паварушыўся.

— Ляжаць, ляжаць, хворы, — з напускной суроўасцю гаварыла Марыйка, — зараз будзем рабіць пераўязку.

Марыйка разарвала кашулю на параненым, змыла кроў, якая запяклася кругом раны. Рыгор ад болю крываўся, кусаў губы, але маўчай.

— За што вы мяне мучыце?.. Пачакайце, я вам адгаджу...

— Не страшце! — усміхнулася Наста. — Вось што. З сёненняга дня вы мой брат, Мікалай. Не супярэчце, так вырашана. Не забудзьце, Мікалай Іванавіч Свірчэўскі, настаўнік. Ён у дзень вайны пайшоў у войска. Частку сваіх старых дакументаў ён пакінуў у мяне. Пашипарт і вайсковы білет вы стацілі пры бамбёжцы. Дакументы брата ляжаць у вас пад падушкай. Яшчэ раз паўтараю, Мікалай Іванавіч Свірчэўскі.

— Як-ж... — памкнуўся гаварыць Рыгор.

— Усё будзе добра, — перабіла Марыйка. — Не пярэчыць! Вось толькі з харчаваннем цяжкавата, але нічога, умовіліся, сяляне па чарзе будуць карміць. Сёння Беразоўскіх дзень. Хацелі палажыць вас у школьнім гумні, але Наста адгаварыла. Тут сапраўды будзе лепей.

У пакой увайшоў Міхась Беразоўскі, вучань Насты, з прадуктамі. Ён быў непаваротлівы, як цюлень, з доўгімі нязграбнымі рукамі і радзімкай на шчаце.

— Міхаська! — прасіла Марыйка. — Дапамажы нам хворага перавярнуць.

— Мяшок! — злавалася Наста, калі Міхась не так узяў хворага. — Ты-ж яму руку падварнуў... А гэты маўчыць... Гора мне з вамі... мужчыны...

Перавязаўшы Рыгора, Марыйка пайшла дадому, а Наста пачала пайць хворага гарачым малаком. Сц.



шыўшыся, Рыгор задрамаў. Наста гладзіла яго слабую руку, разглядаючы на ёй сінія жылы, заглядаючы яму ў твар. Не сядзелася Марыйцы дома, яе цягнула да паненага. Праходзячы каля акна, Марыйка ўгледзела, як яе сяброўка нахілілася над хворым. Нахмурыліся чорныя вочы дзяўчыны, яна павярнула назад і хутка зникла. Насту якаясьці сіла, невядомая дзяўчыне, вабіла да гэтага, здаецца, даўно знаёмага і блізкага ёй чалавека.

Да камісара зайшоў Мірон, прынёсшы з сабою мёду, а неўзабаве і Ігнат, са збанком малака. Рыгор ляжаў белы, як папера, з пасінелымі губамі. Ён цяжка дыхаў. Закашляўшыся, Рыгор лыпнуў вачыма. Угледзеўшы мужчын, Рыгор узрадавана ўсміхнуўся, як быщам убачыў сваіх даўно знаёмых.

— Вы што-ж гэта, паміраць сабраліся? — загаварыў Мірон. — Хадзі, хлопцы, сюды! Вып'ем, Ігнаце, за здаройе камісара! Хоць ён цяпер і не камісар, а брат Насты, помніце, Мікалай Іванавіч, настаўнік. Не падбаецца, што без вас будзем піць? Хутчэй папраўляйцеся!

— Што-б гэта ўсё значыла? — запытаўся Рыгор.

— Хутка даведаецца, — адказаў Мірон.

— Не завіце мяне на вы, мы-ж здаецца так даўно знаёмы!

— Уга! — усміхнуўся Ігнат. — Мэрам год, а ўсяго толькі адзін дзень. Але ваенны дзень даўжэйши за год.

— Добра, — згадзіўся Мірон. — Але-ж на «ты» неяк не выгаварваецца.

Да хворага прышлі Гальяш, некалькі чалавек падцацкаўцаў, Міхась. Яны цвёрдá вырашылі, што калі стараста выдасць каменданту Рыгора, адстаяць яго ва што-б там ні было. Мірон лоўка адбіў поўкварты. Наста прынесла чаркі. Прывезна звінела пасуда.

— Не крыўдуй, камісар, і ты, гаспадыня, што мы прынеслі ў хату столькі тлуму, — сказаў Мірон. — У вёску прыехаў камендант, усіх правярае. Мы народ ціхі, а таму для храбрасці возьмем у губу. Не дай бог стараста выдасць цябе, задушу сваімі рукамі.

— Дзядзька Мірон! — перабіла Наста, паказваючы на Рыгора. — Хіба-ж...

— Камісар не маленъкі, ведае, чым нам з ім пахне, ну і табе... а толькі ты не бойся!

— Я і не баюся...

— Гэта ты толькі так гаворыш, — пярэчыў Мірон. — Ніхто не хоча паміраць. Дык што-ж, вып'ем. А дзе-ж твая, Наста, чарка? Толькі камісару не дадом. Не-е. Ну, дай божа не апошнюю.

Ігнат паглядзеў на чырвоныя макі, якія стаялі на стале, а потым на Насту, і, падміргнуўшы, сказаў:

— Хацеў-бы я падняць чарку на вяселлі Насты... з Рыгорам... от гэта пара!

— Гэта не мае макі, — пачырванеўшы, пакрыўджана сказала Наста. — Гэта Марыйка іх прынесла. Я не люблю макаў.

— Куды Марыйцы з табой цягацца?

На ганку пачулася чужая гаворка, гэта ішоў камендант у суправаджэнні старасты і паліцэйскага. Тыя перад ім лебязлі, запёўняючы, што на ўверанай ім тэрыторыі ўсё ў парадку. У пакоі захваляваліся. Mixась, нязграбна павярнуўшыся, разбіў чарку, зазвінела шкло.

— От мядзведзь! — буркнула Наста, збіраючы разбітую пасуду.

— Я незнарок, — апраўдваўся Mixась.

— Гэта к шчасцю, — заўважыў Ігнат.

— Строгі, кажуць, камендант, — гаварыў Мірон. — Нікому не давярае, усюды свой нос уткне... пакуль не растаўкуць нос...

Камендант са сваёй світай увайшоў у пакой. Чыста паголены, адкормлены, як япрук, камендант нагадваў каўбасніка. На яго вузкім ілбе і тоўстым карку выступілі дробныя кропелькі поту. Камендант выціраўся белай хустачкай.

— А гэта што за людзі? — запытаўся ў старасты на ломанай рускай мове камендант.

— Усе свае, — чмыхаючы, адзяючы акуляры, адка-

заў стараста. — Вось толькі таго не ведаю. Даесці я яго бачыў... Здаецца...

— Гэта мой брат, — хвалюючыся, гаварыла Наста. Яна была не ў сілах захаваць трывогу. — Яго па дарозе з самалёта паранілі...

— Брат? — перапытаў Віктар Пясецкі, сілячыся ўспомніць, дзе ён з ім сустракаўся. Нарэшце стараста скамянуўся, разявіў рот, каб нешта сказаць, але, паглядзеўшы на лесніка, да таго напалохаўся, што уцягнуў у рот муху, забарматаўшы. — Бра-а-ат, бра-а-ат...

— Дакументы, — звярнуўся камендант да Рыгора.

— Пад падушкай, — адказаў Рыгор. — Сястрыца, дастань...

Наста дастала дакументы і перадала іх каменданту. Той, разглядаючы, па складах чытаў:

— Свір-чэўскі, Мікалай Іванавіч. Настаўнік.

Стараста ўстряпянуўся, канчаткова упэуніўшыся, што гэта той чалавек і ёсьць, якога ён бачыў у лесе ў форме камісара. Віктар Пясецкі, як сабака, завіляў хвастом, заглядаючы ў очы каменданту, намерваючыся сказаць нешта важнае. Мірон, поўны рашучасці, сцінуўшы кулакі, падаўся наперад. Ён, як агнём, апёк старасту. За спіною Мірона стаялі Ігнат і Гальш, готовыя кінуцца ў бойку. Паглядзеўшы на мужчын, Віктар Пясецкі спалохаўся, у яго закалациліся руکі, задрыжэлі ногі, забегалі блудлівымі очамі, але язык свярбей, хацелася дагадзіць немцу, толькі ён баяўся сялян.

— Дык хто вас падстрэліў? — запытаўся камендант.

— Вашы з самалёта. Я ішоў па дарозе да сястры. І чаму вы страляеце ў цывільных?

— А хіба зверху разбярэш, хто цывільны, а хто вайсковы?

— Я на свае очы бачыў, — гнеўна гаварыў Рыгор, — як ваш самалёт, нізка апусціўшыся, абстраляў статак кароў і авец, забіўшы пастушка, а пасля расстрэльваў з кулямёта жанчын і дзяцей, якія ішлі па дарозе. Канешне, ваяваць з мірным насельніцтвам лягчэй.

— Вайна ёсьць вайна, — адказаў камендант. — А хто можа пацвердзіць, што вы яе брат?

— Усе людзі і... стараста.

— Ён брат настаўніцы? — перапытаў камендант, глядзячы на старасту.

— Брат, — разгублена сцвердзіў Віктар Пясецкі, хаваючы акуляры. — Родны брат... па крыві...

— Як паправішеся, зойдзеце ў камендатуру, — збіраючыся выходзіць, сказаў камендант. — Мне трэба з вамі пагаварыць.

— Добра.

— Брат, — выходзячы, паглядаючы скоса, чмыхаючы, кінуў Віктар Пясецкі.

Апошнім з пакоя вышаў паліцыянт. Ён моўчкі, рэзка паправіўшы перш адзін рыжы вус, а потым другі, якія тырчэлі, як у ката, дэмантратыўна пайшоў, зазначыўшы:

— Ой гэтая інтэлігенты, з імі гора не аблэрэшся! Грамаце! Штаны палатаныя, а ў капялюшы...

— Выдасць стараста ці не? — уголас падумала Наста.

— Пабаіцца, — прагаварыў Мірон.

Камендант са старастам і паліцыянтам пайшлі ў другі канец вёскі. Брахалі завываючы сабакі. Падцацкаўцы збіралі падаткі: хто сыпаў у мяхі збажыну, хто нёс на пункт яйкі, хто курэй лавіў; сяляне, каб ніхто не чуў, кожны сам сабе, лаялі немцаў.

— То трэба нешта рабіць, — перамагаючы страшэнны боль, гаварыў Рыгор. — Сядзець ля мора і чакаць пагоды нельга. А то немцы абчысцяць усіх, як ліпку, ператаўкуць людзей, як мух. Яны дзеля гэтага і прыйшлі сюды. Трэба даставаць зброю.

— Праўду кажа чалавек, — загаварыў пасля раздумы Мірон.

— Прыдзецца нам з вамі, Ігнат і Гальяш, узяцца за гэтую справу. А ты, Міхась, будзеш пры камісару. З богам, мужчынкі, за справу! Няхай чалавек адпачне. Сяляне збіраліся выходзіць.

— Зачыні, Настачка, за людзьмі дзвёры, — папрасіў Рыгор.

Усе вышлі, засталіся Мірон і Рыгор, яны разважалі.

— Што рабіць? — уголас падумаў Рыгор.

— Рабі, як кажа сэрца. Мы цябе ўсёй душою падтрымаем, — пасля раздумы загаварыў Мірон. — Скажу табе па праўдзе, я беспартыйны, але ў мяне адзіная надзея на партыю.

— Мяне цікавіць, хто тут застаўлены для наладжвання падпольнай працы?

— Каб-жа ведаў чалавек.

Правёўшы за дзвёры людзей, Наста вярнулася ў пакой, адчыніла акно. Чутно было галашэнне жанчыны, як па нябожчыку. Яна выглянула ў акно і ўбачыла, як паліцыянт цягнуў за рогі карову, тая ўпіралася, равучы, нібы адчуваючи сваю хуткую пагібел. Салдатка праводзіла падласую за вёску. Трымаючыся за матчыну спадніцу, ішла за жанчынаю чарада белагаловых, босых дзяцей, у якіх ногі былі, хоць рэпу сей. Дзеце кулачкамі выціралі слёзы. Паліцыянт пагразіў жанчыне, тая адстала.

— Праклятыя! — крыкнула салдатка сплаканым гласам. — Дзяцей на нішчымніцу пакінулі! Забірайце іх, гіцалі вы нішчасныя!

— Не плачце, — супакойваў старэйшы хлопчык сястрычак. — Прыдзе татка і паб'е...

— Таткі можа ўжо і ў жывых няма, — гаварыла жанчына. — Людзі, што-ж вы маўчыце?! Сёння ў мяне карову забралі, а заўтра ў вас возьмуць. Эх, прападзі ты пропадам такое жыццё! Вось навала, вось напасце і за якія гэта грахі?..

— Няўжо Пясецкі выдасць? — уголос пыталася Наста і сама адказала. — Усё можа быць, яму чалавека ўтапіць, — раз плюнуць. Што можна ад яго чакаць, калі ён ад радзімы адрокся? Такія людзі бацьку могуць прадаць, маці... А можа пабаіцца? Не! То я за нішто сваё жыццё не аддам. Па стараюся, каб яно даражэй кащавала!

Наста дастала з камода два рэвальверы, якія ёй прынёс Мірон, адзін палажыла Рыгору пад падушку, а другі ўзяла сабе. Гоман на вуліцы нарэшце сціх. Камендант, праходзячы каля школы, паглядзеў на Насту, як кот на мыш, і, нешта сказаўшы старасту, весела

зарагатаў. Віктар Пясецкі таксама смяяўся, заглядаючы каменданту ў яго мутныя вочы.

Рыгора не зачапілі. Стараста пабаяўся яго выдаць. Бура, пакуль, мінула.

3

Уздоўж вёскі Падцацкія цякла ціхая, многаводная рэчка Дрыгвія, якая дугой абгінала падцацкаўскія лугі. З незапомных часоў па гэтай «дuze» дзяўчатаў ў ноч на Іvana Купала пускалі на рэчку вянкі, шукаючы свайго шчасця. Вышла на рэчку некалькі чалавек моладзі і ў 1941 годзе, але не з вянкамі, а з рыдлёўкамі, каб зрэзаць «дугу». Іх падштурхнуў на гэта Сяргей, паднімаючы людзей на змаганне.

Выставіўши на гары варту, каб часам якая немач не прывалаклася,—ці мала тут злыдняў у зялёных шынялех па дарогах ездіць,—моладзь старана працавала. Кіраваў усім гэтым Ігнат. Ён трапіным словам, прыказкаю падбадзёраў дзяўчат і хлопцаў:

— Гэта-ж, каб узяліся ўсёю вёскаю, дык колькі тae работы, — разважаў усlyх Ігнат Шпакоўскі, каб пачуў Сяргей, — а так правалэндаемся ўвесь дзень. Наш народ трэба падважваць, каб раскатурхаць, на хаду спіць.

— А ты хто, француз?! — усміхнуўся Сяргей.

— Не, беларус.

— Дык чаго ты на сябе клеплеш, — пярэчыў Сяргей. — Шмат дзе я быў на свеце, багата бачыў людзей, а на беларуса не паскарджуся. Я ганаруся сваім народам. Я асабіста высока стаўлю мой народ, ён бяssмертны, адважны і горды, таленавіты. Шкада вось, што Мірона не пабачыў, ён мне вельмі патрэбны.

Ігнат з Сяргеем, адышоўшыся, яшчэ доўга гаварылі, потым, развітаўшыся, разышліся сябрамі, гатовыя змагацца з ворагам, покуль будзе біцца ў грудзях сэрца.

Па прасёлковай дарозе, на каламажцы, трушком, ехалі Мірон з Гальяшом на кірмаш, каб купіць зброю. Яны дачуліся, што на базары ў Беразнянках можна

часам дастаць вінтоўку, а то і аўтамат па недарагой цане. Мужчыны ехалі моўчкі, аб'язджаючы дарогі, дзе маглі натрапіць на немцаў, баючыся, каб у іх не адабралі спажыткаў, на якія яны намерваліся купляць зброю.

Сцяною стаяла спелае жыта, поўныя каласы хіліліся ўніз, чакаючы жней. Даўно ўжо на гэтым палетку не было такога ўраджаю. Калыхаліся на полі залацістыя хвалі. Месцамі зерне асыпалася на зямлю. Спявалі на ўсе галасы задаволеная птушкі. Балела душа ў мужчын. «Кamu давядзеца есці гэты хлеб? Няўжо праклятай немчуры? Каб іх халера пабрала!»

Паголены, Мірон выглядаў даволі маладым, хоць яму падбіралася пад пяцьдзесят год. Ён быў апрануты па святошнаму. За апошняя дзесяць год Мірон у першы раз надзеў кашулю, якую яму жонка, будучы яшчэ дзяўчынай, вышила і падаравала перад самым вяселлем. Як і тады, калі ён браў шлюб у царкве, Мірону здавалася, што няма на свеце лепшай вышывальшчыцы за Кацярыну, якая стала яго жонкаю, так і цяпер ён не змяніў свае думкі. І на самай справе, кашуля была прыгожай, яна была вышыта ўзорам з васількоў. З-пад чорнага палітона, у якім быў Мірон, відаць былі махнатыя кутасы вытканага Кацярынай пояса.

Мірон быў цвёрдага харектару: калі што наважыць зрабіць, дык, хоць ты кол у яго на галаве чашы, даб'еца свайго. Кацярына добра ведала мужа, а таму ніколі ні ў чым яму не перашкаджала, бо ўсё гэта было дарэмна. Ён прытрымліваўся погляду, што чалавек усё можа зрабіць, калі толькі захоча. І цяпер Мірон быў упэўнены, што дастане зброю. Калі-б немцы не стаялі ў Падгайнаўцы, дык ён-бы паехаў туды, бо ведаў, што там шмат у каго з сялян была схавана зброя.

Гальяш быў другой натуры: трапіткі, заўсёды некуды спяшаўся, гарачыўся, хоць ён і любіў сваё жонку, але ёй часта ад яго пападала. Ён з малёнства не цярпеў нічога даматканага, заўсёды хадзіў у крамным. Зрэбніца яму муляла, кусалася. Ён быў высокі, як азярод. Чалавек ён быў вуглаваты, крутога харектару.

І жонка ў Гальяша хоць была добраі, але злоснай. Усе ведалі, што Гальяшыха часам давала дыхту мужу Сяляне часам жартавалі з іх, а Ігнат, дык той у вочы гаварыў, што: «Чорт сем пар лапцей стаптаў, покуль такую пару сабраў». Але калі ў іх з'явілася малое, то з'явіўся і клопат, яны абое крыху паспакайнелі.

Мірон з Гальяшом нахаду скруцілі цыгаркі, закурылі, дым кольцамі паднімаўся ўверх і знікаў. Конь, увесь узмылены, што нават галава і вуши былі мокрымі, ледзь цягнуў воз, цяжка беручыся пад гару. У яго можна было пералічыць рэбры, вытыркаліся клубы, ён быў дашчэнту спрацаваны.

— Но-о, — махаў пугаю Гальяш.

— Каб ты ведаў, суседзе, — гаварыў Мірон, — як у мяне свярбяць рукі. Мусіць хутка схопімся з немцамі. А як мне хочацца наламаць ім бакі!

— А каб цябе, воўчае мяса, — ударыў са злосцю Гальяш каня. Конь застанавіўся.

— От так, не раўнуючы, і чалавек, — разважаў Мірон. — Цягні з усіх сіл, а ўдарыш яго, стоп, даволі. Няхай крыху адсапецца.

Яны ўзабраліся на гару, адкуль, як на далоні, відаць былі калгасныя палі. Падцягвалася за жытам ярына, цвіла грэчка, гулі пчолы, пахла мёдам. Мужчын абдало свежым ветрам, і раптам запахла гарэлым. Сяляне з трывогай глядзелі на заход.

Мірон з Гальяшом, сеўши на воз, з горкі паганялі каня. Хутка амаль увесь палетак, што за ўзгоркам, абыяло агнём: гарэла спелае жыта. Языкі агню то паднімаліся, то апускаліся, абнімаючы шырокія прасторы. У некалькіх мясцох паказваліся чорныя прагаліны.

На дарозе Мірон з Гальяшом сустрэлі Сяргея, які першы з імі загаварыў.

— Дзень добры! — прывітаўся Сяргей. — Мо часам агонь маец?

— Калі ласка, — дастаючы крэсіва, прапанаваў Гальяш.

— Адкуль будзеце? — прыкурыўши, запытаўся Сяргей.

— Мы падцаўскія, — адказаў Мірон.
— А-а-а, — зазначыў Сяргей.
— А самі хто? — углядаючыся, пытаўся Мірон.
— Сяргей.
— А прозвішча?
— Не пытайце, бо не скажу.
— Дык адкуль?
— З-пад Гомеля. Вы часам не ведаецце лесніка Мірона Грыневіча?
— А як-жа, добра ведаем,—насцярожана гаварыў Мірон.
— А што?
— Я з яго сынам, Лявонам, разам служыў. Пад Гомелем ён загінуў.
— Лявонка, сынок мой, хлопчык,—цяжка ўздыхнуў-шы, прагаварыў ляснік. У яго пасыпаліся слёзы з вачэй.
— Дык вы яго бацька? — узрадваўся Сяргей, моцна паціскаючы яму руку і, паглядзеўши на Гальша, спытаўся.
— А гэта хто?
— Свой чалавек, Гальш.
— Чуў. Дык вось што, мае дарагія, беражыце камісара, як саміх сябе. Па зброю едзеце. Добра. А толькі будзьце асцярожны. Хацеў да вашага камісара падыйсці, але мне нельга. Калі ён направіцца, дык няхай пад'едзе ў Беразнянкі да Ціта Фальковіча і запытаецца мяне, чалавека з-пад Гомеля. А я ў вас, дзядзька Мірон, сам буду, мне трэба з вамі пагаварыць.
— Можа сын што казаў перад смерцю?
— Пра ўсё раскажу. Усяго добра!

Сяргей парай ім ехаць другою дарогаю, бо тут чакаюці немцаў. Яны павінны быті праехаць на месца пажару. Сяргей паведаміў, што калгаснікі «Іскры Ілыча» вырашылі, каб не даць немцу хлеба, спаліць ураджай.

— Мусіць прадстаўнік партыі?

— Няўжо-ж, — упэўнена сцвердзіў Мірон. — Ты толькі глядзі, нікому ні слова.

— Вот калі!

Мужчыны моўчкі ехалі па бальшаку. Мірон ніяк сабе не мог дараваць, што не распытаўся, як загінуў яго

сын. Зашчымела ў Мірона сэрца, млосна стала, як гарох пасыпаліся слёзы. Ён успомніў Лявона малым, рухавым хлапчуком, калі насіў яго на плячах. Вырашыўши, што ён ававязкова павінен сустрэцца з гэтым чалавекам і распытацца пра сына, Мірон супакоіўся. Мужчыны з болем у сэрцы глядзелі ў бок, дзе быў пажар. Цяжка селяніну бачыць, як гарыць хлеб. І хоць розум кажа, што правільна зроблена, але сэрца не згаджаецца. Па дарозе праехала грузавая машына з немцамі, якая аддала іх пылам. То там то сям траплялі бярозавыя крыжы з каскамі наверсе.

Горкі дым, як лёс людзей, што апынуліся ў палоне, рассцілаўся на дзесяткі кілометраў. Агонь разастаўся з нарастаючай сілай, пагражаюты ачысціць палі. Немцы кінулі тушицы пажар амаль увесь гарнізон. То ў адным, то ў другім месцы чутны былі сухія чэргі аўтаматаў, гэта немцы працярэблівалі сабе шлях, прастрэльваючы з машын зараснікі.

Каля горада Беразнянкі, усё часцей і часцей траплялі абдзёртыя і паламаныя дрэвы, якімі быў абсаджаны стары кацярынінскі шлях. На ўскрайне горада, на месцы нядайных гарачых баёў за пераправу праз рэчку, выраслі новыя могілкі. Стройнымі радамі стаялі белыя крыжы, тут парахнелі чорныя косці немцаў.

Мужчыны, праехаўши па горадзе, пад'язджалі да базару. Таўпіліся людзі, сярод іх шнырылі немцы. Завозна было на кірмаши.

На вазах шмат было яек, курэй, масла, сыраў, гародніны, але гэта мужчын не цікавіла. Прывязаўши каня да плоту, адпусціўши пасак, падкінуўши свежай канюшыны, Мірон з Гальшом праішліся па базару, прыцэнъваючыся, што па чым. Буланы хрумкаў канюшыну, адганяючы мух.

На бараходцы нямецкія салдаты прадавалі казённыя абурак, награбленыя рэчы, бялізну, брытвы, каб потым накінуцца на яйкі і масла, за чым яны ганяліся, як каты за мясам. Раптам на базар камендант зрабіў налёт. Пачаўся вэрхал. Забіralі ўсё, што пад рукі трапіць, грузілі на машыны, адпраўлялі. Апусцелі падводы. Чухалі

сяляне патыліцы, цішком лаяліся, пляваліся на «новыя парадкі».

— Калі гэта ў іх «новы парадак», дык што-ж тады разбой? — пытаўся селянін.

— Дай рады, сярод белага дня грабяць,—казаў другі селянін.—Не-е, з немчурой піва не зварыш. Так і наравяць, каб залезці ў тваю кішэню. Але крутней свет пройдзеш, ды назад не вернешся.

— А гэта добра, мужыку навука, — гаварыў барадаты селянін. — Некаторыя думалі, што хлебароба немец не кране. Ажно вось як ён іх скубе!

— Дурням — навука.

Гаманіла «бараходка» на ўсе галасы:

— Нажы для брытвы!

— Каму папяросы?

— За поўцаны прадаю гадзіннік!

— Па чым шнапс?

— Курку! Яйкі!

— Ласы, ліхаматары, на кілбасы!

— Я, я.

— Дурань ты, вось хто! Чаго сюды прывалокся!

— Эт, навошта язык мазоліць. Яму не ўваб'еш у талаву, пакуль галавы не адкруціш. Дурныя падлы, як вароны.

Да Гальянга з Міронам падышоў барадаты дзядзька.

— Купіце «вутку», — прапанаваў барадач, хітра патлядаючи на мужчын.

— А колькі каштуе? — абыякава запытаўся Гальянш.

— Дваццаць пяць пудоў жыта.

— Ты з глузду з'ехаў, — загаварыў Мірон. — Які з вуткі наедак? За дваццаць пяць пудоў япрука можна купіць.

— А «вутачка» не простая, — усміхаючыся ў бараду, гаварыў дзядзька, — сама лётае...

— Якое дзіва, — аказаўся Гальянш, — вутка лётае!? За дваццаць пяць пудоў карову купіш.

— На карове не паляціш... А тут фырць... і кружы ў паветры... Ну-у?

— Эт, не дуры мне, дзядзька, галавы, — зазлаваў Гальяш.

— Як не хочаце, то і не трэба,—гаварыў барадач.—Сваім таварам не набіваюся... Я вам, як добрым людзям... Цэлы самалёт за дваццаць пяць пудоў... Таней паранай рэпы!..

— Самалёт?—перапытаў Мірон.

— Ага!

— Ты жартуеш?

— Якія там жарты? Нашы пры адступленні кінулі, не было гаручага, дык я за каня — і адтарабаніў у лес. Ён есці не просіць.

— На чорта нам той самалёт?—хітра гаварыў Мірон.

— Як?—гарачыўся Гальяш.

— Не патрэбен ён нам,—паглядаючы з-пад ілба на дзядзьку з барадою, сказаў Мірон.

— Калі-б ён вам не патрэбен быў, то я не прапанаў бы,—разважаў дзядзька з барадою.—Як на мой дурны разум, то ў труну кладуць нябожчыкаў, а не зброю...

— Што ты гэтым хочаш сказаць?—пераглянуўшыся з Гальяшом, устрывожана запытаўся Мірон.

— А тое, што я на свае вочы бачыў, як вы выварочвалі з труны немца і клалі туды віントоўкі.

— Адкуль ты, чалавечка, што я цябе не ведаю?—хвалуючыся, гаварыў Мірон.—Ты паведаміў ужо каманданту ці толькі яшчэ збіраешся?

— Кінь строіць кепікі!

— Я ўсур'ёз пытаўся.

— Ці чуў ты Дэньку Банадысёвага, з Драздоў?

— А як-жа! Некалі нават чарку з ім пілі. Разумны чалавек! А лепей з разумным згубіць, чымся з дурнем знайсці.

— Дык я яго сын, Мікалай Дрозд. Наш род ні ў адным калене не меў такіх, якія-б прадаліся чужанікам. А як не хочаце браць, то паламлю, а толькі немчыкам не аддам!

— Куды ты так спяшаешся?—другім тонам загаварыў Мірон.—Хіба пажартаваць нельга?

— Добрая жарты—пакрыўджана гаварыў Мікалай Дрозд.—Хіба я не чалавек!

— Прабач,—сказаў Мірон.—А толькі чаго гэта табе так прыспічыла?

— Справа ў тым,—тлумачыў Мікалай Дрозд,—што ў нас знайшоўся такі шалудзька, які падказаў страсту, што ў мяне можа быць зброя. А стараста на мяне зуб мае: яшчэ калі кароў пасвілі хлапчукамі, дык я яго тоўк, а потым на яго-ж вяселлі яго адлупцаваў. Чаго добрага пачнуць шукаць і знойдуць самалёт. Дык берацё ці не? І, рэч ведама, ніякага жыта, канешне, мне не патрэбна. Свайго дзяякаваць богу, хапае. А сёлета яшчэ такі ўраджай! Не дашь-бы ім, лепей спаліць, але хто адважыцца? То па руках?

— Э, так і быць, у добрай гаспадарцы і іржавы цвік спатрэбіцца,—усміхаючыся, гаварыў Мірон.—Умовіліся, бярэм!

Мужчыны запрагалі каня, каб ехаць у лес па самалёту, а таксама па зброю; Мікалай Дрозд, напалоханы старастам, ахвотна яе аддаваў. Яны хацелі перахаваць самалёт у другое месца. Мірон, Гальяш і Дрозд, спяшаючыся, распілі поўлітра, закусілі салам з часнком,—хочу сала было спрэс жоўтым, крыху гаркавіла, але пад чарку добра ішло,—выправіліся ў дарогу.

4

Прайшло два месяцы, як Рыгор жыў у Падцацкіх. Ён ужо адчуваў сябе добра, увечары хадзіў на пра-гулку, звязаўся з Сяргеем, які сеяў у народзе ненавісць да прышэльцаў, сустракаўся з патрэбнымі яму людзьмі, рыхтаваўся зноў стаць у строй, каб быць салдатам. Ён быў нераўнадушным да Насты, пакахаў яе ўсім сэрцам і шукаў зручнага моманту, каб з ёю пагаварыць. Марыйка гэта бачыла, яна кахала Рыгора, але нічога не магла зрабіць, каб схіліць яго на свой

бок. Паміж дзяўчатамі, як кажуць, чорная кошка пра-
бегла; толькі Рыгор пра гэта нічога не ведаў.

— Рыгор Мітрафанавіч! — убегшы ў пакой, скара-
гаворкай гаварыла Наста. — Здарылася тое, чаго вы
баяліся. Стараста вас выдаў. Вам больш тут заста-
вацца нельга. Сёння прыедуць па вас гестапаўцы. І
Мірона хочуць забраць. Трэба яго паведаміць.

— Абавязкова і хутчэй! Скажаш, сустрэнемся ля
трох дубоў.

— Добра!

— Наста!

— Не трэба, Рыгор Мітрафанавіч! Я ведаю.

— На адну хвілінку!

— О-ох!

Рыгор з Настай, без слоў, моцна абняўшыся,
пацалаваліся. Гэта хвілінка была такай кароткай і
шчаслівай, што яны не паспелі апомніцца, як яна прай-
шла. У Насты гарэлі шчокі, як спелыя вішні на сонцы.
Рыгор глядзеў на яе з замілаваннем. Трэба было мець
сілу волі, каб падпарадкаваць пачуцці розуму.

— Люб'я, як добра з табой, — усміхнуўшыся, сказала
Наста, цмокнуўшы яшчэ Рыгора ў шчаку. — А ты нікога
больш не кахаеш? Прабач. Я так сабе. Марыйкі тут не
было?

— Не, — здзівіўся Рыгор, — яна апошнія дні нешта не
заходзіць, мо' крыўдуе?

— А хто яе ведае.

Наста з Рыгорам, развітаўшыся, умовіліся сустрэцца
ў лесе і разышліся, поўныя шчасця. Такія хвіліны за-
стаюцца ў памяці на ўсё жыццё.

Наста ішла да лесніка. Яна ў падбежку бегла, амаль не
датыкаючыся да зямлі, адганяючы розныя думкі, якія
ёй лезлі ў галаву. Ёй ішоў дваццаты год. Начаваць дома
Наста не збиралася, а меркавала пераспаць у вартаўніцы,
якая яе раніцой падыме. Так яна дайшла да хаты лес-
ніка. На ганку Насту сустрэла Міроніха і, не пазнаўшы
яе, запыталася:

— Табе каго, дзяўчынка?

— Дзядзька Мірон дома?

— Або-о! Гэта-ж я цябе, Наста, не пазнала, багатай будзеш.

— Навошта мне, цётка, багацце?! Усё адно немцы адбяруць!

— Гледзячы якое! Самае лепшае на свеце багацце, добры спадарожнік. Вось я з сваім Міронам за дваццаць восем год ні разу не пасварылася.

— А дзе-ж дзядзька? Ён мне вельмі патрэбен!

— А што? Чаму такая спешка? Можа што з Рыгорам здарылася? Бацька ў хаце.

— Па Рыгора сёння ці заўтра немцы прыедуць і па дзядзьку таксама. Ім трэба хавацца.

— А каб іх пярун пабіў, валацуг гэтых. Чаго яны сюды прыцягнуліся,—кляла Міроніха, уваходзячы ў хату.—А каб іх трасца трэсла, як яны трасуць увесь свет, прусакі няшчасны! Недавяркі, няма на іх пагібелі!

Кацярына збріала Мірона ў дарогу. Яна палажыла дзве буханкі хлеба, вялізны кавалак сала, некалькі кілбас, два сыры, солі, піражкоў. Клунак у яе рос і рос.

— Навошта ты, маці, столькі кладзеш?

— Ты, бацька, мяне заўсёды вучыў: ідзеш у дарогу на дзень, бяры есці на тыдзень. Дый вас-жа двое!

— Ага! А дзе мой капшук?

— На лаве, я тытуню насыпала. Ці хопіць толькі?

— Уга!

— Запалак не забудзь, можа агонь трэба будзе раскаласці. Паразрасалі сем'і, нячыстая сіла. З бацькаўшчыны хочуць сагнаць, сапхнуць у прорву, але трасцу!

Наста ў гэты час разглядала фота, якія былі развесаны па сценах. Яна доўга ўглядзалаася ў фото Міронавага сына, Лявона, які быў забіты, але маці пра гэта не ведала. Міроніха, паглядзеўши на Насту, задаволена ўсміхнулася.

— Бацька, от-бы нашаму Лявону такую жонку.

— Дык-жа ваш Лявон...

— Цыц,—махаў Мірон Насці праз галаву жонкі.

— Што Лявон, дзіцятка?

— Дык-жа ваш Лявон... у войску, — паправілася Наста, здагадаўшыся, што маці не ведае пра смерць сына.

— Не век-жа ён будзе служыць. Скончыцца вайна...

— Спяшайцесь, дзядзька,—жадаючы перавесці гаворку, сказала Наста. — Рыгор Мітрафанавіч будзе чакаць вас каля трох дубоў. Заўтра і я ў вас буду.

— А можа лепей, дзяўчо, каб ты сёння са мною ішла. Адклад не ідзе на лад.

— Не-е. Мне трэба пераслаць адзін матэрыял Сяргею, ён сёння чакае.

— Праўду кажа бацька.

— Не, не! Я павінна выкананць заданне. Для Сяргея я ўсё зраблю. От гэта чалавек! Ён усюды бывае, усё бацькі,—вочы і вушы партыі.

— Раю табе... З Сяргеем заўтра...

— Я тут застануся,—перабіўши, цвёрда сказала Наста.—У мяне ёсьць важныя справы. Быў пасланец... адным словам што-б там ні сталася, я дастаўлю яму вестку, якую мне даручылі перадаць. А вы не марудзьце!

— То бывай, маці,—развітваўся Мірон.—Глядзі гаспадарку, чакай мяне. Толькі не плакаць! Не люблю... Вочы ў вашага брата на мокрым месцы. Я палюдскаваў, трэба падумаць і пра дзяцей. У іх усё жыццё наперадзе, а адны яны не здолеюць забіць такога звера.

— Хоць на адну хвілінку, бацька, перад адыходам прысядзь.

— Эт, гэтыя мне забабоны,—бурчэў Мірон, але сеў на момант.—Падкорміш пчолы. Немцы без пары ўсе вуллі абчысцілі. Бычка аддасі партызанам. Беражы сябе. Каб ты мне раніцоу не хадзіла босай, насі мае боты. Ну, я пайшоў!

— З богам!

Кацярына з Настай правялі Мірона ў лес. Ён, аднаму яму вядомымі сцежкамі, нацянькі, пайшоў да прызначанага Рыгорам месца. Гаманілі паміж сабою хвоі, у каторы раз прымаючы лясных салдат, якія не хацелі скіляцца перад чужаніцамі. Плылі з заходу чорныя хмары, дзьмуў асенні вецер, асыпалася на дол жоўтае лісце. Тужлівую песню спяваў бор, сведка шматлікіх падзеяў, людскога шчасця і чалавечых трагедый.

Наста, развітаўшыся з Міроніхай, пайшла ў вёску. Вечарэла. Пацішэу вецер. Яна паволі ішла, адчуваючы нейкую трывогу, боль у сэрцы, адзіноту, абмяркоўваючы, да чаго ёй цяпер прыкладці руکі. Аб працы ў школе ёй нават не прыходзіла ў галаву думка. Насці хацелася пайсці разам з мужчынамі і плячо ў плячо змагацца супроць немцаў, якіх яна ненавідзела ўсёй сілай сваёй дзяячай душы. У яе ад нянавісці да немцаў сціскаліся руکі.

Пад вечар сцішэла. Восень была ў разгары. Дыванамі слалася жоўтае лісце. Сарамліва стаялі голыя бярозы. Шуршэла пад нагамі. Заходзіла сонца за хмару. Рознымі колерамі пералівалася лісце.

Міроніха, зайшоўшы на двор, засунула на засаўку дзвёры ў хлеве, забыўшыся, што яшчэ не дайла каровы. Яна страшэнна перажывала адзіноту і чамусьці баялася заходзіць у хату.

Рыгор, седзячы на пні, думаў, што яму рабіць. Рыгору здоўжылася чакаць Мірона, ён хацеў хутчэй пагаварыць з лесніком пра свае планы. У Рыгора паскорана білася сэрца, ён успомніў Насту, праведзеныя з ёю апошняя хвіліны, поўны страсці, гарачы дзяячы пачалунак. У яго прамільгнулі Марыйкіны чорныя очы, іх загадкавасць і глыбіня, моцная постаць. Ён успомніў Міхася, наіўнага і щырага юнака, які рваўся ў бой з немцамі і малаў барацьбу з імі ружовымі фарбамі.

Мірон, стомлены, ішоў з вялікім клункам за плячымі, любуючыся лесам, як садоўнік, які кожнае гэтае дрэва садзіў. Ён успомніў жонку, прыкідаў, што яна цяпермагла рабіць. Заныла сэрца, зашчымела. Шкада Мірону было пчол, якія засталіся на зіму недагледжанымі, агароду, які быў няўбранны, хаты, дзе дзяцей пагадаваў, вывеў у людзі, каб жылі, гора не ведаючы, а цяпер яны гэтак можа, як і Лявон, дзе-небудзь забітыя. «А можа і жывуць,—думаў сам сабе Мірон.—Каб чалавека забіць, трэба шмат свінцу страціць».

Насту па дарозе перанялі стараста з паліцэйскім, яны з ног збліся яе шукаючы. Ім і ў галаву не прышла думка, што яна магла быць у лесніка. Віктар Пясецкі ад здавальнення паціраў руکі.

— Ну што-ж, галубка, папалася! Дзе камісара дзела? Чаго ў горад хадзіла?

— Якога камісара? Мала якая патрэба ў горадзе.

— Не прыкідвойся авечкай.

— Нічога я не ведаю.

— Скажаш, дзе ты дзенешся, а не скажаш — на шыбеніцу!

— Вы жартуеце?!

— Ніякіх жартаў. Пойдзем да каменданта. Ён даўно цябе чакае.

— Мне трэба дадому.

— Пайшла! Пайшла!

— Ідзіце вы к чорту!

Наста цвёрда ішла дахаты, а за ёю стараста з паліцэйскім. Перад школай, дзе была фізкультурная пляцоўка, там раней моладзь гуляла, цяпер будавалі шыбеніцу. Двоє сялян пад наглядам немца паволі стукалі сякерамі. Наста, паскорыўшы крокі, прайшла міма, зусім не гледзячы ў той бок, дзе майстравалі вісельню. Увайшоўшы ў пакой, Наста паглядзела ў акно і, убачыўшы, як кат прабаваў вяроўку, ледзь не крыкнула, але, узяўшы сябе ў рукі, крыху заспакоілася. Стараста зласліва пачухаў бародку, паліцыант, усміхнуўся, падкрціў рыжы вус.

Наста ўзяла чистую бялізну, сукенку, зайшла за шафу, пераадзелася. Стараста аж ахнуў, калі ўгледзеў Насту ў васільковага колеру адзенні. Белы каўнер выгадна вылучаў яе загарэлы твар, як бронзу, шыю. Шукаючы ў шафе насавую хустачку і не знайшоўшы яе на месцы, Наста, здзіўлена, спытала:

— Хто гэта тут капаўся?

— Толькі не я! Сам пан камендант.

— Абармоты! Прывыклі чужое хапаць. Яно вам бо-

кам вылезе!

— А гэта вы яму скажаце.

Адчыніўшы камод, Наста, знайшоўшы старую хустачку, надушыла яе, а потым, схамянуўшыся, хвалюючыся, перакідала рэчы. У яе вывалілася з рук хустачка, упала на падлогу.

— А дзе фотакартачкі?

— У надзейных руках, — здзекаваўся Віктар Пясецкі. — Камісар ва ўсёй форме. І трэба-ж быць та-кой неасцярожнай. Цяпер не выкруцішся. Кажуць: факты — упартая рэч. Што гэта ў вас? Дайце сюды!

— Трасцу!

Наста схапіла ў рот паперку і, пажаваўшы, праглынула. Яна ад напруджанасці стала чырвонай, як бурак.

— Развяка! — паглядзеўшы на паліцыянта, злосна сказаў Віктар Пясецкі, і, звяртаючыся да Насты, разва-жаў. — Брат... Чаго добра гэты брат... Xi-xi-xi!..

— Гадзюка! — загарачылася Наста. Падняўшы хустачку, яна вышла з пакоя, у якім, як ёй здалося, пахла нябожчыкам. Яе суправаджалі да каменданта стараста з паліцэйскім.

Ціха было ў Падцацкіх, як на паходжанні: на вуліцы ні жывой душы, толькі Марыйка паглядала з-за шула. Напалоханыя людзі хаваліся па хатах. Калі Наста ішла, дзеці выглядалі ў вокны. Стараста ўвёў Насту ў пакой, нешта шапніў каменданту на вуха і вышаў за дзвёры.

— Садзецеся! — абвёўшы Насту з галавы да ног, закурваючы папяросу, прапанаваў камендант.

— Дзякую!

— Ну што-ж, пагаворым начыстату. Што вы з'елі?

— Не разумею вас, — прыкінулася Наста.

— Якую вы паперку праглынулі?

— А-а-а! Гэта старасту паказалася, я ела хлеб...

— Вы руская?

— Беларуска.

— Беларуска, гэта значыць — не руская?

— Беларусы з рускімі родныя браты.
— Вы так думаеце?
— Яно так і ёсць.
— Гм... А дзе камікар?
— Не ведаю.
— З кім камікар быў у горадзе звязаны?
— Не ведаю.
— Які з сябе Сяргей? Як яго прозвішча? Дзе ён живе?

— Не ведаю, — паціснула плячмі Наста. — У нас у вёсцы няма ніводнага Сяргея.

— Вы такая маладая, — праходзячы каля Насты, ухмыляўся камендант, — няўжо вам не хочацца жыць? Такія валасы! У вас ёсць нешта арыйскае.

Загарэўшыся, камендант схапіў Насту за рукі, прыціснуў да сябе.

Наста, вырваўшыся, з размаху пляснула яго патвары, што ў каменданта вывалілася з рота папяроса, на падлогу пасыпаліся іскры. Камендант ад удара пахіснуўся.

— Ах, так? Бекер!

— Што загадаеце? — хутка ўвайшоўшы, запытаўся фельдфебель.

— Падабаеца яна табе?

— Яшчэ і як! — расплывоўся фельдфебель. — Такая прыгажуня!

— Дык вазьмі яе да сябе.

— Не можам асмеліцца, — падкручваючы вусы, гаварыў фельдфебель. — Гер камендант на ўсходзе яшчэ не мелі такой красуні. Куды парыжанкі... а пра грэчанак і казаць няма чаго...

— Кажу, бярыце, — загадаў камендант.

— Я магу... а толькі... — фельдфебель схапіў Насту за руку.

— Адыйдзі, брыда! — яна так стукнула фельдфебеля, што той ілбом адчыніў дзвёры.

— Аддаець салдатам! — крыкнуў камендант. — А потым павесіць! Яна партызанка. Цела два тыдні не знімашь. Няхай вісіць на страх другім.

Па загаду каменданта ўсё падцацкаўцы былі сагнаны да шыбеніцы. Падвялі знясіленую Насту, у якой поўныя очы былі слёз. Марыйка ўся ад страху калацілася. Наста глядзела на натоўп, але нікога не бачыла. Камендант дрыжачымі рукамі накінуў на шыю Насты вяроўку. Наста са злосцю плюнула каменданту ў очы. Перад тым, як выбілі табурэтку з пад ног, Наста крыкнула:—Людзі, добрыя, адпомсціце за мяне!

Камендант выбіў з пад ног Насты табурэтку і, выхапіўши рэвалвер, выпусціў у яе цела абоіму патронай, а потым, дастаўши насавую хустачку, выцерся.

— А камісара,—крычаў камендант, звяртаючыся да натоўпу, — вы мне знайдзеце... Кармілі яго, то і шукайце... І ляснік з ім... І той, да якога хадзілі ў горад... А не прывядзеце іх да мяне,—усіх перавешаю.

Зайшло сонца, пачало змяркацца. Людзі, апусціўшы галовы, разыходзіліся па хатах. Ніхто з падцацкаўцаў не плакаў, — слёз не было. Плакала толькі зямля. Над Падцацкім павісла чорная страшная нач.

Старэнская бабулька, вартаўніца школы, хацела падыскі, каб развітацца з трупам Насты, у апошні раз яе пацалаўца.

— Хальт!—крыкнуў немец.

Згорблена старая моўчкі пайшла за людзьмі, нічога не бачачы перад сабою, праклінаючы мацярок, што нарадзілі такіх падлюг, якія залілі крывёю паланённую зямлю.

6

Ужо было цёмна, калі Мірон падыходзіў да трох дубоў, голле якіх апускалася аж да долу. Ўгледзеўшы сілуэт чалавечай постаці і здагадаўшыся, што гэта Рыгор, Мірон кашлянуў. Яго душыла удушша. Разнеслася прыглушанае рэха. Рыгор, усхапіўшыся, узрадавана загаварыў:

— Нарэшце! Праўду людзі кажуць, што горш за ўсё чакаць і даганяць. Ну, сядай, стары!

— Праўду, чалавеча, гаворыш—стары. Сем кілометрау праишаў і дашчэнту падбіўся. Некалькі разоў садзіўся адпачываць. А бывала... ды што казаць! Каб мне гадкоў двацаць назад!

— Ці не векаваць ты, стары, сабраўся ў лесе, што такі меж прывалок?

— А што ты думаеш, відаць не скора мы выберамся адсюль. Дый я на дваіх і чыпурышку захапіў, расцінем!

— А чаму не выпіць з добрым чалавекам?

— Каб ты ведаў, Рыгор Мітрафанавіч, як у мяне на сэрцы дрэнна.

— І ў мяне нешта душа баліць, яшчэ ніколі так не было. Чалавек прывыкае да людзей і, калі адзін апынецца, пачынае хандрыць. Ну, што-ж, будзем ваяваць, даволі адпачылі.

Мірон з Рыгорам селі каля вывернутай кашлатай елкі, каб зацішней было і чарка за чаркай асушылі поўлітра. Навокал быў непраходны лес. Неспакойна было і ў ім: скрыпелі дрэвы, стагналі; пачынаўся буралом Асені туман белай посцілкай нізка слаўся па зямлі.

— Не ведаю чаму,—пасля раздумы загаварыў Мірон,—але ты мне яшчэ тады, калі бездапаможным ляжаў, спадабаўся. Я падышоў да цябе, бачу,—свой чалавек і жыць хоча... прагне жыцця... захацелася дапамагчы...

— Гэта-ж у мяне, калі я быў на валаску ад смерці, з'явілася такое жаданне жыць. Мы з таварышам ўмовіліся, калі каго цяжка параняць, каб другі прыстрэліў. Памятаю, падпоўз да мяне маёр, а я яму: «не трэба... а можа выжыву...», больш нічога не помню.

— Ну вось і выжыў, а то парыў-бы ў зямлі косці. Спяшацца няма чаго на той свет. Мы яшчэ паваюем! Мне хочацца дажыць, пакуль скончыцца вайна. І скажы ты, як час бяжыць! За гэтых два месяцы мы з табою так толкам і не пагаварылі. Дык ты, кажаш, беларус?

— Ага! З Палесся. Некалі за людзей нас не лічылі.
— Дзіва!

— А як акрыялі, пачалі па людску жыць, дык прышла гэтая навала—вайна.

— І так заўсёды: чалавек на гару, а чорт за нагу. Але трасцу немец нас убярэ!

— Далёка, ліха матыры, зайшоў. Кажуць на Маскву наступае.

— Не праглыне Масквы, задушыца. А калі ўдацы з фронту і тылу па басах, шарманка Гітлера разваліцца. Немца можна біць?

— Яшчэ і як! Але ўсё-ж ён прэ. Як наслухаешся хайліяў, рукі апускаюцца. Ды толькі Расю не пакарыць, не-е, няма такой сілы, каб паставіць нас на калені. То што будзем рабіць?

— Трэба брацца ў рожкі.

— На колькі чалавек у нас ёсць зброй?

— Хопіць, ты мне рукі давай.

— Рукі ёсць. Не ліачы нас з табою—дваццаць чатыры чалавекі. Для пачатку... а хлопцы якія, арлы!

— Не хвалі раней часу. А «вутачку» бачыў?

— Глядзеў.

У гушчары, недалёка ад іх, стаяў замаскірованы самалёт. Рыгор доўга ім любаваўся, ломячы галаву, як яго сюды даставілі. Ён думаў, дзе дастаць лётчыка, каб завязаць сувязь з цэнтрам. А кроках у дваццаці было сковішча зброі, перанесеняя вінтоўкі з нямецкіх могілак.

Падбіралася пад поўнач. Мужчыны змайстравалі шалаш, паслаўшы лапкі з елак, лісця, леглі. Іх праўбрала да касцей. Доўга яны не спалі, варочаючыся з боку на бок. Рыгор у каторы раз перабіраў кожнага чалавека, якога згадзіўся прыняць у атрад, успомніў зноў Насту, баючыся, каб з ёю чаго не здарылася, таго не ведаючы, што Насты ўжо не было на свеце. «Можа было-б лепей,— думаў сам сабе Рыгор,— каб Наста была тут». Нарэшце яны, прытуліўшыся адзін да другога спінамі, сагрэўшыся, салодка захраплі.

Раніцою першым прачнуўся Мірон. Ён да таго пра мэрз, што калаціўся, як асінавы ліст. Адышоўшыся, Мірон раскладаў агонь, закурыў. Патрэсквала галлे,

пішчэла, валіў дым, прабіваўся агонь. Мірон нагроб ліске, любуючыся, як жылісты кляновы лісток скруціўся ў трубачку, з абодвух канцоў пайшоў дым, а потым ярка ўспыхнуў і разляцеўся ва ўсе бакі, як быццам яго і не існавала. Защымела ў Мірона сэрца, забалела душа, здавалася, што ён на крыллях пераляцеў-бы дахаты.

У гэты час ён заўсёды ўставаў. Жонка ішла дайць карову, а ён тупаў калі гаспадаркі. Пасля снедання Мірон штодня, ускінуўшы на плечы стрэльбу, ішоў у абход. Ён ведаў кожны куст у лесе. Бывалі выпадкі, што часам хто спіле дрэва, схавае галлё, аблкладзе пень імхом, але Мірона вока ўсёдно гэта бачыла. І куды-б чалавек ні зацягнуў хвойку ці елку, ляснік знайдзе.

Прачнуўся і Рыгор, яму таксама было холадна. Падышоўшы да агню, грэючы руکі, Рыгор спытаў:

— Ты што, стары, засумаваў?

— А хто яго ведае, нешта мяне трывожыць. Мо' аба-
край? Жывем пры дарозе. А ты што такі засмучаны?

— Не ведаю. Нешта сэрца ные. Павінна была досвіт-
кам Наста прыйсці, і няма. А можа яна заблудзіла?

— Уга! Ёй завяжы вочы,—сюды прыдзе. Ці раз яна хадзіла па гэтым лесе ў ягады і ў грыбы. А песенніца якая! Усё больш жаласлівыя песні спявала.

— Пайсці ў Падцацкія? — не слухаючи Мірона, уголас прагаварыў Рыгор.

— Што ты! — занепакоіўся Мірон. — Хіба галавы сваёй не шкадуеш? Не-е, ты не маеш права ісці. Пача-
каем.

Мірон з Рыгорам, памыўшыся расою, моўчкі сядзелі каля агню, угляджаючыся ў той бок, адкуль павінна была з'яўіцца Наста, але яна не ішла. Рыгора гэта моцна непакоіла. Ён ведаў Наству, што калі ёй трэба было куды з'яўіцца ў пэўны час, дык яна, як правіла, заўсёды была там раней хвілін на пятнаццаць. Наста не любіла, каб яе чакалі, і сама не любіла другіх чакаць.

Задумаўшыся, Рыгор зусім не заўважыў, як падышла да яго стомленая старая, вартаўніца школы, з вузялком.

Яна доўга блукала па лесе, шукаючы яго. Адчуўшы што нешта здарылася, Рыгор устрывожана запытаў:

— Што з Настаю?

— Яе немцы павесілі,— паведаміла, плачучы, вартаўніца,— да гэтага наздзекваліся... Я прынесла табе пасмачку адрэзанае яе касы і патроны, якія неяк знайшла. Помсці, сынок, за яе косы, за дзяўочки гонар, помсці і помсці.

Стараая развязала вузельчык. У падвягнечнай хустцы бабулькі было некалькі патронаў і кавалачак адрэзанай залацістай касы нябожчыцы. Рыгор узяў пасмачку касы, пацалаваў, паклаў у кішэню гімнасцёркі.

— Што яна гаварыла? — ледзь стрымліваючы сябе, пытаўся Рыгор.

— Перад смерцю Наста паспела сказаць: «Людзі добрыя, адпомсціце за мяне!»

Яшчэ старая дадала ад сябе:

— Але гэта не ўсё. Яна хацела сказаць: пракляцце ўсяму роду і племені немцаў, якія топяць у крыві наших людзей. Трэба назаўсёды адвучыць гэтых ірадаў лезці да нас. Такую дзяўчыну звесці са свету...

Уздрыгнуліся плечы ў Рыгора, па сурому салдацкаму твару пацяклі буйныя краплі слёз, што арасілі жоўтае лісце. Ён выцер кулаком слёзы, да крыві ўкусіў губу.

— А што з маёю старою? Яна жывая?

— Не ведаю. Увечары туды паехалі немцы.

— Пайду!

Рыгор некаторы час стаяў аслупянялы, а калі апомніўся, лесніка і след прастыў. Рыгор памкнуўся даганяць Мірана, але ён быў ужо далёка. Вартаўніца школы сядзела каля агню, грэючы кастлявымі рукі, чакаючы, што скажа Рыгор, але ён маўчаў. Гэта навіна яго так ашаламіла, што ён ніяк не мог прыйсці ў сябе. Вартаўніца не чапала яго і не ішла, яна хацела пагаварыць з Рыгорам, як пахаваць Насту. Падкінуўшы галля, крыху сагрэўшыся, стомленая ад бяссоннай ночы, старая жанчына задрамала. Вартаўніцы ў сне паказалася Наста,

яна ўздрыгнулася. Перакасіўся яе маршчыністы твар,
яна лыпнула сваімі сплаканымі вачымі і зноў схіліла
галаву.

Рыгор хацеў ісці ў Падцацкія, але, паглядзеўши на
гадзіннік, — хутка павінны былі прыйсці партызаны, —
перамяніў рашэнне. Яму страшна захацелася яшчэ
пагаварыць са старою аб Насце, запытацца, можа яна
якую запіску пакінула, але вартайніца, змогшыся, за-
храпла. Рыгор не хацеў яе будзіць. Ён, падышоўши да
агню, сеў, з хвіліны на хвіліну пакаючи прыходу людзей,
якія былі прыняты ў партызанскі атрад. Рыгор, ува-
гнуўши, моўкі сядзеў. Патрэскуваў агонь, шугала
полымя, высока ляцелі іскры. Шумеў лес, спываючы
адвечную песню. Наляцеў вей-вецер, пасыпалася жоў-
тае лісце да долу, схавалася сонца за хмару. Рыгор
ціхенька, каб ніхто не чуў і не бачыў, плакаў. З вачэй
сыпаліся чыстыя, як у дзіцяці, буйныя краплі слёз.
Старая лыпнула вачымі, але, угледзеўши на суровым
салдацкім твары слёзы, прыкінулася, што спіць. Грозна
шумеў бор, склікаючы людзей у лясы, паднімаючы на
бой, клікаў да помсты, да бітвы не на жыццё, а на
смерць.

Да трох купчастых дубоў, братоў-волатаў, сыходзі-
ліся людзі з вёсак. Яны ішлі, каб атрымаць зброю і
пачаць баявыя дзеянні. Паўстанцы былі задумённымі,
суровымі, грознымі, поўныя рашучасці пастаяць за
радзіму, за яе гонар, свободу і незалежнасць. Вестка
аб падцацкайскіх падзеях хутка абліяцела ўвесь раён,
гэта з'явілася як-бы сігналам для людзей, баявой трыв-
огай, заклікам, пачаткам барацьбы з немцамі не адзі-
нак, а мас. Здарэнне ў Падцацкіх скарыстаў Сяргей, каб
падняць людзей на барацьбу з немцамі. Маючы багаты
вопыт працы ў масах, указанні партыі, Сяргей хадзіў
па вёсках, клічучы на змаганне, пасылаў людзей да
Рыгора ў лес.

З Ігнатам Сяргей прыслаў Рыгору тэкст партызанскай прысягі і запіску, у якой пісаў:

«Таварыш Гарашчэні!

Час прышлоў дзейніцаць. Упэўнены, што Вы так падсыплеце немцам жару, што горача будзе. Наста паказала сябе, як сапраўдная патрыётка, верная дачка Беларусі. Наш народ ніколі не забудзе яе славнага імя. Помніце Насту і помсіце за яе, за стапаныя палі нашай радзімы, за зганьбаваных жанчын, за слёзы і кроў старых і дзядзей.

Цяпер мая Вам дапамога не патрэбна. Я пайшоў у другое месца. Неабходна зрабіць так, каб з-за кожнага куста, купіны, каб каменні ў Беларусі стралялі. Мы гаспадары зямлі. Трэба навесці такі страх на немцаў, каб яны баяліся свайго ценю.

Моцна цісну руку!

Сяргей».

З Рыгорамі партызаны стараліся менш гаварыць, каб не трывожыць яго ран. Толькі Гальян выказаў мерканаванне, што немцы могуць нарабіць яшчэ шмат бяды ў Падцацкіх, а таму трэба ім перашкодзіць. Яго падтрымаў Ігнат, і Рыгор згадзіўся. Загаманілі мужчыны, як пчолы ў вуллі, перад вылётам рою.

Рыгор раздаваў зброю; людзі, атрымаўшы вінтоўкі з патронамі, аўтаматы, гранаты з запаламі, ішлі да агню; хто чысціў зброю, а хто падганяў рамяні. Раздача зброі насіла нейкі ўрачысты характар, гарэлі вочы ў людзей, сціскаліся кулакі. Сэрцы прагнулі помсты.

Выстраіўшы партызан, Рыгор чытаў прысягу. Голос яго быў упэўненым, цвёрдым, адчувалася, што перад імі стаіць камандзір, у яго не здрыганецца рука, каб забіць немца. Ён адразу знайшоў агульнае з партызанамі, яны за Рыгорам паўтаралі прысягу:

«Я, грамадзянін Вялікага Савецкага Саюза, верны сын герайчнага беларускага народа, клянуся, што не выпушчу з рук зброі, пакуль апошні фашисткі гад на нашай беларускай зямлі не будзе знішчаны.

Я абавязваюся няўхільна выконваць загады сваіх камандзіраў і начальнікаў, строга трymацца воінскай дысцыпліны. За спаленія гарады і вёскі, за смерць наших дзяцей, за катаванні, гвалты і здзекі над маім народам я клянуся помсціць ворагу жорстка, бязлітасна і няспынна.

Кроў за кроў, смерць за смерць!

Я клянуся ўсімі сродкамі дапамагаць Чырвонай Арміі знішчаць шалёных гітлераўскіх сабак, не шкадуючы крыві і свайго жыцця. Я клянуся, што хутчэй загіну ў жорсткім баі з ворагам, чым аддам сябе, сваю сям'ю і ўесь беларускі народ у рабства крылаваму фашызму.

Калі-ж па маёй слабасці, баязлівасці, або злой волі я парушу гэтую сваю прысягу і здраджу інтэрэсам народа, няхай памру ганебнай смерцю ад сваіх таварышоў».

Прыкленчыўшы на адну нагу, Рыгор пацалаваў зямлю і, устаўшы, усхвалявана дадаў ад сябе:

— Паклянемся, таварышы, што не складзем зброі да таго часу, пакуль хоць адзін немец будзе хадзіць па нашай зямлі!

— Клянемся! — дружна адказалі партызаны, падняўшы над галовамі зброю.

— Нашы продкі не гнуліся перад чужаніцамі і мы не сагнемся.

— Ніколі! — сказаў Гальяш.

Вартайніца, пераступаючы з нагі на нагу, чакала, якое Рыгор дасць ёй распарараджэнне. За адну гэту ноч яна пастарэла на дзесяткі год. З-пад чорнай у кропелькі хусткі відаць былі пасмы сівых валасоў. На ёе суровым твары была туга, боль, ад чаго яшчэ выразней вылучаліся маршчыны. Шмат бачыла гора гэтая жанчына на сваім вяку, але такога — ніколі не перажывала.

— Скажаш людзям, што ноччу насту здымем з шыбеніцы і пахаваем, — гаварыў Рыгор, а потым змяніў рашиэнне. — А навошта ноччу, пахаваем днём. Мы тут гаспадары, а не немцы. Трэба зрабіць так, каб у іх зямля гарэла пад нагамі.

— Правільна! — сказаў Ігнат.

— Днём нельга, — занепакоілася вартаўніца. — Немцы забаранілі яе хаваць. Увесь час ходзяць паліцаі.

— А колькі іх? — пытаўся Рыгор.

— Сямёра. У старасты гуляюць. Кажуць, што чакаюць карацеляў з горада.

— На першы раз і семярых хопіць, а калі пад'едуць карацелі, тым лепш, больш будзе работы. Галоўнае — хітрасць і нечаканасць, смеласць удару. Немцы чакаюць нас з лесу, а мы з чыстага поля на іх наскочым.

Рыгор аддаў загад партызанам непрыкметна праобраца на могілкі, а сам, узяўши некалькі гранат, рэвальвер, з вартаўніцай пайшоў у Падцацкія. Па дарозе ён умовіўся са старой, што яна пройдзе наперад, разведае, што робіцца ў вёсцы, потым яму раскажа. Рыгор застаўся ў хвойніку, што цераз балота ад Падцацкіх.

Паліцыянты ў старасты разгуляліся. Яны пачалі баль бутэлькай французкага шампанскага, якая камендантам была падаравана Віктару Пясецкаму «за добрую службу», пілі гарэлку і закончылі самагонкай, першаком. Яны да таго панабіраліся, што адзін на другога началі сабакамі брахаць.

Вартаўніца паведаміла Рыгору, што ў старасты баль працягваецца.

На фізкультурнай пляцоўцы гойдалася цела Насты, вылучаліся пасінелыя ногі, вечер раздзімаў яе русыя валасы. Суkenка на ёй уся была парванай. Вартаўніца хутка прыйшла, імкнучыся не глядзець у той бок, дзе вісела Наста. Ёй здавалася, што цела Насты ўвесь час паварачвалася, як-бы Наста хацела ёй нешта важнае сказаць, паскардзіцца на сваю крыўду.

Рыгор, прайшоўши балотца, падбіраўся да старастай хаты. Яму ўжо чутны былі хрыплыя галасы п'яных паліцыянтаў. Калі Рыгор быў каля дзвярэй, Віктар Пясецкі, відаць, хацеў адчыніць акно і кулаком праткнуў шыбу. Хруснула шкло, пасыпалася, зазвінела. З хаты несла перагарам, махорачным дымам. Рыгор на момант прытуліўся да сцяны, а потым, прыгнуўшыся, падышоў да акна і адну за другой штурнуў дзве гранаты.

Зашыпела ў хаце, а потым пачуліся два выбухі. Пара-
нены стараста схапіў віントоўку, выбег на ганак. Рыгор
па ім стрэліў з нагана, але прамахнуўся.

Стараста, забег за хлеў і знік, як скроль зямлю правад-
ліўся. Паліцыянты, што былі ў хаце, ляжалі забітых.
Вартавыя з белымі павязкамі на рукавах, якія стаялі
ля трупа, беглі ў бок стараставай хаты. Рыгор, пры-
кленчыўшы на адну нагу, з-за шула біў па іх, зваліўшы
перш аднаго, а потым і другога паліцыянта.

Падцацкія былі ачышчаны ад паліцэйскіх. На вуліцу
высыпала дзетвара, дзяўчата, сярод іх Марыйка; яны
кінуліся бегчы да школы. Рыгор ішоў па вуліцы, людзі
сустракалі яго, як роднага сына, які прыехаў з далёкіх
краёў. З адной хаты мужчыны вынеслі прыгатаваную
труну. Рыгор, падышоўшы да шыбеніцы, стаў, машы-
нальна падняў руку, каб скінуць шапку, але яе не было
на галаве і ён не помніў, дзе яна засталася. Рыгор сам
зняў з шыбеніцы цела Насты, падалаў халодны лоб.
Марыйка ўкруціла труп у прастыню, бо ўсе рэчы Насты
былі разграблены. Рыгор з Марыйкай улажылі Насту
ў труну. Сяляне, не затрымліваючыся, панеслі нябож-
чыцу на могілкі. Там ужо была выкапана магіла.

Рыгор ішоў моўчкі, схіліўшы галаву, за трупам любі-
май дзяўчыны. Вечер раздзімаў яго непакорную чупры-
ну. Яму быў нанесен удар у сэрца. Ён ніяк не мог
прыйсці ў сябе, асэнсаваць, што здарылася. Рыгор абві-
навачваў сябе, што не ўзяў яе з сабою ў лес.

На могілках Рыгор сказаў кароткую, усхвалёваную
прамову, якая так кранула душы прысутных, што шмат
хто з мужчын плакалі, не кажучы ўжо пра жанчын. Ён
закончыў словамі:

«Людзі, добрыя, адпомсці за Насту! Кроў за кроў
і смерць за смерць! Народзе мой, паднімайся на вялі-
кую бітву! На бой, беларусы!»

У Падцацкіх пачуўся лімант. Рыгор, скамандаваўшы
залегчы, паслаў у вёску Міхася Беразоўскага даведац-
ца, у чым справа. «Мусіць стараста прывёў карні-
каў», — думаў сам сабе Рыгор. Гаманілі хвоі. Рыгор,
пануры, стаяў над свежай магілай. Цяжка было ў яго

на души, сціскалася ад нянявісці сэрца. Ён глядзеў на жвір, успамінаючы Насту жывою. Яго думку парушалі ляцеўшыя ў вырай журавы, якія ў трывозе крумкалі. Журавы, відаць, збліся з дарогі, а можа стаміліся: яны кружылі на месцы, пасля ад іх аддзяліўся адзін жураў. Па размаху крылляў відаць было, што гэта быў старэйшы і найбольш спрактыкаваны; ён павёў за сабою просцата на поўдзень астатніх. Да Рыгора, засопшыся, падбег Міхась. Ён калаціўся ад страху.

— У вёсцы немцы, — рапартаваў Міхась. — А яшчэ дзядзя Мірон забіўся.

— Сам?

— Ага!

— Не можа гэтага быць!

— Дапраўды. Немцы дазналіся, што ён хаваў зброю. Яны білі яго, дапытаўчыся, дзе яна ляжыць і хто запісаўся ў партызаны. Каб не выдаць... Дзядзька Мірон наклаў на сябе руکі. Яны Міроніху з сабою вязуць.

— А шмат іх?

— Многа.

— Ну колькі?

— Каля дваццаці, але ўсе з аўтаматамі. Яны падчышаюць ўсё да ніткі. У вартаўніцы школы нават кашулю забралі, якую яна хавала на смерць.

— Та-а-ак. Прыдзеца пацягніца. Тут задача больш складаная. А ты што-ж гэта, курыш? От падшыванец! Малако матчына на губах не абохла. Ай, блазнота! Глядзі, каб я больш гэтага не бачыў! Гм... Кажаш, чалавек дваццаць? Навяжам бой. Эй! Хто там высунуўся, хочаш, каб застрэлілі, як курапатку. Камандзіры аддзяленняў, да мяне!

Да Рыгора хутка падышлі: доўгі, як дышла, Гальша і, круглы, як кадушка, Ігнат; яны чакалі распараджэнняў. Рыгор загадаў акапацца і чакаць яго каманды.

Карацелі падпалілі вёску Падцацкія ў трох месцах. Пахла гарэлым, казытала ў носе, душыла ў горле. Агонь хутка пераносіўся з хаты на хату, пагражаячы знесці ўсе будынкі. Чуваць былі крыкі, стогны, плач дзяцей.

— Чаго марудзіш, камандзір?—крыкнуў, разгара-
чыўшыся, Гальш.—Там наша праца гіне, спажыткі,
якія здабыты крывавым мазалём. Пайшлі, хлопцы, за
мною!

— Сто-о-ой!—загадаў Рыгор.—Гарачая галава. У
іх адзіная дарога каля могілак, вось мы тут ім і ўсып-
лем, будуць круціцца, як уноны на скаварадзе. Увага!
Галоўны ўдар па першай і апошній машынах, а потым
перанесці на сярэдняй. Біцца насмерць! Ні кроку назад!
Партызаны не адступаюць!

На kraю вёскі мітусіліся немцы. Яны цягнулі на
машыны курэй, свіней, авечак, рознае «арганізаванае»
рыззё. Вадзіцелі завялі маторы. Афіцэр аддаў каманду.
Машыны рушылі.

Затаіўшы дыханне, партызаны чакалі загаду
Рыгора ўступіць у бой з немцамі. Падпусціўшы ма-
шыны метраў на сто, Рыгор скамандаваў:

— Агонь!

Рыгор, які трymаў на мушцы афіцэра, што ехаў на
першай машыне, даў кароткую чаргу з аўтамата. Афі-
цэр быў забіты. Шофер, кінуўшы машыну, споўз у
прыдарожную канаву, стаў адстрэльвацца.

Аўтаматыкі, пасаскаакваўшы з машын,—а некато-
рыя з іх так і павіслі на бартах,—беспарадачна стра-
лялі. Завязаўся кароткі бой. Партызаны вялі пры-
цэльны агонь, выводзячы са строю аднаго за другім
карацеляў, а потым акружылі аўтаматыкаў і вялі
агонь на іх знішчэнне.

Ад карацеляў аддзялілася адна чалавечая постаць.
Гэта быў стараста Віктар Пясецкі. Ён паўзком прабі-
раўся ў кусты. Колькі партызаны не білі па ім, усё
міма. Постаць хутка знікла ў хвойніку.

Міроніха, у першы момант не разабраўшыся ў чым
справа, ляжала напалоханая ў канаве, а пасля, сха-
мнулася, аблюбавала камень, стукнула ім па галаве
шофера першай машыны, які не даваў мажлівасці
партызанам падняцца з зямлі. Выпусціўшы з рук аўта-
мат, доўгі, як гліст, фрыц, заліўшыся крывёю, уткнуў-

ся носам у ліпкую гліну. Міроніха схапіла аўтамат і хацела страляць, але ў яе нічога не выходзіла.

Партызаны біліся з такой ярасцю, якой Рыгор яшчэ ніколі не бачыў, біліся за свае хаты, жонак і дзяцей. У рукапашнай схватцы партызаны змялі немцаў, перабіўши ўсіх да аднаго. Рыгор страшэнна шкадаваў, што ўцёк стараста. Гэты вораг хітры і не-бяспечны, ён мог нарабіць шмат непрыемнасцей.

Вёска Падцацкія дагарала. Абваліваліся стрэхі, высока ляцелі іскры. Пагарэльцы з уцалеўшымі спажыткамі былі на пляцах, не вedaючы, дзе прытуліцца, да чаго рукі прыкласці. У садзе на адной з падгарэльых ігруш была падвешана калыска, у ёй варушилася малое дзіця, плакала. Маці, заклапочаная, каб расправіць пакарабачаны кажух, які быў выхаплен з агню, не звяртала ўвагі на дзіцячы плач. Ужо было холадна, і ёй не было чаго накінучы на плечы. Як не старалася жанчына расправіць кажух, нічога з гэтага не выходзіла.

— Чаму ты, маладзіца, не ідзеш да дзіцяці,—падыходзіячы да калыскі, бурчэў дзед Піліп. Ён быў у зрэбных портках, пафарбаваных у сіні колер, у саматканай кужэльнай кашулі, падпяразаны кавалкам аборыны. Сівы, як лунь, дзед Піліп калыхаў малое, але яно аж заходзілася, плачучы. «Ну і маці, сэрца у цябе няма...»

— Што-о? — агрывнулася жанчына. — А хіба не трэба думаць, як заўтра жыць, чым малое карміць?

— Голос сарве.

— Па гэтым будзе жыць.

Жанчына складала падушкі, збірала раскіданыя коўдыры, абрусы, якія валяліся ў садзе.

— Кінь ты гэтыя анучы! — ужо зазлаваўши гаварыў дзед Піліп, вымаючы дзіця з калыскі.

— А ты, нябось, перш за ўсё тытунъ выхапіў, — абуралася жанчына, беручы дзіця на руکі, якое адразу перастала плакаць.

— Паглядзім, у чым будзеш хадзіць? Будзеш зімою зубамі ляскаць.

Дзед Піліп з кабетай сварыліся паміж сабою, думаю-

чы зусім пра другое, дзе нач каратаць. А восеньскі вечар даваў, аб сабе знаць. Дзед Піліп паспрабаваў накінучь на сябе пакарабачаны кажух, але ён на яго не лез. Тады ён са злосці кінуў кажух на зямлю.

— Абармоты! — дрыжачым голасам загаварыў дзед Піліп. — Чаго ім трэба ад нас? У каторы раз яны сюды лезуць. Адвучыць-бы іх раз і назаўсёды. Каб даў бог толькі здароўя, сам пайду душыць нягоднікаў. Ой, будзе крыві, свінням не паесці... кхе... кхе.

— Супакойся, тата! — прасіла нявестка, — і так табе дрэнна.

— Ну, прашу цябе...

— Вось што, маладзіца, — гаварыў дзед Піліп. — Мне нешта нядобра. Сыны недзе забавіліся, можа іх і не ўгледжу. Скажаш, што я наказваў, каб усе Беразоўскія бралі, хто што можа, і душылі, білі, калолі немца. А, барані божа, не выканаюць майго наказу, то нікому не дарую. Так, так, у мяне ёсьць яшчэ сіла. І Міхаська павінен ісці... і жанчыны... і ўесь наш род... Кхе... кхе... кхе...

— Татка, супакойся.

Дзед Піліп, апусціўши галаву, прытуліўся да ігрушы. Ён змоўк, думаючы, што будзе заўтра, як перажывуць дзеци і ўнукі чорныя дні, якія так нечакана прышлі.

Галасіла суседка, ірвучы на галаве валасы. Яна хадзіла па вогнішчы, шукаючы дзіцяці, якое афіцэр, па дносу старасты, што яе муж падаўся ў партызаны, укінуў у агонь. Мэтра была жонка Гальяша. Калі афіцэр кінуў дзіця ў агонь, Мэтра з крыкам кінулася ў палающую хату, сяляне яе не пускалі.

— Пусціце, — сказаў афіцэр, — калі яна дастане з агню дзіця, то я яму дарую жыццё.

Мэтра, не задумваючыся, ускочыла ў хату. З вокнаў валіў дым, языкі агню шугалі ўверх, гарэла саламянная страха. Яна, шчаслівая, з дзіцем выскочыла на двор. Сяляне свабадней уздыхнулі. Дзіця, наглытаўшыся дыму, хрыпла плакала. Афіцэр моўкі падышоў, схапіў дзіця і зноў кінуў у агонь. Выратаваць яго ўжо нельга было, бо хата гарэла, як свечка. Мэтра ўся была абга-

рэўшай. Адшукаўшы на вогнішчы нейкую галавешку,
Мэтра, укруціўшы яе ў ануchy, ціха співала:

А-а-а, лю-лі,
Усе курачкі пасиулі...

Да Мэтры падышоў Гальяш. Ён угаварваў жонку,
што гэта не дзіця, а нейкі чурбан, хацеў адабраць гала-
вешку, але Мэтра, з распушчанымі валасамі, уцякла ад
яго. Гальяш, цяжка ўздыхнуўшы, прагаварыў:

— Прышло гора ў нашу хату. Нахлынула бяда. Пра-
кляцце! Ну, нямчур, сцеражыся! Ты адабраў у мяне
самае дарагое — дзіця. Раскідаў мне сям'ю. Стаптаў
бруднымі ботамі мае палеткі, якія я люблю больш за
ўсё на свеце. Заліў крывёю родную зямлю, Я ніколі
гэтага не дарую. Мэтра, можа ты есці будзеш?

Мэтра, паглядзеўшы на Гальяша, зарагатала. Гальяш,
адвярнуўшыся, заплакаў. У яго маланкай праносіліся
думкі і ні на адной ён не мог застанавіца.

— Усё паляцела прахам,—уголос падумаў Гальяш.—
Адзінае, што застаецца — помсіць... за сына... за
ジョンку... за людзей... за іх пакуты... за слёзы і кроў...
Буду хадзіць, як смерць з касою, па палях і рэзаць ня-
мецкія галовы. Гітлер! Якую-б яму прыдумаць кару?
Павесіць? Мала! Расстряляць? Тым больш. Злавіць і ў
клетку пасадзіць, — людзі заплююць. А гэта можа-б і
падышло!

Дзед Піліп, які наглядаў з боку за Гальяшом, пады-
шоўшы да яго, спытаўся:

— З кім ты, чалавечка, размаўляеш?

— Га? — спалохаўся Гальяш. — Захлынуцца! Праўда,
дзед Піліп? Мы ворагаў утопім у іх уласнай чорнай
крыві. Не дачакаюцца, каб мы пакарыліся! Не-е! За
смерць майго сына я ім адпомічу! Пакуль у маіх жылах
будзе цячы кроў — датуль буду біць немцаў!

— Благаслаўляю, Гальяшка, на бой, — гнеўна гава-
рыў дзед Піліп. — Нашы дзяды і прадзеды сваімі гру-
дзямі, — а грудзі крэпасць айчыны, — адстаялі Расію,
дык няўжо вы... Я тады з магілы ўстану і буду вас пра-
клінаць!.. Кхе... кхе... Нашы людзі перажылі ўсіх ліха-

дзеяў, якія намагаліся нас пакарыць. Што-ж, палюдскавалі пару дзесяткаў год, а цяпер... Кхе... кхе...

Дзед Піліп, узяўшы Гальяша за плечы, адвёў яго ў бок ад вогнішча, частаваў самасадам, ад якога дух зайнама. Сваім ўспамінамі пра малога стары хачеў разжаліць Гальяша, каб ён выліў сваё гора праз слёзы, бо, па думцы дзеда, тады лягчэй павінна было яму стаць на сэрцы.

Рыгор адчуў, што з гэтага часу на яго плечы ўзвалілася гара — клопаты аб дзесяцях і старых, якіх трэба было дзесьці прытуліць, пракарміць зіму. Ён загадаў Гальяшу з Ігнатам, не марудзячы ні адной хвіліны, весці людзей у лес, на аблюбаваную ім граду, ці, як яе звалі, — Замчышча і там пабудаваць часовыя шалаши для насельніцтва і іх абараняць. Да таго-ж камандзір атрада адчуваў, што не можа быць, каб стараста заспа-коіўся і не прыцягнуў у Падцацкія немцаў, а таму трэба было спяшацца.

— Ідзі, ідзі, Гальяш,—гаварыў спакойна Рыгор.—Пла-чам гору не дапаможаш. Мы растрасем па нашых па-лях косці немцаў.

Пакуль Рыгор ладзіў трафейную машыну, падцац-каўцы рушылі ў лес, яны нагадвалі цыганскі табар. Моўчкі ішлі мужчыны за падводамі, нагруженымі рэз-нымі хатнімі речамі. Фыркалі коні, везучы цяжкія вазы, колы ўразаліся па калодкі, разразаючы густую восень-скую гразь. Дзеци, якія абляпілі, як мурашкі, вазы, з зайздрасцю паглядалі на бацькоў, што ішлі з вінтоў-камі і аўтаматамі, неслі патроны і гранаты.

Сяляне гналі ў лес жывёлу. Сэрцы людзей ablіваліся крываю, цяжка было пакідаць наседжаныя месцы, дзе вучыліся хадзіць, гадаваліся, жаніліся. Пакідаючы свой куток, дзе дзялілі радасць і гора, яны пакідалі там частку свайго сэрца, свае крыві. Не хацелася ісці з роднага кутка, але страх, што хутка могуць наля-цець, як груганиё, немцы, іх падганяў.

Раўлі каровы, пішчалі свінні, бляялі авечкі, вернучы назад. Плакалі малыя дзеци, галасілі жанчыны, цішком выціралі слёзы мужчыны. Мэтра, несучы на руках

укручаную ў анучы галавешку, ціха напявала калыханку.

Дзед Піліп, увайшоўшы ў лес, прыхіліўся да купчастага клёну, абапёрся, а потым бездапаможна асунуўся на зямлю, раскінуўшы широка руки.

— Дзеду, дзеду! — тузаў Міхась. — Можа табе вады?.. можа...

— Нічога яму не трэба, — сказаў Ігнат. — дай спакойна памерці...

Дзед Піліп маўчаў, ён не сказаў ні слова. Не вытрымала сэрца старога, здало. Паклаўшы цела дзеда на воз, сяляне паехалі ў глыб лесу, праклінаючи немца. Шумеў лес, прымаючи да сябе падцацкаўцаў.

8

Рыгор каля гадзіны ладзіў матёр, пакуль яго завёў. Крыху пачмыхаўшы, матор стаў бесперабойна працаўцаць. Камандзір, выцершы на ілбе пот, быў задаволены, што работа не прапала дарма. Пасадзіўшы на машыну партызан, якія з ім засталіся, узяўшы Міроніху ў кабіну, ён паехаў у бок лесніковай хаты. Церушыў асенні дробны дождж. Хутка неслася машына, ва ўсе бакі раскідаючи грязь. Яны некаторы час ехалі моўчкі, аддаўшыся сваім думкам.

Міроніха нічога перад сабою не бачыла. У яе балела сэрца па дзесяцях, якія былі параскіданы па свеце. У другіх жанчын ёсьць малыя, ёсьць і клопат, а Міроніха, дзяцей пагадаваўшы, засталася адна, як былінка. Гэта яе непакоіла. У Міроніхі трое сыноў служылі ў Чырвонай Арміі. Старэйшы — Лявон, — які быў забіты, але яна не ведала, яшчэ да вайны быў капітанам, служыў у пяхоце; сярэдні — Юлік — вучыўся на танкіста, а меншага — Язэпа — у першы дзень вайны ўзялі ў школу лётчыкаў. Дзве дачкі вучыліся ў Ленінградзе: Хімка на настаўніцу, а Надзейка на доктара. Дочкі меліся прыехаць на канікулы, але вайна перашкодзіла. Міроніха за адны суткі страшэнна асунулася, упалі вочы, у якіх усё-ж іскрылася жыццё. Пасмы сівых валасоў вылазілі

з-пад чорнай хусткі. На твары быў выраз адчаю, страх перад заўтрашнім днём.

Рыгор не ведаў добра, як загінуў ляснік, і баяўся распытаць у Міроніхі, каб не патрываўся ў дум. «І навошта яму было ісці дадому,—думаў сам сабе Рыгор.—А чалавек які быў дарагі». Ён хацеў хутчэй дазнацца, пры якіх акалічнасцях Мірон трапіў у рукі да немцаў, але абміяркоўваў, як лепш запытацца.

— І трэба-ж быць такім неасцярожным,—гаварыў Рыгор.—Як яны маглі яго злавіць?

— Гляджу я ў акно,—пачала апавяданець Міроніхі,—бачу, бацька ідзе. Ну, думаю, не мінучь яму смерці. Толькі Мірон узышоў на двор, як яго схапілі эсэсы, звязалі назад рукі, як арыштанта, прывялі ў сваю хату. Стараста, задаволены, пасміхаўся, гэта яго была прапанова зрабіць засаду. Немцы рагочуць. Яны ўсю ноч яго сцераглі, не выпускалі мяне з хаты. Бацька стаіць, як граза. Злыдні на маіх вачах выкручвалі старому рукі, ламалі пальцы, дапытваючыся, дзе схавана зброя, пыталіся, куды вы сышлі, але бацька не гаварыў ні слова. Некалькі разоў Мірон губляў прытомнасць, тады яго адлівалі вадою і зноў катаўлі: білі па пятках, па галаве. Потым прышоў афіцэр. Ён загадаў развязаць бацьку рукі. Пасадзіўшы на лаву, афіцэр, праз пятае ў дзесятага гаворачы па-руску, сказаў: «Калі вы скажаце нам, дзе зброя і хто запісаўся ў партызаны, а таксама, дзе камісар, то мы вас вызвалім, дадом грошай, махоркі і шнапсу. Адным словам добра заплацім».

Мірон, усміхнуўшыся, відаць рашыў, што яму ўсё-роўна пагібелъ, адказаў: «Мяне не куціце. Я не хачу, каб мяне дзеци пракліналі. І ўсёадно, рана ці позна, вы будзеце павешаны на сухой асіне. І вашаму вар'яту Гітлеру будуць канцы. Даўно па ім плача вяроўка. Мы зальем усе нашы рэкі вашаю паганаю крывёю». Афіцэр перакасіўся, ускочыў і ўдарыў Мірона па твары. Тады бацька як усхопіцца, адкуль у яго толькі сіла ўзялася, ды як учэпіцца ў горла афіцэру, то каб салдаты не адцягнулі, дык ён-бы яго пёұна задушыў. Бачыць Мірон, што яму ад іх не выбрацца, то як разгоніцца і аб вугал печы галавою. А што далей было, не

помню. Усё ў мяне перавярнулася. Ён нешта сказаў, але я не разабрала. Мне млосна стала, і я асунулася.

Міроніха залілася слязьмі.

— Ну і чалавечышча!—сказаў Рыгор.—Будзе што пра такіх расказаць унукам. Ну і сілішча! Слава маці, якая нарадзіла такога сына. А казаў пра сябе, што ён ціхі чалавек. Не-е, Беларусь не загіне, Беларусь будзе жыць! О, каб ведаў Сталін пра такіх людзей, але ён будзе ведаць, яму раскажуць!

Яны пад'ехалі да хаты.

На дварэ валяліся адарваныя галовы курэй, павыбіванныя аконнія рамы. Выў, лежачы ў будцы, сабака. Увайшоўшы ў хату, Рыгор убачыў труп Мірона, ён ляжаў ніцма. На валасах злілася кроў. Адзежа на Міроне была парвана ў шматкі. Па хаце гуляў вецер, завывала ў коміне, пастуквалі акяніцы.

Партызаны, спяшаючыся, зблізі з негабляваных яловых дошак труну, улажылі труп, паставілі труну на машину, падрыхтаваўшыся везці Мірона ў апошнюю дарогу. Калі машина кранулася, сабака, ірвануўшыся з усёй сілы, парваў ланцуг. Ён пайшоў за труною гаспадара.

Пахавалі Мірона поруч з Настай, пад гоман сасновага гаю, спеў ветру. Рыгор сыпануў жменьку жвіру на труну, за ім усе астатнія. Загрукацелі груды зямлі, разбіваючыся аб труну, вырасла новая магіла. Не плакалі людзі, слёз не было. Не плакала і Міроніха, у яе акамяняла сэрца. Плакалі толькі вятры, галасілі лясы.

Згушчаліся асення чорныя хмары, сек дождж, калаціліся людзі. Далёка пачуліся стрэлы з аўтаматаў, гэта ехалі карнікі, прачышчаючы сабе дарогу. Рыгор загадаў хутка садзіцца на машину. Міроніха паклікала сабаку, той падбег да машины, пакруціўся, паглядзеў на Міроніху, заскавытаўшы пабег да магілы і поруч з ёю лёг. Колькі потым не звалі сабаку, ён і з месца не крануўся. Зашчымела ў Міроніхі сэрца, заморгалі вочы, пасыпаліся буйныя, як боб, слёзы. Яна наўзрыд плакала.

— Бывай, Міронка! Не давялося нам з табою дзяцей пажаніць. Сёлета Лявонава вяселле збираліся гуляць...

Бывай, родны! Покуль буду жыва, буду помсіць за цябе. У сваёй хаце і сякера зброя. Хораша ты жыў, хораша і памёр. Бывай, дарагі!

Рыгор праезджаў Падцацкія. Тырчэлі абгарэлъя коміны, паабвальваліся печы, дымліся галавешкі. Немцы ператварылі вёску ў пустыню. Валялася, як пасля на-грому, рознае сялянскае рыззё. Выехаўши за вёску, Рыгор даў поўны газ. Партызаны, якія сядзелі ў кузаве машыны, трymаліся за шапкі, каб вецер іх не сарваў. Праехаўши падцацкай палеткі, машына знікла ў лесе.

Неўзабаве да былой вёскі Падцацкія пад'ехала некалькі машын з немцамі, іх прывёў сюды Віктар Пясецкі, каб падабраць трупы. Немцы грузілі на машыну забітых. Афіцэр са старастам пайшлі на могілкі, каб агледзець месца, адкуль стралялі партызаны. Іх сустрэў, брэшучы, Міранаў сабака.

— Лыска!—нясмела ідуchy, клікнуў Віктар Пясецкі.— Спазніліся, пан афіцэр. Унь другая свежая магіла. Зна-чыць, тут быў Рыгор Гаращчэня. Ну, быць не можа, каб я яго не ўвабраў. Такі сякую-такую школу маю. Лысачка!

Але сабака, падпусціўши зусім блізка Віктара Пясец-кага, накінуўся на старасту і рваў яго то за лыткі, то за порткі ззаду. Афіцэр злаўчыўся і смальнуў па сабаку, што той, заскавытаўши, уткнуўся ў зямлю, падвяр-нуўши пад сябе галаву. Віктар Пясецкі далонямі хаваў парваныя порткі. Афіцэр з старастам пад завыванне ветру пайшлі з могілак на месца нядаўнага бою, дзе салдаты грузілі забітых з атрада карнікаў.

Калі Рыгор прыбыў на Замчышча, новую партызан-скую стаянку, да яго падбег Mixаська і далахыў, што немцы з Беразнянскага руму па рэчцы сплаўляюць у Німеччыну нарыхтаваны за зіму будаўнічы матэрыял.

— Што-о? — закалаціўся Ігнат. — Цэлую зіму ка-

лоды вазілі, а для каго? Для чорта лысага! Мужчыны, што-ж гэта робіцца? Не дашь немцу лесу! Чаго-ж вы маўчыце?.. Ну, калі так, то я адзін пайду.

— А ці шмат там немцаў? — пытаўся Рыгор.

— Чалавек дзесяць. Астатнія нашы. Сілком сагналі.

— Рыгор Мітрафанавіч! — сказаў Ігнат. — Дазволь нам на рум прагуляцца, фрыцаў паказытацы!

Рыгор Гарашчэні аглядзеў партызан. Многія з іх прамоклі да касцей і калаціліся, зуб на зуб не падаючы.

— Не магу я пасылаць, — сурова гаварыў Рыгор, да нікога не звяртаючыся, — на людзях сухой ніткі не засталося. На сённешні дзень хопіць...

— Таварыш камандзір! Дык дазволь мне аднаму пайсці. Я чалавек халасты, прастуды не баюся, а калі заб'оць, — ніякіх хвастоў ззаду...

— І ты хіба не стаміўся, ці што?

— Ну і што? — не здаваўся Ігнат. — Немцу морду набіць — дык-жа гэта адпачынак! Ну, пусці!. Мэрам я патрэбны тут... Адна замінка...

— Добра! — згадзіўся Рыгор. — А толькі вазьмі аўтамат... Ты галавою не круці. Я пакажу табе, як з яго страляць...

— А на ліха мне гэтая замінка? — перабіў Ігнат. — Мэрам я з яго страляць буду. Яшчэ адбяруць немцы. Аўтамата шкада. Мне не трэба зброі. Дык я пайшоў. Усяго добра!

Ігнат, які ўсё жыццё правёў у гэтых месцах, ішоў лесам, ішоў палямі, ішоў лугамі, ішоў дарогамі і націнькі, спяшаючыся на рум. Ён быў моцна складзеным, каранастым, яго ў вёсцы дражнілі «карантыш». Ігнат быў у чорным палітоне, туго падпяразаны папругай, з сякерай за поясам. На галаве Ігната была бачыўшая віды кавалерыйская шапка, яна ўся выгарэла на сонцы, прабітая шротам. Ён неяк падкінуў шапку нябожчыку Мірону, той з дубальтоўкі ўшчэнт яе пабіў, прышлося зашываць. Ігнат не ведаў, што яму гаварыць сялянам, калі прыдзе, але што рабіць, — ведаў. «Падняць бунт, — думаў Ігнат, — не дашь недавяркам лесу».

Заняты сваімі думкамі ён і не заўважыў, як падышоў да руму, дзе ляжалі горы бярвенняў, сосны і елкі, клёны і дубы. Лес быў нарыхтаваны для адпраўкі на шахты, але вайна перашкодзіла.

— Хальт! — крыкнуў немец, выставіўшы аўтамат.

— Хіба табе павылазілі? — адказаў Ігнат, — паказаў-
шы руکі.

— Працаваць іду...

— Арбайтэн? — перапытаў немец.

— А няўжо-ж, гэтак як ты, лынды біць! — смела іду-
чы, гаварыў Ігнат.

На руме працавала чалавек дзвесце мужчын і жанчын. Іх ахоўвала і прыганяла адзінаццаць салдат. Высахшыя за лета бярвенні, якія яшчэ Мірон адбіваў, былі, як звон. Немцы па Беразнянцы да Нёмана нязвязаным сплаўлялі лес, а там збівалі плыты і намерваліся гнаць іх у Германію.

Сяляне суседніх вёсак ведалі пра смерць лясніка і настаўніцы. Нечаканае з'яўленне на руме падцацкаўскага пастуха, а цяпер партызана Ігната, усіх ускалыхнула, наэлектрызавала, падняла. Яны ведалі, што ён дарэмна ног біць не будзе. Усе нечага чакалі. Ігнат, падышоўшы, з нейкім азартам узяўся за працу. Гэта перадалось сялянам. Каціліся ў рэчку бярвенні, высока ляцелі ў гару пырскі. Праходзячы каля яго, немец здаволена сказаў:

— Гут, рус, гут!

Калі вартавы прайшоў, Ігнат, не адгінаючыся, гнейна загаварыў:

— Крывапіўцы! Яны прышлі сюды, каб грабіць! Хіба мы рабы, пад дулам працаваць? Чым такое жыццё, то лепей смерць!

— Ідзе, — шапнула сялянка, якая была поруч.

— У, бандзюга няшчасны, — працадзіў праз зубы Ігнат, пакрыквачы на сялян: — Варушыся! варушыся! Немец любіць, каб на яго працавалі, а ён панам хадзіў. Ну, чым не прыгон, з той толькі розніцай, што замест бізуна — аўтамат. А ну возьмем, яшчэ разок!

— Гу-ут, рус, гу-у-ут!

Вартавы, чыста паголены, з вялікім жыватом, як бык, хадзіў па руме. Не дрэнна, відаць, жылося яму на чужым хлебе.

Немцы забіралі ў вёсках усіх быкоў і паабязалі прыслать з Германіі племянных. Але гэтаму ніхто не верыў.

— Бугаёў пабралі, а што з каровамі будзе? Застаўнца перадойкамі. А дзе малака возьмеш дзесятам? У Германію да быка, нябось, карову не пацягнеш...

— Я, я, — лапатаў немец.

— Куды ты годны, пэцкаль!

Сяляне голасна зарагаталі. Калі немец прайшоў, Ігнат зноў загаварыў. У яго словах адчуваўся загад:

— Не дадом немцам лесу! Даволі напіліся нашай крыўі! Перадушым, як каянят!

— А што з намі будзе? — нехта нясмела запытаўся.

— Скажам, што партызаны Рыгора Гарашчэні наскочылі, перабілі салдат і нас разагнali... А лес нам самім патрэбен... Чым каб немцы забралі, то лепей падзяліць паміж вёскамі: замосцю дамо, Мохаўцы, Тоўстаму Лесу...

— Правільна! — пачуўся голас.

— А чаму Падгайнаўку абмінуў? — аказаўся стары.

— І Падгайнаўцы хопіць...

— Тады другі інтэрас!..

Обер-ефрэйтар быў яўна здаволены працай сялян. Паглядзеўши на гадзіннік, ён скамандваў перарыў на абед. Вартавыя, хто дзе стаяў, прыняліся за ежу, яны прагна елі беларускае сала.

Ігнат акінуў вокам немцаў, якія жавалі. У яго вачах успыхнулі аганькі.

— Жаруць, сволачы! Наша кроўнае жаруць! — стукнула ў галаву. І не ў сілах больш стрымаць сябе, ён нақінуўся на салдата, які недалёка ад яго стаяў, крыкнуўши:

— Бі іх гадаў! Душы! Прывалакліся, ліха ведае адкуль, каб дзяцей наших голадам марыць... Нявінных людзей вешаць... Дзяўчат наших псаваць...

Сяляне гуртам накінуліся на немцаў. Стыхія бушавала, змятаючи ўсё на сваім шляху. Ігнат, выхапіўшы сякеру з-за пояса, размажджыў абухом немцу галаву. Узбунтаваўшыся, мужчыны і жанчыны змялі нямецкую ахову. На руме, як пасля буралому ў лесе, ляжалі па раскіданыя бярвенні, валяліся задушаныя, забітыя каламі немцы.

Паўстанцы за ногі цягнулі забітых, прывязвалі да дрэваў, каб скінуць у рэчку і адправіць плысці праз Нёман у Нямеччыну.

— Хто тут добра граматны? — запытаўся Ігнат.

— Бадай за Панцялея Аўсяніка нікога няма,—аказаўся голас. — Чалавек інстытут скончыў. Гэтыя гіцалі, што ім камандавалі, яго падэшвы не варты!

— Піши,—сказаў Ігнат, дыктуючы.—«Так будзе з кожным немцам, хто паквапіцца на наша добро». — Наладзім парад мерцвякоў. Лесу нашага захацелася вам,—атрымайце на труну...

— Дзядзька Ігнат! — прасіў падлетак. — Добра было-бы да кожнага надпіс прычапіць... Няхай-бы немцы пачыталі...

— Можна,—згадзіўся Ігнат Шпакоўскі, пачынаючи дыктуваць.—«Нaelіся па горла, напіліся па бараду», «Маной свет пройдзеш, але назад не вернешся», «Горкі рускі хлеб», «Паквапішся на чужое, сваё страціш», «Бывай, Расія, ты накарміла нас, напаіла і спаць пала-жыла»...

Стукаючы сякерамі, сяляне выпраўлялі ў дарогу фрыцаў, да кожнага прыбіўшы фанерную дошку з надпісам. Калі ўсё было гатова, Ігнат аддаў каманду і немцаў па аднаму сапхнулі на ваду. Сяляне задаволена пасміхаліся.

— А дзе адзінаццаты аўтамат? — пытаўся Ігнат, падбраўшы зброю.

— Ён у мяне, — нясмела сказаў Панцялей Аўсянік. — Я калом забіў таго немца. Калі прымеце ў партызаны, дык аддам, а то мяне ў другі атрад без зброі не прымуць.

— Давай, — сказаў Ігнат. — Пойдзем!

Позна ўвечары Ігнат дакладваў камандзіру партызанскага атрада пра вынікі свае аперацыі.

— Пачатак нядрэнны, — гаварыў Рыгор Гарашчэнія. Дзе, хіба нас адолець? У немца кішка тонкая! Ну, добра! Ідзі, адпачні: заўтра—на паляванне, гадзюк трушчыць!

10

Аднойчы, ідуchy па дарозе, Сяргей убачыў наперадзе нямецкую машыну, якая стрымгалоў неслася на-сустрач. Ён падаўся ў бок і вышаў на крутую гару. Каля ціхай Прыпяці, на каменнай пліце, Сяргей прачытаў: «Тут пахавана партызанка Грыпіна Пармон». Ён зацікавіўся лёсам гэтай жанчыны. Рыбак, што з вудачкаю крукам сядзеў над рэчкай, яму расказаў:

— Грыпіна Пармон, з вёскі Прывескі, са слязьмі на вачах праводзіла адступаючых чырвонаармейцаў. Яна вынесла апошнюю шклянку малака, якую застаўляла для сябе, аддала яе параненаму байцу.

— Выпі, родненькі, — гаварыла старая. — Можа і маіх хто пачастуе...

У Грыпіны Пармон адзін сын быў у Чырвонай Арміі, лейтэнантам у пяхоце, а два меншых сыны, Юрка і Саўка, жылі ў калгасе і падлягалі мабілізацыі. Меншая дачка Надзяя таксама была пры маци.

У тыя трывожныя часіны, калі Чырвоная Армія пад націскам пераважаючых сіл праціўніка адыходзіла на новыя рубяжы, гэта было ў канцы чэрвеня месяца сопрак першага году, Грыпіна амаль усю ноч прасядзела каля акна і, нават вокам не звяляла. Ад вечара і да раніцы тараҳцеў па бальшаку абоз, трымцелі вокны, з калодзежа выбралі ўсю воду. Яна ўспомніла восемнаццаты год, калі немцы гойсалі па вёсках, адбіralі ў дзяцей апошні кавалак хлеба, здзіralі з плячэй вонратку, вагонамі адпраўлялі груз у Германію. Тады-ж ад кулі нямецкага каменданта загінуў яе муж — партызан Мәцей Пармон, заставіўшы Грыпіну ўдавою, а дзяцей сіротамі.

Не лёгкім быў хлеб Грыпіны. Адзінаццаі год яна засталася без бацькі, яго калодаю ў лесе забіла. Грыпіна была пастушка ў кулака Ахрэма Крэйды, барадача, якога яна баялася, як агню. Часта дзяўчына расою ногі мыла, а слязьмі твар. Потым служыла наймічкаю ў Патоцкіх, працавала ад зары і да зары, прыгаршчамі слёзы мерала. Там-жа Грыпіна пакахала парабка Мацея. Моцна яны любіліся. Потым пажаніліся. Праз год Мацей пайшоў на вайну. На яе кароткім шляху гэта была трэцяя вайна, — імперыялістычная, грамадзянская і цяпер Вялікая Айчынная вайна. Нагаравалася Грыпіна ў германскую, вядома, чарада, адно пад другім, дзіцей. А як вярнуўся Мацей з салдатаў, то зноў началася суталака, нахлынулі немцы. Не вытрымала трапяткая душа Мацея, не захацеў ён пакарацца германцу, пайшоў партызаніць, там і склаў сваю галаву. Праз два гады Грыпіна вышла другі раз замуж, за ўдаўца. Але нядоўга яны пажылі, другі муж ад гарэлкі згарэў. Зімою ён паехаў па спірт, у дарозе захацелася падводчыкам яго пакаштаваць. Як дабраліся ўтраіх падводчыкі да бочкі са спіртам, так ад яе не адышлі. Коні прышлі дадому адны, а іх толькі праз тыдзень знайшли, далёка ад дарогі, здубянёўшымі. Так у Грыпіны і сцёрлася жыццё. Толькі ў апошняі дзесяць год, калі дзеці ўвабраліся ў сілу, Грыпіна жыла, як чалавек. У кубельцы была скварка, настале вялася чарка, не сорамна было, калі чужы чалавек з дарогі ў хату заходзіў.

Досвіткам трыццатага чэрвеня з'явіліся німецкія аўтаматчыкі. Яны з ходу, на машынах, абстралялі Прысынак, запалілі крайнюю хату, якую народ ледзь адстаяў, калі калодзежа забілі маладзіцу, Ганну Тарасевіч, заставіўшы малое дзіцё круглай сіратою. Бацьку дзіцяці забілі ў першы дзень вайны.

— Матка, куды пайшоў рус? — запытаўся, убегшы ў хату, фельдфебель Гербер, перагортваючы славарык.

— А хто іх ведае!

— Давай петух!

— Бяры! Лаві, кажу, сам!

На дварэ кудахталі куры, за імі ганяліся нямецкія салдаты, ляцела пер'е ва ўсе бакі. То ў адным баку вёскі, то ў другім былі чутны аўтаматныя чэргі. Пасярэдзіне вёскі немцы падпалілі хату, шугала полымя, вылі сабакі, высока ляцелі іскры.

У калгасным садзе, паміж вішнямі і маліннікам, прускі рыжы фельдфебель Гербер адабраў у пятнаццацігадовай Наташы, дачкі настаўніцы, яе дзяячоны гонар. Не вытрымаўши крыўды і сораму дзяўчына павесілася на галіне ліпі. Вечер гойдаў яе кволае цела, развязаў зганьбаваныя чорныя дзяячоныя косы.

Не паспелі аўтаматыкі і поўкілометра ад вёскі ад'ехаць, як пачулася лязганне цяжкіх і сярэдніх танкаў. Дрыжэла зямля, калаціліся людзі. Танкі разварочвалі дарогі, ламалі дрэвы, пакідаючи пасля сябе страшныя сляды.

— Трэба, дзеткі, ратавацца, — разважала Грыпіна Пармон. — Ад гэтых валацугаў добра не чакай! Там, дзе пройдзе немец, — трава не расце.

— А як ты ад іх уратуешся? — пытаўся Саўка.

— Трэба пра чорны дзень падумаць, — гаварыла Грыпіна Пармон. — Людзі хаваюць добро. А то, каб не прышлося класці зубы на паліцу.

— Праўду маці кажа, — аказаўся Юрка. — Мы не ведалі, што такое чорны дзень, дык цяпер пазнаем. Ачысцяць да ніткі, ідзі тады па свеце з торбамі.

— Адзежу трэба прыхаваць, — гаварыла Надзяя. — А то, каб не давялося голымі хадзіць.

— Але, баржджэй хавай анучы, — буркнуў Саўка. А жывот можна на папругу зашпіліць...

— Усё, дзеткі, трэба прыбраць, — зауважыла Грыпіна. — Нічога не дамо праклятаму немцу.

Калона танкаў вялікіх і малых прайшла каля Прысынку, не застанаўліваючыся. За імі валам валіла пяхота. Асобныя салдаты (іх сяляне звалі зялёнымі гадзюкамі) забягалі ў хаты, бралі, што ім спадабаецца, а калі хто супярэчыў — стралілі. Па дарозе вайны, якая праходзіла каля Прысынку, ляжалі сотні забітых, сярод іх былі жанчыны і дзеці, ніхто іх не ўбіраў. На-

вокал было змята жыта і ярына. На лісцях дрэў былі вялізныя пласты пылы.

Калі праехалі танкі, паваліла пяхота, накінуўшыся, як галодныя ваўкі, на рэшткі сялянскіх спажыткаў. Гэтая грабілі без разбору, што пад рукі трапіць, аж да дзічых рэчаў. Увечары высветлілася, што на ўсю вёску цудам уцалелі: адзін певень і некалькі курэй.

У абозе прыехаў і былы кулак, Нічыпар Бегунец, якога прызначылі бургомістрам Прысынкоўскай воласці. Ён адразу навёў «парадак». Быў накладзены падатак: за комін, акно, сабаку; вызываляліся ад падатку нямецкія аўчаркі.

Чытаючы загад бургомістра, Саўка заўважыў:

— А як ты даведаешся, якога паходжання той ці іншы сабака, пад хвост яму глядзе́ць, ці што?! Хоць сабака сабаку зразумее!

У сям'і, як кажуць, не без вырадка. Знайшліся ў Прысынку такія, што адразу перадалі слова Саўкі бургомістру, пасля чаго Саўка ўпаў у няміласць да Бегунца. Даведаўшыся, колькі ў Грыпіны Пармон было курэй, хоць іх немцы паелі ўжо, нават пер'я не пакінулі, Бегунец распараадзіўся ўносіць з кожнай курыцы па трыццаць яек у месяц.

Жадаючы насаліць Бегунцу, Юрка павесіў перад акном бургомістра апошнюю курыцу, з надпісам:

«Паколькі я, рабенъкая курка, не ў сілах выкананы загад бургомістра, вырашила павесіцца».

Узлаваўшыся, Нічыпар Бегунец наклаў на Прысынак звыш усялякіх «норм» па пуду жыта з кожнай хаты як падарунак для нямецкага войска. Збожжа было знесена ў калгасны свіран у адзін дзень. На ноч бургомістр выстаўляў ахоўваць свіран паліцыянта, а днём вешаў вялізны замок.

Прысынкаўцы настойліва рыхтаваліся да партызанскай дзейнасці. Саўка Пармон, ён быў прызначан Райкомам партыі для арганізацыі барацьбы ў тыле супроць нямецкіх захопнікаў, узначаліў партызанскі атрад. Юрка марыў стаць кулямётчыкам, толькі не было кулямёта і ён старанна яго шукаў. Надзяя ўзяла на сябе

абавязак старшыні камісій садзейнічання па забяспечанню партызан харчаваннем. Ужо ў яе тое-сёе было. Яшчэ да вайны, калі яна вучылася на курсах, арганізацыйных ячэйкай Асоавіяхіма, яна чула: «Н. З. Х.» (недатыкальны запас харчавання), а таму цяпер наважыла яго стварыць. З гэтай мэтай Надзя намервалася абярнуць «падарунак нямецкаму войску» для партызан. Але як ты авалодаш той збажынаю, калі ноччу яна пад надзейнай вартай, а ўдзень свіран на вачах у людзей?

У адзін з дзён памёр калгасны вартавы, старэнкі Сідар Забалоцкі. «У пару памёр, — думалі прысынкаўцы. — Нечага не будзе пакутваць». Сівенкі Сідар ляжаў, выцягнуўшыся, ён быў сухі, як хрушч. Яго белыя вусы парыжэлі ад тытуно. Стары Сідар страшэнна не любіў немцаў, яны забралі ўвесь калгасны статак, які ён пасвіў, яшчэ далі старому розаг, што ён з тыдзеня не мог сесці. Надзя пра сябе падумала: «Н. З. Х. — будзе лепшым помнікам Сідара Забалоцкаму». Выставіўши варту, днём, у труне, прысынкаўцы перацягнулі са свірна ў лес, які быў поруч з могілкамі, усё сабранае збожжа. Калі неслі апошні раз труну са збожжам, праходзіў бургомістр, варта не дагледзела. Надзя тут ўтрупяняла. Але як параўняліся, Нічыпар Бегунец зняў шапку і, пеrahрысціўшыся, схіліў галаву, прайшоў. Надзя з радасці аж падскочыла.

— Чаго цябе дрэнчыць, — занепакоіўся Юрка. — Дамавіну abernesh.

Потым старэнкага Сідара прышлося несці на могілкі праз пляцы, каб не трапіць на вочы бургомістру.

Калі ў вечары Надзя са згоды братоў падзялілася з маці аб праробленай за дзень працы, Грыпіна Пармон узрадавана загаварыла:

— Малайцы! І бацька такім быў, ён не схіляў галавы перад ерманцам. А толькі трэба замесці сляды!

— Як? — запыталася Надзя.

— Гэта не так проста,—разважала Грыпіна Пармон.— Як на мой розум, то чым сваю галаву падстаўляць, дык лепей паліцыянта.. не ўсцярог... а то можа паквапіцся на казённае дабро..

— Правільна! — падскочыла ад радасці Надзяя, пачалаўшы маці. — Цябе мы зробім партызанскім дарадчыкам.

Надзяя выбегла з хаты, пагаварыўшы з сялянамі, вырашыла раніцою падаслаць да бургомістра каго-небудзь, каб той данёс яму, што ноччу расцягнулі збожжа, а потым перарашила: «лепш падкінуть запіску».

Досвіткам да свірна сабраліся мужчыны, гаманілі, выкрыквалі:

— Мусіць паліцыянт пагрэў руکі!

— Ды няўжо-ж, яго бацька некалі аба克拉ў манапольку!

— Ён і сам нে промах, кароў у лапці абуваў!

— Дайце мне яго, я яму пакажу, дзе ракі зімуюць.

Да свірна прывялі паліцыянта Моркаўку, нізенькага, тоўсценькага, з вялізнымі на выкаце бычачымі вачымі і чырвонымі носам.

— Спадары, — прасіўся тоненъкім галаском Моркаўка. — Богу душой не вінаваты. А што да яек, дык мне бургомістр толькі трэцюю частку даў. Пашкадуйце дзяцей!

Крычалі сяляне на ўсе галасы:

— Глядзі ты, казанская сірата! Чаму ты не падумаш пра дзяцей дваццаці шасці логвішчанскіх мужчын, калі іх прадаваў? Лайдак!

— Чаго там, бог не цяля — бачыць круцяля.

— Гэта ж трэба за адну ноч выцягнуць больш за шэсцьдзесят пудоў жыта!?

— Ага! Чорт яго набярэцца!

Па вуліцы ішоў бургомістр з лістом у руках. Натоўп расступіўся. Падняўшыся на ганак свірна, Нічыпар Бегунец звярнуўся да сялян:

— Спадары! Сёння я знайшоў у сябе ў сенцах падкінуты ліст без подпісу. Я яго прачытаю:

«Пане Бегунец! Мы, прысынкаўцы, па вашаму загаду, з вялікаю прыемнасцю зносілі па пуду жыта ў падарунак для нямецкай арміі. І вось, знайшоўся нягоднік, паліцыянт Моркаўка, які за адну ноч ачысціў свіран...»

— Спадар Бегунец! — перабіў Моркаўка. — Далі-
Богожа не я. А хто падпісаў?

— Мы усе падпісалі, — крычалі сяляне.

— Клянуся жонкаю, што гэта не я, — лапатаў Мор-
каўка. — Таіца не буду. Апанасаў бычок праз мяне ля-
нуў.

— Бачылі вы яго, загаварыў! — гаманілі мужчи-
ны. — Націсні на зайца, запалкі будзе паліць.

«Гэта такі злодзей, — працягваў чытальць далей бурго-
містр, — не дай бог. Ён будзе клясціся, прасіцца, пла-
каць, але вы яму не верце. Па маіх меркаваннях, ён
пераправіў жыта партызанам. Баючыся партызан, не
падпісваюся. Ваш дабрадзей.»

— Спадар Бегунец! — кінуўся ў ногі паліцыянта Мор-
каўка. — Не верце яму... не верце... Бычка-ж разам
елі...

— Адыйдзі, брыда! — штурхнуў нагою Нічыпар
Бегунец і, звярнуўшыся да сялян, запытаўся. — Што
будзем з ім рабіць?

— Расстраляць! — крыкнула некалькі сялян.

Мужчыны кінуліся да паліцыянта, ён гадзюкай увіаў-
ся, просячыся, молячыся, каб пашкадавалі. Але ў ся-
лян да таго накіела на сэрцы, што яны яго жывога-б
разарвалі. Выцягнуўшы паліцыянта за свіран, бурго-
містр у яго стрэліў. Моркаўка расцягнуўся, як жаба на
купіне.

— Ну, сабаку — сабачая смерць! — загаварыў Саўка
пасля доўгага маўчання. — І канцы ў ваду.

— Няма тайнага, якое-б не стала яўным, — многа-
значна сказала Грыпіна Пармон. — Час вам, дзеткі, у
дарогу!

— Праўду, маці, кажаш, — згадзіўся Саўка.

Пад вечар Саўка з атрадам выступіў у паход. Маці
на дарогу яго благаславіла. Апусцела вёска. Тады толь-
кі Нічыпар Бегунец задумаўся, а можа дарэмна забіў
паліцыянта, але было позна.

На другі дзень пайшла па вёсках погаласка, што
партызаны на станцыі Сакалінае падарвалі на мінах
цигнік, дзе загінула шмат немчуры. У Прысынак пры-

«хаў камендант Шнэер, каб самому высветліць справу з забойствам паліцыянта, якога ён асабіста ведаў. Паліцыянт Моркаўка быў па스타ўшчыком каменданту курэй. Тоўсты каўбаснік, з свінчым лычам, тлустым каркам, курачы люльку, нездаволены хадзіў па хаце бургомістра.

Нічыпар Бегунец выставіў на стол, што мог. Тут была і сялянская каўбаса, і кумпяк, і сыры, свежы і сухі, які плаваў у масле, і стаяла поўквартад гарэлкі, але камендант не садзіўся за стол. Бургомістр, моргаючы невялічкімі вочкамі, лісліва загаварыў:

— Ах, ах! Якое я зрабіў глупства! Свайго чалавека забіць. Я знайду вінаватага!

— А ці ведаеш ты, што ўзарваўся на мінах цягнік? — загаварыў Шнэер. — Загінула каля тысячи людзей.

— Ая-я-яй! — заенчыў бургомістр. — От каб я ведаў, хто гэта зрабіў, не задумваючыся-б прыстрэліў.

— Саўка.

— Што-о? — выцягнуўши галаву, здзівіўся Нічыпар Бегунец. — Ён мяне падбухторыў забіць паліцыянта. Пане камендант, то можа закуска па스타іць, а мы, тымчасове, зробім хапун яго брату Юрку і сястры Надзі. Ох, гэта насенне! Яшчэ іх бацька біўся з немцамі. Заядлыя, не дай бог!

— Няўко вы не ведаецце, што яны ўсе ў лесе?

— У лесе? А маці? Здаецца, я яе ўчора бачыў на агадзе.

— Маці дома.

— Гер камендант у Прысынку, як у сябе ў хаце, ведае. От гэта розум! З такім чалавекам і бургомістр не прападзе. Дык мы яе вознем на цыгундар! О, гэтая старая, — звадыяш! Я яе гатоў сваімі рукамі задушыць.

— Пачакай!

— Пачакай!

— А-а-а. Калі ласка да стала!

Бургомістр з камендантом, добра паеўши, узяліся за старую Пармон. Усё было пушчана ў ход, але Грыпіна маўчала, сцяўши зубы.

— Я пытаю, — выколваючы другое вока старой, крычаў бургомістр, — дзе сыны, дачка?

— Не ведаю, — перамагаючы страшэнны боль, цвярдзіла Грыпіна. — Адкуль мне ведаць, хіба яны скажуць?

— Ух, чартойка старая! — крикнуў камендант, выштурхнуўшы Грыпіну Пармон за дзвёры. — Павесіцы!

Шыбеніца ужо была падрыхтавана. Грыпіна Пармон, уся ў крыві, аж кашуля прыліпла да цела, стаяла, яе падтрымоўвалі два немцы, і пазірала на вёску, нічога не бачачы. Заставалася накінучь пятлю, але ў бургомістра ад страху закалаціліся ногі. Тады да старой падышоў камендант і зацягнуў на шыі вяроўку.

— Мы застанемся тут, — сказаў камендант Шнэер. — Быць не можа, каб яны сюды не прышли.

— Але-ж гэта небяспечна, — занепакоўся бургомістр.

— Будзьце ўпэўнены, — заспакоіў яго камендант Шнэер. — Бачыце, ідуць афіцэры. Іх трэба пачаставаць. Яны расставілі кругом вёскі варту. Ночку пагуляем, а заўтра пойдзем лавіць партызан. Загад — знішчыць партызанскі атрад Саўкі Пармон. Зразумела?

— Так, — адказаў бургомістр.

Ужо каторую гадзіну ходарами хадзіла хата Грыпіны Пармон. Немцы спраўлялі баль. Нарэшце, змогшыся, афіцэры заснулі.

Надзя сэрцам адчувала штосьці нядобрае, а таму рвалася дахаты. Прабраўшыся да маці, яна доўга пла-
кала, а потым, калі немцы прыціхлі, вырашила ім ад-
помсціць. Падышоўши да дзвярэй, яна падперла іх
і ў некалькіх месцах падпалила хату. Чырвоныя языкі
аблізвалі саламянную страху. Хата ўспыхнула, як за-
палкавы карабок. Ніхто з хаты не вышаў жывым.

Калі падбеглі німецкія салдаты, ратаваць афіцэраў ужо нельга было, яны задыхаліся ў дыме. Сагналі людзей тушиць пажар.

— Хто падпалиў хату? — звярнуўшыся да натоўпу, наставіўшы аўтамат, запытаўся фельдфебель.

Усе маўчалі, хоць ведалі, што ніхто іншы, як Надзя,
падпаліла хату. Тады фельдфебель даў чаргу з аўтамата
жрыху вышэй галоў прысынкаўцаў. Баючыся, каб не
пастрадаці невінаватыя ў падпале хаты людзі, Надзя
вышла наперад і, высока падняўшы галаву, сказала:

— Я падпаліла хату, каб адпомсціць за маці.

— Павесіць! — закрычаў фельдфебель.

Салдаты скапілі Надзю і павялі да развесістай ліпы,
дзе вісела маці. Калі ўсё было падрыхтавана, каб па-
весіць Надзю, пачулася стральба: гэта партызаны,
убачыўшы пажар, кінуліся ў вёску Прысынак. Завязаўся
бой з немцамі. Выкарыстаўшы замяшацельства сярод
гітлерараўцаў, Надзя ўцякла. Калі партызаны выбілі нем-
цаў з вёскі, ад хаты асталіся адны галавешкі. На галіне
ліпы вісела цела Грыпіны Пармон.

Саўка пахаваў маці на крутой гары, каля рэчкі. Ён но-
чы праседжваў напралёт, высякаючы на каменны пліце:
«Тут пахавана партызанка Грыпіна Пармон». А калі
помнік быў гатоў, яго прывезлі з партызанскаага лагера
і паставілі на магіле, каб ніколі не забыць, як змагаліся
простыя людзі за свабоду.

— Цікава, — пасля ўсяго заўважыў Сяргей. — Але
чаму вы, не ведаючы чалавека, пра ўсё гэта расказваец?

— Як гэта не ведаем, — абурыўся чалавек з вудачкай. —
Хто Сяргея з партызан не ведае? Наш камандзір паслаў
сустрэць вас і аберагаць.

— Што вы сказали?

— Тут небяспечнае месца.

— Дык Грыпіна маці вашага камандзіра?

— Так. Хавайцеся, таварыш Сяргей.

— Што такое? — эдэвіўся Сяргей.

— Праз некалькі хвілін па чыгунцы пройдзе цягнік
з жывой сілай на фронт. Камандзір атрада загадаў не
прапусціць яго. — Давай! — падаў ён рукою знак пар-
тызанам.

Пачуўся страшэннай сілы выбух, высока ляцелі ўгару
шчэпкі ад вагонаў, буферы, фрыцы. Застрачылі аўта-
маты, кулямёты. Ударыла адзіная гармата Саўкі Пармо-

на па немцах, якія ўцалелі. У паветры з'явіўся самалёт, які павінен быў суправаджаць і ахоўваць цягнік.

— Давай зянітку! — крикнуў партызан.

На гары, дзе была пахавана Грыпіна Пармон, як з-пад зямлі, з'явілася «партизанская зянітка».

Гэта быў звычайны кулямёт, прымацаваны да кола. Ён пачаў біць па самалёту. Угледзеўшы здзіўленне на твары Сяргея ад «партизанскай зяніткі», партызан, які быў з вудачкай, сказаў:

— Шпектакль!? І ўсё-ж адзін самалёт мы цяпнулі. Яшчэ не налаўчыліся хлопцы страляць. Упусцілі. То цяпер давай бог ногі. Ён прывядзе за сабою гайню. Наробяць кашы. Таварыш Сяргей, садзецеся на каня, для вас падрыхтаваны.

Партызаны хутка падаліся ад дарогі, вясёлыя, разгаворчывыя, што на вачах у Сяргея ўдала правялі аперацыю. І Сяргей імі быў задаволены. Яны зніклі ў лесе.

11

Партызаны Рыгора Гарашчэні абжыліся на Замышчы. І так прышоў першы снег, прышла першая вясенняя суровая зіма, прышлі выпрабаванні на трывалясць і адданасць Радзіме. Рыгор сам кіраваў працай, будаваў зямлянкі, імкнучыся зменшыць людскія пакуты. Зямлянкі былі зроблены на славу. Былі пабудаваны нары, пастаўлены печы, устаноўлены «вокны». Калі-б чалавек, не ведаючы, трапіў у партызанскі лагер, ніколі-б не пазнаў, што тут пабудаваны цэлы лясны горад. Лагеры былі надзвычай добра замаскіраваны.

Партызанамі быў пабудован «хлебазавод», сховіща для харчавання і нават мелася «лазня». Гарашчэняўцы не давалі немцам жыцця, яны білі іх днём і ноччу. Добра праявіла сябе ў змаганні з немцамі Міроніха, яна асабіста знішчыла дваццаць чатырох фрыцаў. Яна была ўзброена Міронавай дубальтоўкай і з ёю ніколі не расставалася, сама рабіла набоі, зараджаючы, як на ваўкоў, кулямі. Увесь свой вольны час ад кухні, яна была шэфам-поварам, Міроніха праседжвала ў засадзе. Пад-

щацкаўцы па паходцы пазнавалі, што ў Міроніхі была ўдача. Яна тады ішла, высока падняўшы галаву, была разгаворчывай, добра ела, моцна спала, была зусім другою.

— Немца можна толькі куляю адвучыць лезці ў наш дом, — гаварыла Міроніха. — Іначай у яго не згоніш ахвоты. Вельмі ўжо сквапны на чужое дабро.

Марыйка страшэнна нервавалася. Яна была нездаволена, што яе камандзір прызначыў на кухню, але сутнасць не ў гэтым. Яна пакахала Рыгора, а Рыгор быў да яе раўнадушным. Што толькі Марыйка ні рабіла, каб звярнуць на сябе Рыгораву ўвагу, толькі гэта не дзейнічала. Калі яна куляй кідалася выконваць Рыгоравы заданні, ён яе хваліў, калі бачыў што яна абыяк рабіла, пачынаў сварыцца. Але час ішоў. Марыйка старалася часцей трапляць яму на вочы. І, неяк неўзметку для сябе, Рыгор пачаў да яе прывыкаць. Часамі яму сумна станавілася, калі даўно яе не бачыў.

— Дык вы пусціце мяне з кухні, ці не? — злуючыся, пыталася Марыйка.

— Куды?

— Хоць у санітаркі, — ледзь не плачуцы, гаварыла Марыйка. — Я-ж такі сякую-такую асвету маю. На чорта я вучылася!

І дзяўчына, не вытрымаўшы, расплакалася. Рыгор узяў яе за локці, заспакойваючы, запытаўся:

— Чаго ты?

Марыйка яшчэ больш расплакалася, яе такі жаль агарнуў, што нельга было сущешыць.

— Якая я няшчасная! Нікому я не патрэбна. Ніхто мяне не разумее. Пайду! Утаплюся!..

— Дык вада-ж, Марыйка, халодная, — жартуючы гаварыў Рыгор, дагадваючыся, у чым справа. — Ну, добра, будзеш санітаркай. А далей?

— Далей? — падняла Марыйка вочы, у іх было поўна слёз. — Нічога!..

— Можа-б ты зайшла да мяне пагаварыць?

— Калі ласка.

Яны пайшлі ў Рыгораву зямлянку. Доўга ў зямлянцы было светла, адтуль нёсся бадзёры, жыццерадасны смех.

Не шанцевала аднаму Панцялею Аўсяніку. Вучоны, як яго празвалі партызаны, куды не пойдзе, дык усё няўдача. Ён быў нездаволены самім сабою, злаваўся на другіх і, без таго худы, ён яшчэ больш выцягнуўся. «Акыш, а то павалюся,—жартавалі над ім партызаны.—Няўдачнік наш вучоны». Яго адмаўляліся браць на аперациі, тады ён, сумуючы, днямі праседжваў у зямлянцы, усё нешта запісваў у чорную кніжачку, падоўгу сядзеў, абнечым думаючы. Яго маленъкія чорненъкія вочкі да таго ўваліліся, што з-за густых брывей іх амаль зусім не відаць было.

Падцацкаўцы заўсёды бралі хітрасцю, яны не чакалі немцаў, а іх шукалі, нападалі нечакана, білі па-гарашчэ-няўску, насмерць. Аднойчы, прышоўши з разведкі, Мікалай Дрозд прынёс сумныя весткі аб пагроме ў горадзе Беразнянкі,—усё яўрэйскае насельніцтва было сагнана на могілкі і расстрэляна, дзяцей кідалі ў магілу жывымі і закопвалі. Чутка ішла, што пагромы адбыліся па ўсёй Беларусі. Захапіўши з сабою сарваную абвестку, дзе абяцана было заплаціць за галаву Рыгора Гаращэні пяцьдзесят тысяч марак, партызан Мікалай Дрозд, той самы, што перадаў атраду самалёт, высунуў дэёрзкую думку, пайсці да каменданта горада і сказаць, што ён ведае, дзе знаходзіцца атрад Рыгора Гаращэні, каб по-тым, завёўши немцаў у пастку, іх знішчыць. Рыгор згадзіўся, ухапіўся за прапанову Дразда, дэтальна растлумачыўши, дзе будзе зроблена засада. Праз некаторы час Дрозд пайшоў у горад.

Дарогаю Мікалай Дрозд да дробязей абдумаў свой план. Калі Дрозд, увайшоўши ў камендатуру, паведаміў пра тое, што ведае, дзе хаваюцца партызаны, дзяжурны, даклаўши пра гэта па начальнству, ахвотна прапусціў яго да каменданта.

— Гут, гут, рус, — гаварыў дзяжурны, праводзячы Дразда да габінета.

— Што вы хацелі сказаць? — разваліўшыся ў крэсле з высокай спінкай, пытаўся камендант.

Погляд увайшоўшага Дразда мімаволі супыніўся на рэчах, скіданых у кутку вялікага светлага пакою каменданта горада. На адной з дзіцячых кашулек была відаць свежая кроў. Каменданта устаў, прайшоўся па пакоі, неўзаметку капнуў нагою, як качаргою, схаваў сляды свайго злачынства.

— Я прыйшоў паведаміць гера каменданта пра месца-знаходжанне партызан,—захоўваючы ўнутраную ўсхваліванасць, гаварыў Дрозд.

— О, рус!—ускрыкнуў узрадаваны камендант.—Калі-б нам удалося вылавіць партызан, то я цябе азалаціў-бы... І перш за ёсё мяне цікавіць атрад Рыгора Гарашчэні... Дзе ён знаходзіцца?...

— У Воўчым лагу,—спакойна сказаў Мікалай Дрозд.

— Добра,—расхаджваючы па пакоі, гаварыў камендант.—А не маніш?

— Што вы!—абурыўся Дрозд.

— Глядзі, па воласу вырвем бараду,—усміхнуўся камендант.—Канъяку вып'еце?

— Не адмоўлюся,—ухмыляючыся, гаварыў Мікалай Дрозд.—Люблю тры рэчы: выпіць, закусіць і з дзяўчатамі пагуляць. Так, так. Признаюся, часта ад жонкі нападала. О, каб мне пару дзесяткаў год назад...

— Бачу,—працадзіў скр诏ь зубы камендант.—Піце!

— Дзякую,—узяўшы чарку, гаварыў Дрозд.—А-ах, ну і мацунак! Няйначай—пярвач!

— Пазваць начальніка карнага атрада,—аддаў распаряджэнне каменданту і, звярнуўшыся да Дразда, прапанаваў:—Вып'еце яшчэ?

— Ма-а-гу, мы выпіць не дурні, а толькі нешта ў вас харч дрэнны... ці гэта толькі для нас... Ведаеце, я гадаваў свінку, панам немцам «падарараваў», дык яна, не раўнуючы, была пераборлівой за некаторых...

— Пасля французскага канъяку добра-б закусіць,—не ёсё разумеючы, абрываючы фразы, гаварыў каменданта,—але ў мяне, акрамя галандскага сыру... Стойце, пачастую вас рабчыкам...

— Прабачце, з усёй птушкі больш-за ёсё люблю кава-

лак сала. Трываласць якая!.. Яшчэ нямецкія сісіські...
Кухлю піва мог-ба...

— О, гут! У другі раз... Спадзяюся... Сустрэнемся...
Наліць?

— Даволі. Трэба спяшацца. А то партызаны, як пералётныя птушкі... Гэта народ такі, фырць—і няма... Лаві тады вецер у полі... Уеліся яны ў косці... А яшчэ, кажуць, не гэта будзе...

— Ага! Разумею.

У пакой увайшоў капітан Дранке, тоўстазады афіцэр з Баварыі. Аддаўшы каманданту чэсць, капітан Дранке рапартаваў:

— Па вашаму загаду з'явіўся!

— Мы напалі на след партызанскаага атрада Рыгора Гарашчэні. Вазьміце роту аўтаматчыкаў. Паведаміў гэтых стары, але за ім глядзіце. Кожны рускі...

— Як так,—абурыўся Дрозд, — то вось вам хамут і дуга, а я болей не слуга...

— Што фы!..—згладжаў камандант, падміргваючы капітану.—Не ўсе ў Беларусі беларусы... Калі зловім Рыгора Гарашчэню, атрымаецце пяцьдзесят тысяч... Нарэжам зямлі... Дадом хату... Нямецкі пан добры...

— О, гэта інтарэс,—гаварыў Мікалай Дрозд. — Чую голас гаспадара... Уласна кажучы, гроши мяне і прывялі сюды... Люблю выпіць, закусіць і з дзяўчатамі пагуляць... Як прачытаў вось гэтую абвестку, рукі закалаціліся... Дык пайшлі! Да хуткай сустрэчы!... Усяго добрага!..

Рыгор, заўважыўшы, што Панцялей Аўсянік нечым нездаволены, дый і Марыйка пра гэта гаварыла, паклікаў яго да сябе. У зямлянку камандзіра ўвайшоў партызан.

— Сядай!—прапанаваў Рыгор.—Раскажы мне, братко, што цябе непакоіць. Закахаўся?

— Кахаў адну жанчыну, але яна аказалася нявартай гэтага.

— Па ёй сумуеш?

— Не.

— А што цябе грызе?

— Таўчэм у ступе ваду, камандзір,—многазначна сказаў Панцялей Аўсянік.

— Як гэта?

— А так,—працягваў развіваць сваю думку Панцялей Аўсянік.—Колькі мы пусцілі пад адкос цягнікоў, а чыгунка ўсё працуе. Трэба мост узарваць.

— Дык хто гэтага не дае? Ты гаворыш пра Беразінскі мост?

— Ага.

— Вялікая там ахова?—правяраў сябе Рыгор.

— Трыццаць чалавек немцаў і семдзесят паліцыянтаў.

— Дакладна,—сцвердзіў Рыгор.—Дык што-ж, бяры людзей і ідзі, узрывай мост.

— Са мной людзі не пойдуць,—сказаў Панцялей Аўсянік.—Не разумеюць яны мяне.

— Чаму?

— Не ведаю. Усе лічаць мяне баязліўцам, але я зусім не такі.

— Прыйзнацца, і я такой думкі.

— Ведаю, а ад гэтага мне яшчэ горш,—з адчаем гаварыў Панцялей Аўсянік.—Я губляю пад нагамі глебу. Уяўленне такое, што я дарма ем хлеб. Мне не вераць, што я забіў немца на рume, часамі я і сам пачынаю ў гэтым сумнявацца. Але ўсё-ж гэта маіх рук работа.

— Веру,—сказаў Рыгор.—Гэта было на вачах у Ігната. Ён за цябе гарой стаіць. Колькі табе даць чалавек?

— Ведаецце, я лепей адзін пайду. Калі чалавеку не давяраюць... Дазвольце мне аднаму... Толькі дайце узрэчкі...

— Добра,—згадзіўся камандзір, праводзячы партызана.—Ёсьць магчымасць паказаць сябе...

Дрозд ужо другую гадзіну вадзіў карны атрад па лесе. Стомленые салдаты былі нездаволены. Ім здавалася, што яны ходзяць па кругу. Яно так і было. А справа ў тым, што гарашчэніяўцы не разлічылі часу, а таму спазніліся прыйсці ва ўмоўлене месца. Таму Дрозд вымушаны быў вадзіць карнікаў «вакол пальца», зрабіўшы выгляд, што збіўся з дарогі.

Раптам Дрозд павесялеў, углядзеўшы на старым дубе, на елках па тры засечыны: гэта значыла, што партызаны напагатове. Ён задаволена ўсміхнуўся ў бараду, падумаўшы: «Зараз фрыцам будзе горача». Зайшоўшы за дуб, заклаўшы два пальцы ў рот, ён засвісцеў. Пачалася стральба. Партызаны з усіх бакоў білі па карнаму атраду.

Здагадаўшыся, што Дрозд завёў карнікаў у пастку, капітан Дранке ва ўпор стрэліў у старога. Ацежалелі ногі ў Мікалая Дразда, як свінцом наліліся, і ён бездапаможна апусціўся на зямлю, заліўшыся крывёю. У гэты час партызанская куля напавал злажыла камандзіра карнага атрада, капітана Дранке. Партызаны акружылі карнага атрада і знішчылі ўсіх да аднаго.

— У імя жыцця загінуў Мікалай Дрозд,—усхвалёвана гаварыў перад партызанамі Рыгор Гаращчэні.—Наш народ яго ніколі не забудзе.

Моўчкі стаялі над магілай партызаны з ашчаціненымі штыкамі, гатовыя да бою, да помсты. Днём і ноччу шумлівая сасонка спявае песню над магілай партызана Мікалая Дразда, славячы яго імя, а вечер разносіць гэтую песню па палях і нівах роднага краю.

12

Сяргей, дзе пешкі, а дзе пад'едзе на нямецкай машыне, дабраўся да вёскі Дрыгвічы, што кілометраў за семдзесят ад Мінска. Вечарэла. Ён хацёў заначаваць у Дрыгвічах, але сяляне не вельмі што прыхільна да гэтага адносіліся. Усё поле тут было зноў парэзана на палоскі, інстынкт дробнага ўласніка панаваў у Дрыгвічах, разбудзіўшы ўсё горшае, што сабралася за вякі ў селяніна. Сяргей наважыў пераначаваць у Дрыгвічах і дабіўся свайго, а на заўтра сяляне не пусцілі яго далей ісці. Яны прасілі Сяргея яшчэ расказаць што-небудзь, пыталіся пра падзеі на свеце. Яго акружылі з усіх бакоў мужчыны з бародамі і паголенія, у белых світках і кажуках. Надзіва, не было тут ні аднаго блазна, а жанчын дык і блізка нікога не падпусцілі. Такія тут былі парадкі.

— Стаяла вёска Ярши на левым беразе Нёмана,—цаў сваё няхітрае апавяданне-быль Сяргей.—За рэчкай, як вокам акінуць, былі заліўныя лугі. На полі красавала жыта. З вёскі відаць быў стары бор. Яршоўцы—народ бывалы: некалі мужчыны ганялі плыты аж да самага сіняга мора, а жанчыны, пераняўшы славу слуцкіх ткачых, на ўсю акругу пастваўлялі паясы. Але добрае далёка чутно, а дрэннае ящэ далей. Была ў вёscы сям'я Бурачкоў, якія жылі ад роду ў адной хаце, бо з кожнага іх пакалення каго-небудзь ды ўтаўкуць. Гэта былі вядомыя на ўсю губерню канакрады.

Праўда, яршоўцы ад іх мала цярпелі. Канакрады прытымліваліся воўчага закону: каля свае бярлогі нічога не чапаць. За ўвесь час Бурачкі ўкралі ў Яршах толькі аднаго каня, але потым заракліся на ўвесь век. Бывала, дзе ні прападзе конь, то ўсе ідуць у Ярши яго шукаць. Недарма кажуць, што паршывая авечка ўвесь статак псуе. Праз Бурачкоў ўсіх яршоўцаў лічылі зладзеямі. Не адна дзяўчына з-за іх засталася ў дзеўках, бо часта Ярши абліналіся сватамі.

Толькі пры совецкай уладзе не пашанцавала Бурачкам. Аднойчы, апошні з іх роду, Сымон Бурачок, паквапіўся на калгаснага жарабка, дык яго ўпякалі, куды Маркар цялят не ганяў, аж у Салаўкі. З таго часу спакойна было ва ўсёй акрузе. І дзяўчат з Яршоў бралі замуж нарасхват. Пра Сымона Бурачка пачалі ўжо забываць. Старыя, часам седзячы на прызбе, успомняць благім словам, а маладым, дык і не ў галаве было, што жыў на свеце такі чалавек. Хто благое успамінае?

Калі занялі немцы Ярши, з'явіўся і Сымон Бурачок. За дзесяць год Сымон Бурачок значна змяніўся. За гэты час ён страціў адно вока. Чорная воспа пакінула на яго твары і пляскатым носе глыбокія сляды. Дзяцей больш за ўсё ўразіла тое, што ён насіў завушніцу. Сымон Бурачок быў апрануты ў поўтайсковую німецкую форму, насіў гальштук банцікам, гетры.

Пры размове з конюхам соўгаса, Васілём Каstryцкім, Сымон Бурачок глядзеў зверху ўніз. Цяпер Васіль Каstryцкі яго крыху нават пабайваўся.

Немцы прызначылі Сымона Бурачка старастам. Га-

монка пра гэта пайшла па ўсіх вёсках. З вуснаў у вусны нерадавалася, што з'явіўся яршоўскі канакрад, ішла пагалоска, што ён на конях нажыў цэлае багацце, мае свае маёнткі. Свой прыход да ўлады Сымон Бурачок адзначыў загадам: перавезці з соўгасу дом пад яго канцылярыю, сабраць па дзесятку яек, забраць у кавала Гіршы карову, за кожнага сабаку (у другіх вёсках даўно ужо быў уведзены гэты падатак) унесці па дзесяць марак (не падляглі падатку німецкія сабакі), выгнаць старасту самагону.

Лапатны телефон хутка разнёс гэту навіну, прычым, як заўсёды бывае ў часе вайны, людзі часта любяць крыху дадаць ад сябе. Народ—лепши мастак. Праз дзень загад старасты выглядаў так: перавезці ўсе будынкі соўгаса «Прысады» ў Яршы і пабудаваць на Нёмане маёнтак; сабраць з вёскі ўсіх курэй і зрабіць курыную ферму Бурачка і К°; адабраць ва ўсіх яўрэяў кароў, а саміх яўрэяў сагнаць у нейкі горад; усім сабакам, акрамя німецкіх, з'явіцца да старасты на рэгістрацыю, з мэтаю абкладання іх падаткамі; пабудаваць у Яршах самагонны завод. Канцоўка гэтай легенды была такая: путаць коней толькі жалезнымі путамі. Апошняя пагудка была скарыстана мясцовым кавалём, каб зарабіць на гэтай справе. Рыбу, — як кажуць, — ловяць у мутнай вадзе. А яшчэ праз дзень заканчвалася: сцеражыся — у хаце злодзей; бяры дубіну і гані яго к чортавай матары.

Пачаўся вялізны попыт на жалезныя путы. Кавалям не было адбою ад працы. Перакоўвалі старыя бораны, нарогі ад іржавых сох, якія па дзесятку год валяліся без справы, на путь, а хто часам і кінжал змайструе, — ён есці не просіць, — калі злодзей схопіць за горла, каб яму парнуць у бок. Тут справа такая, альбо ён цябе заб'е, альбо ты яго звядзі са свету.

Давялося і сабакам: іх таўклі на кожным кроку. То там, то тут было чуваць: «ая-я-яй!»; гэта яршоўцы знішчалі сабак. А Васіль Каstryцкі павесіў свайму сабачку бірку, на якой напісаў: «Я німецкага паходжання, падатку не падлягаю». За сабакам Васіля Каstryцкага бегалі дзееці чарадою, рагаталі. Пасміхаліся і старая. Жонка

Кастрыцкага, не жадаочы мець непрыемнасцей, сарвала бірку.

Сымон Бурачок асабіста прасачыў, каб усе яршоўцы выехалі ў соўгас перавозіць дом. Ён хадзіў па дварах, выганяў падводы за вёску. Паволі запрагалі коней сяляне. А больш за ўсё марудзіў Васіль Кастрыцкі. То ён колы хоча падмазаць, ды коламазі не знайдзе, то дуга разагнулася, ён яе папраўляе, то супоня парвалася, трэба ладзіць другую. Мужчыны-ж тымчасам не ехалі. Нарэшце, Васіль Кастрыцкі запрог каня, паправіў грыву, дык ізноў напасць—пугі не знайдзе.

— Збіраецца, як папоў парабак,—іранічна заўважыў Сымон Бурачок і злосна запытаўся:—Доўга ты будзеш чухацца? Увечары атрымаеш дваццаць пяць!...

— Дык-жа, мусіць, сякеры трэба ўзяць,—злосна паглядзеўши на Сымона Бурачка, прагаварыў Васіль Кастрыцкі.—Мужыку без сякеры, што рыбаку без штаноў...

— Годзе дзяцініца, стары чалавек!—сказаў Сымон Бурачок, нахаду дадаўши.—Атрымаеш пяцьдзесят! На людзях...

— Васілёк!—заглядаочы ў гнеўныя вочы мужа, прасіла Тэкля, адбіраочы сякеры.—Не трэба...

— Эт, усёроўна не будзе жыцця,—адрэзаў Васіль Кастрыцкі.—Глядзі дзяцей...

Пануры Васіль Кастрыцкі выехаў са двара. Адчуваочы сэрцам нешта трывожнае, Тэкля, правёўши мужа за вароты і, схапіўши яго за руку, прасіла:

— Васілёк, родны, не чапайся! Падумай аб дзесяцях... Неяк-жа перажывём...

— Добра,—уважыў Васіль Кастрыцкі.—Калі ён мяне не зачэпіць, то і я яго не крану. А барані божа... дык тады — даруй. Ідзі, дзіця плача.

Васіль Кастрыцкі паехаў, а Тэкля, задаволеная і гэтым, хутка пайшла ў хату. Ён моўчкі праезджаў калі ўсіх падвод, толькі скрыпелі колы, уразаючыся па калодкі ў навеяны пясок. Маўчалі і мужчыны, як-бы чакаючы яго загаду. Сяляне Васіля Кастрыцкага заўсёды паважалі, бо ён быў справядлівым чалавекам, на вецер слоў не пускаў, быў удумлівым і разважлівым. Як

толькі Васіль Каstryцкі выехаў наперад, да яго падышоў Сымон Бурачок і, штурхнуўши пугаўём, скамандаваў:

— Паганяй!

— А-ах ты, зладзюга!—схапіўши сякеру, замахнуўся Васіль Каstryцкі. — Дармаед!

Ведаючы харктар Васіля Каstryцкага, Мікіта Кажамяка, яго сябра з маленства, увесь час за ім наглядадаў. Нізенькі і тоўсценкі, вёрткі і дужы, як корч, Мікіта Кажамяка спраўна схапіў за руку Васіля Каstryцкага.

— Пу-у-сці!—вырываўся Васіль Каstryцкі.—Я яму, гэтаму трутню, зраблю халэмус.

Высокі, як шуло, дужы, як леў, непаваротлівы, як мядзведзь, Васіль Каstryцкі, выцерабіўшыся ад вёrtкага Мікіты Кажамякі, гатоў быў сагнучь старасту ў бараноў рог. Загаманілі мужчыны, з пугамі бегучы да пярэдняй падводы. За імі беглі чарадою дзеци. Сяляне нагадвалі раздражненых пчол, што гатовы былі накинуцца на любога звера.

— Навошта гэты вэрхал!—прашаптаў Мікіта Кажамяка.—Праедзем Броды, а там утопім. І сена цэлае, і козы сътыя... Мядзведзь! Бяры лейцы. Ну?!. Не марудэзь. Айда!

— Па конях!—крыкнуў Васіль Каstryцкі і, сеўши на драбінку калёс, лейцамі ірвануў каня.—Но-о, каб цябе ваўкі! Варушыся, гняды, застаяўся, воўчае мяса!.. Пайшоў!..

— Сымон Мікалаевіч!—загаварыў Мікіта Кажамяка, стоячы ля свайго воза.—І чаго вы ехапіліся, як пеўні? Садзецеся да мяне, паедзем, будзеце, як у бога за пазухай. Там патрэбна будзе гаспадарскае вока. Не звяртайце на яго ўвагі, гарачы чалавек. Вось і тады пляснуў па носе... Добра, што яшчэ так, а то мог-бы галаву адкруціць. Ён у нас такі, да трох не гавары. За праўду бацькі і маці не пашкадуе. А хіба цяперашнім светам праўдай пражывеш?! Вось вам бургомістр дазволіў перавезці з соўгаса дом, а там два дамы,—адзін

стары, на ліха ён вам, мы свайму старасту перавязем новы. Паехалі?

Сымон Бурачок прысеў да Мікіты Кажамякі. Ірвальні яршоўцы, пакідаючи пыл слупам. Адсыпаліся, як камары, дзеци, пабеглі ў вёску.

Едуchy, Васіль Каstryцкі разглядаў багаты ўраджай. Жыта было вышэй чалавечага росту, яно калыхалася, як хвалі на моры. Падцягнуўся ячмень, выпускаючы свае калючыя вусы. Дзені-дзе расцвіталі калівы грэчкі, гулі пчолы, пахла мёдам. Па ўсіх прыкметах на полі, год павінен быць ураджайнym, але старая чамусьці казалі, што будзе голад. Яны жывуць па сваіх законах. А справа ў тым, што бусел, які вёўся на Васіля Каstryцкага гумне, выкінуў гэтаю вясною з гнязда яйцо. Па старых звычаях у такія гады бывае пуста на стале.

Праехаўши Броды, пад'ядздаючы да гаю, Васіль Каstryцкі адпусціў лейцы і, прывязаўши іх да драбін калёс, стаў закурваць. Скруціўши цыгарку, ён дастаў крэсіва і пачаў высякаць агонь.

— Тпр-ру!—голосна сказаў Мікіта Кажамяка.

* Васіль Каstryцкі, прыкурыўши, прытрымаў за лейцы каня, злез з воза.

— Чаго вы на поўдарозе спыніліся? — запытаўся Макар.—Калі ехаць, дык ехаць, а не—то вяртай назад! Няма чаго коней трymаць у хамуце. Гэта-ж можа не вяселле.

— Не-е, хаўтуры,—многазначна сказаў Васіль Каstryцкі, дадаўши:—Будзем старасту тапіць. Няўжо-ж мы дазволім, каб намі верхаводзіў канакрад?

— Дзіва, куры будуць смяяцца,—ажывіўся былы калгасны вартавы Макар, лупцануўши Сымона Бурачка пугаю.—А ну, бычок, злазь! Будзем рогі збіваць!

— А ту яго!—крычалі, збегшыся, мужчыны, б'ючы старасту пугамі.—А ту! А ту!

— Браточки, пусціце жывым,—просіўся Сымон Бурачок.—Не буду больш старастам, не хачу, задаволіўся.

— З кім пабратаўся,—з'ездзіўши некалькі раз пугаўшы па стараставай галаве, злосна прагаварыў Васіль

Кастрыцкі.—Бачылі воўка ў авечай скуры... Цягні яго, мужчыны, у вір!.. Захапіце, хлопцы, камень!..

Сяляне схапілі Сымона Бурачка і пацягнулі да рэчкі. Там Васіль Кастрыцкі загадаў старасту раздзеца, скласці адзежу, потым, прывязаўшы камень за шыю, разгойдаўшы, кінулі ў вір і, хоць камень сарваўся, але ён, як тапор, пайшоў на дно.

— От гэта боўцы!—сказаў Макар.—Жартаўнік, бурбалкі пускае...

Закружыў вір, ускаламуцілася вада, на паверхні з'явілася pena. Наляцеў вецер, зарабаціў ваду, разагнаў бурбалкі. Быстры Нёман прыняў у свае чистыя воды. ніямецкага паслугача.

Праз некаторы час з віру, хуткім цячэннем вады, выкінула труп старасты на больш мелкае месца. Зачапіўшыся за нейкі корч, труп нерухома ляжаў. Каля яго палахліва плавалі дробныя рыбы. Мужчыны лягчэй уздыхнулі.

— Хлопцы, зніміце з шыі вяроўку,—захоўваючы ўнутраную усхваліванасць, сказаў Васіль Кастрыцкі.—Адзежу пакіньце на беразе. Купаўся...

— Але,—сцвердзіў Макар.—Не ведаючы броду, не лезь у воду...

Загаманілі яршоўцы.

— Вяртай аглоблі!

— Ага!

— Паехалі дахаты!

— Не,—супярэчыў Васіль Кастрыцкі.—Дом разбураны, расцягнуць на дровы. Паедзем, перавязем, добрая будзе школа. А прыдуць нашы—свае людзі, разлічымся.

— Праўду кажа чалавек,—прагаварыў Мікіта Кажамяка.—Ды і загад старасты выканаем. А чаго ён пайшоў тапіцца, ліха яго ведае. Можа які псіх, ці што якое... Дык калі ехаць, то паехалі, сонца на поўдні.

Яршоўцы, пасеўшы, трушком паехалі ў соўгас. Падарозе ўсхадзіўся вецер, круціла, мяло, ірвала, засыпала очы пяском. Фыркалі коні. Васіль Кастрыцкі курыў цыгарку за цыгаркай, відаць было, што ён стра-

шэнна нераваўся. У яго з галавы не выходзіў канакрад. Нарэшце ён плюнуў, як-бы адганяючы думкі пра старасту, сам сабе напіваў, але песня не клеілася.

Больш-менш заспакоіўся Васіль Каstryцкі, калі прыехаў у соўгас і заняўся пагрузкаю дому. Але як толькі выехалі, ізноў яго апанавалі думкі. Угледзеўши, што Васіль Каstryцкі сумуе, Мікіта Кажамяка, дагнаўши яго, загаварыў:

-- Ты што-ж гэта, стары, засумаваў? Калі палез у бойку, то чуба не шкадуй. Калі што якое, будзем бараніцца.

-- А чым?—пытаўся Васіль Каstryцкі.—Голымі рукамі кала не завострыш.

-- На першы час тое-сёе знайдзеца, а там бог бацька,—сказаў Мікіта Кажамяка, па сакрэту да-даўши.—Калі адступалі наши, то я на ўсякі выпадак дастаў пару вітовак. Яны есці не просяць... Уткнуў у страху, няхай будуць... Рэч ведама, і патроны ёсць да іх...

-- А ў мяне кулямёт прыхаваны ў зямлі,—ажыўлена загаварыў Васіль Каstryцкі.—Дастаць-бы яшчэ гарматку, і можна пацягнапацца з немцамі.

-- Ёсць інтэрас!—загарэўся Мікіта Кажамяка.—Я ведаю, дзе гармату ўзяць. І хлопцы згаджаюцца яе цягнуць, яна схавана ў лесе. Толькі страляць з яе няма каму. Можа... Ты-ж стары артылерыст! А каб узяць каманду ў свае руکі, то і зусім было-б добра.

-- Страляць я магу,—цвёрда сказаў Васіль Каstryцкі.—А вось з камандою — боязна.

-- Акрамя цябе, больш нікога няма,—загаварыў Мікіта Кажамяка.—Не марудзь, згаджайся.

Яны некаторы час ішлі моўчкі. Ліў, як з вядра, дождж. На іх не было сухога рубца. З коней валіла пара. І так-бы яны невядома колькі маўчалі, калі-б іх думы не парушыла дзяўчынка з Бродавіч.

-- Дзядзі, вы з Яршоў? Ваш стараста ўтапіўся, — гаварыла дзяўчынка нараспей.— Быў бургомістр, паліцай, сабака. Але сабака пагойсае, пагойсае, ды на гаспадара брэша. Сабаку выклікалі таму, што на шыі застаўся

знак ад вяроўкі. Але кажуць, што сабака не знайдзе,
бо дождж змыў сляды. Павезлі канакрада ў Яршы.

У Васіля Каstryцкага і Мікіты Кажамякі, як гара з
плеч звалілася. Ліў праліўны дождж. Месцамі ўпокат
ляжала жыта. Васіль Каstryцкі аглянуўся—абоз
расцягнуўся больш як на кілометр. Цяжка дыхалі ўз-
мыленыя коні.

— Што ты нам яшчэ скажаш?—запытаўся Мікіта
Кажамяка, звяртаючыся да дзяўчынкі.—Нічога? То
ідзі дадому.

— Яшчэ скажу, што ў Яршы паехала шмат палі-
цаяў,—паведамляла дзяўчынка.—І ўсе яны гавораць не
па-нашаму.

— Ага, — абыякава сказаў Васіль Каstryцкі.—
Бяжы, дзетка, дадому, а то табе далёка будзе
варочацца.

Дзяўчынка, кіунуўшы галавою, пабегла назад.
Васіль Каstryцкі і Мікіта Кажамяка моўкі ішлі.
З поля, разорамі, валам-валіла дажджавая вада, размы-
ваючы зямлю. Цяжка ступалі коні па пясчанай да-
розе, пакідаючы глыбокія сляды. Пад'язджаючы да
вёскі, мужчыны заўважылі Тэклю з дзіцем на руках.
Мікіта Кажамяка крыху адстаў, каб падагнаць каня.
Буланы цягнуў з усіх сіл. Ён сцебануў каня пугаю,
буланы спыніўся.

— Но-о!—даўшы каню перадыхнуць, крынку^у
Мікіта Кажамяка, дапамагаючы зрушыць воз з месца.—
Во, во! Пайшоў!

Параўняўшыся, Тэкля паглядзела на Васіля і, нічога
не пытаючыся, па вачах пазнала, што справа са стара-
стам яго рук работа.

— Што тут чаўпецца?—запытаўся Васіль Каstryц-
кі. — Казалі, што нешта здарылася...

— Ка-а-зalі,—паўтарыла Тэкля.—Прасіла яго... Усю
вёску абтрэслі... Усё забіраюць... Як будзем жыць?

— Калі будзем жывы, дык неяк пражывем, — за-
спакойваючы, гаварыў Васіль Каstryцкі.—Дзе яны?

— У канцылярыі калгаса,—сказала Тэкля.—І на
чорта была тая вяроўка, столькі клопату нарабіць.

зе,
з
кат
оз
ўз.
іта
то
лі-
не
—
дзе
ад.
лі.
ы-
да-
да-
х.
ня.
ю.
уу
га-
а-
ц-
ю
на

Васіль Кастрыцкі, паглядзеўшы на Тэклю, зауважыў:

— Трымай язык за зубамі.

— Калі-ж белымі ніткамі шыта.

— От лепей глядзі дзяцей.

— Шыла ў мяшку не ўтоіш. Ці не лепей табе,

Васіль, не паказвацца ім на вочы?

— Так будзе горай.

— Прасіла цябе не чапацца.

— Эт, не назалай! Ідзі лепей у хату.

— Не, я з табою пайду.

— Кажу, ідзі дадому.

Тэкля моўчкі павярнула. Васіль па плячах зауважыў, што яна плача. Цяжка ў яго стала на душы. Закаласілася сэрца, сціснуліся кулакі. Колькі гэта немчутра прынесла людзям гора! Колькі лъеща слёз і крыві! Колькі застанецца сіrot і калек! Але прыдзе напасці канец, ён ужо ідзе, пачатак канца пачаўся.

Ехалі падводы. Насустрач ім вышаў бургомістр, высокі, худы, сутулы, з доўгімі нязграбнымі рукамі.

— Сагнуўся, як свіны татка,—іранічна зауважыў Макар.

За бургомістрам ішоў чалавек з сабакам-аўчаркаю. Падцягваліся падводы. Бургомістр моўчкі паглядзеў на чалавека, той пусціў сабаку. Каб захаваць хвальванне, Васіль Кастрыцкі стаў закурваць. Да яго падбег сабака, абнюхаў, пакруціўся і ірвануў далей. З'яджаліся падводы. Сабака, выцягнуўшыся, віляючи хвастом, брахаў на гаспадара.

— А каб ты здох!—голосна прагаварыў бургомістр, падыходзячы да сялян. — Хто тут будзе ў вас старэйши?

— Стараста,—адказаў Макар, нібы нічога не ведаючы.—Ён у нас тут верхаводзіць...

— Я ў цябе пра гэта не пытаю!

— Калі па гадах, дык я — вышаў наперад Макар, загараджваючы Васілю Кастрыцкага.—На восьмы дзесятак стукнула.

— Ду-у-рань!

— Дурань, паночку, дурань!

— Хто старэйши, пытаю? — нерваваўся бургомістр.

— Няма ў нас такіх, — гаварыў Макар. — Быў адзін, ды кажуць, што сплыў.

— Даць яму дваццаць пяць! — аддаў загад бургомістр.

Паліцыякты схапілі Макара, вывернулі назад рукі, завялі на двор, сцягнулі порткі і пачалі лупцаваць.

— Ото-ж добра, хоць на старасць год пакаштую нямецкіх прысмакаў, — іранізаваў Макар і, нарэшце, не выцерпейшы, закрычаў: — О-ой! Годзе! Калі яна вам так да смаку прышлася, дык пацалуйце яе... Недавяркі! Вы што-ж, лічыць не ўмееце?.. на чацверты дзесятак...

— А што вам трэба? — падаўся наперад Васіль Каstryцкі.

— Вось ты і будзеш за старасту, — адказаў бургомістр. — Іначай з вамі не саўладаеш... Чиста зрабілі з Сымонам Бурачком, камар носу не падточыць. Вам каго не дай, калі гэта будзе не ваш чалавек, дык вы аходаеце.

— Я не буду.

— Чаму?

— Бо няграматны.

— Граматы тут вялікай не патрэбна. Распісацца ўмееш — і добра.

— Не буду, — паўтарыў Васіль Каstryцкі.

— Устанавіць чаргу, — падпяразваючы порткі, гаварыў Макар. — Навошта аднаму пакутаваць, давайце па чарзе.

— Будзеш! — крыкнуў бургомістр. — А калі адмоўішся, расстраляем. Цацкацца не станем!

Заварушыліся мужчыны, зашапталіся, загаманілі.

— А ліха на яго, згаджайся!

— Ды ўжо-ж, дзе ты дзенешся, упрагайся. Будзем разам цягнуць!

— Бярыся, Васіль, падтрымаем!

— Згаджаешся? — падышоўшы бліжэй, запытаўся бургомістр. — Дык распарадзіся, дзе згрузіць бярвенні, а потым да мяне заходзь.

— Але-ж, — с trapянуўся Макар. — Коні ўвесь дзень-
нямецкія газеты чыталі.

— Ты ў мяне дабрэшашся, — злосна сказаў бурго-
містр.

— Адбываю аванс, — агрызнуўся Макар. — Сем ліш-
ніх далі. Я ў даўгу не застануся!

— Паехалі! — скамандаваў Васіль Каstryцкі.

Прайшло з месяца, як Васіль Каstryцкі быў старастам.
За гэты час у каго якая была зброя, яе прывялі ў бая-
вую гатоўнасць, перакавалі косы і сярпы на нажы.
Аблазілі ўвесь Нёман, шукаючы аўтаматаў. Попыт на
аўтаматную зброю быў незвычайны. Аднаму хлопцу з
Касцяшоў заплацілі за аўтамат — каня. А колькі паму-
чыліся, дастаючы з рэчкі гармату, а потым пакуль сха-
валі. Але ўсё падрыхтавалі, усё было напагатове.

З воласці слалі паперку за паперкай аб здачы падат-
каў, а яршоўцы і ў вус не дъмулі. Васіль Каstryцкі
складаў акт за актам. Жыта ў яго град пабіў, канюшы-
ну перадавыя часці стравілі, лён на корані падгніў. Ад-
ным словам, замест здачы харчавання немцам, яршоў-
цы стваралі фонд для партызан. Слава аб яршоўцах
разнеслася па ўсёй акрузе.

Бургомістр нерваваўся, ён пагражай:

«Калі ў аднадзённы тэрмін вёска Ярши не ўнясе па-
даткаў, разглядаем усіх яршоўцаў партызанамі, выедзе
карная экспедыцыя».

Заварушыліся яршоўцы. За адну ноч яны адправілі
ўсіх дзяцей і старых з маёмасцю ў падрыхтаваныя ў
лесе лагеры, а мужчыны, на чале з Васілем Каstryцкім,
занялі абарону. Досвіткам з'явіліся карнікі. Яршоўцы,
падпусціўшы карнікаў метраў на дзвесце, адкрылі па
іх ураганны агонь. Завязаўся крывепралітны бой, які
цягнуўся ўвесь дзень. Да карнікаў падаспела падмаца-
ванне. Яны пачалі цясніць яршоўцаў. Тады Васіль Ка-
stryцкі ўвёў у бой усе свае рэзервы, якія былі выкліка-
ны з лагера. Выкаціўшы гармату на адкрытыя пазіцыі,
Васіль Каstryцкі простай наводкай стаў біць па карні-
ках, рассеяўшы іх па полі. Позна ўвечары скончыўся
бой. Карнікі адступілі, пакінуўшы на полі бою забіты-

мі больш двухсот салдат і афіцэраў. Страты яршоўцаў — трох чалавекі забітых і восем параненых. Сярод забітых быў Макар.

Акалічнасці яго геройскай смерці такія. Ён быў на правым флангу, калі яршоўцы пад націкам вялікіх сіл карнікаў падаліся назад і пакінулі фланг адкрытым. Макар, крыкнуўшы: «Са сваёй зямлі не саступлю!» — адзін застаўся прыкрываць правы фланг. У рукапашнай схватцы ён палахнуў трох карнікаў. Чацвёрты нанёс яму смяротную рану. Макар сканаў на полі бою.

Усю ноч было спакойна. Раніцою з'явіліся нямецкія самалёты. Скінуўшы на вёску бомбавы груз, яны на паземным палёце палівалі вёску Ярши свінцом. Стойка трymаліся яршоўцы. Усе людзі засталіся на месцах, яны білі па самалётах. Аднаго «рызыканта» яршоўцы такі зблілі. Самалёт з усім экипажам урэзаўся ў зямлю. Узвіліся ўверх клубы чорнага дыму.

Гарэлі Ярши, шугала полымя, пажар быў відаць на дзесяткі кілометраў. Да поўдня вёскі Яршоў не стала. Тырчэлі абаронцы коміны, стаялі печы, дыміліся галавешкі. Але яршоўцы не пакідалі наседжаных месц. Ім кожнае дрэва з пажоўклымі лісцямі, кожны куст быў мілыя. Гэтая зямля іх ускарміла, тут яны вучыліся хадзіць. За свой родны кут, які быў ім мілей за ўсё на свеце, яны гатовы былі памерці. Ведаючы, што карнікі яшчэ прыдуць, яны рыхтаваліся іх як мае быць сутрэць.

І яршоўцы не памыліліся. Неўзабаве паказаліся дазорныя карнікаў. Яршоўцы не давалі аб сабе знаць. І толькі тады, калі падышлі асноўныя сілы карнікаў, яршоўцы адкрылі па іх губіцельны агонь. Адбыўся кароткі бой. Карнікі ў паніцы разбегліся, пакінуўшы на полі бою калі трыцаці чалавек. У гэтym бai быў паранены камандзір яршоўскіх партызан, Васіль Каstryцкі, але ён да апошняга кіраваў боем.

Дыміліся Ярши. Прыляцеў бусел у вёску і, не знаяшоўшы свайго гнязда, асірацела расхаджаў па вогнішчы. На адной з уцалеўшых пячэй сядзеў замурзаны

коцік грэючыся на сонцы, муючыся лапкамі. Пахла горкім дымам.

Яршоўцы пахавалі сваіх таварышоў і, даўши салют, рушылі ў лес. Слава аб яршоўскіх партызанах ідзе па ўсім краі, яна разнясецца па ўсім свеце.

— Але-ж гэты самы Сымон Бурачок,—парушыўшы цішыню, гаварыў селянін у світцы, звяртаючыся да Сяргея,—рыхтык наш Вінцэнт Ягайла... Гэтага з Літвы прывезлі... Кропля ў кроплю...

— А хіба мы не можам яго правярнуць,—ажывіўся былы калгасны рахункавод Чыж.—Баланс у нашу կарысць...

— Не вельмі ты правернеш, — сказаў селянін у кажуху, — дэбет, крэдты... Зашыўся ў нару... А прыдуць наши: падаць сюды Чыжа; што ён рабіў, каб хутчэй прагнаць...

Яны зусім не заўважылі, як падышоў Вінцэнт Ягайла з двумя паліцыянтамі, якія адразу накінуліся на Сяргея, звязалі яму назад руکі.

— Пойдзем у воласць!..

— Якая воласць, — паглядзеўши на сялян, сказаў Чыж.—Завядзем за вёску і зробім канцы...

Сяргей здзіўлена паглядзеў на Чыжа. Мужчыны на тоўпам ішлі, а як толькі прайшлі апошнюю хату, загаманілі. Выламаўшы з плоту кол, Чыж першы смальнуў па галаве Вінцэнту Ягайле, той і з капытоў далоў. Астатнія аходалі паліцыянтаў. Сяляне вёскі Дрыгвічы папрасілі Сяргея яшчэ на дзень застацца і ён ахвотна згадзіўся. Заварушыліся дрыгвічанцы, запрацавала кузня, робячы нажы. Па вёсцы бегалі падлеткі. Доўга ў гэтую ноч у вёсцы Дрыгвічы гарэлі агні, гэта бацькі, мацеры і жонкі, сёстры збіралі ў дарогу сваіх родных і любімых, наказваючы ім жорстка помсіць немцам, якія парушылі людзям мірнае, радаснае і шчаслівае жыццё.

— А хто яго ведае? — адказаў Рыгор. — Можа немцы што падарвалі.

У атрадзе амаль ніхто і не зауважыў, што Панцялея Аўсяніка пяцёра сутак не было. Дый Рыгор Гарашчэні забыўся пра яго. Бывае часам, што жыве чалавек, памрэ, і, як быцца яго і на свеце не было, нікога гэта не кранае. Раптам у лесе пачулася каманда:

— Аць! Два! Тры! Падбяры жывот! Песню!

— Таварыш камандзір! — падбегшы, далажыў партызан. — Наш вучоны нейкі зброд сюды цягне.

— Які зброд?

— Сам не ведаю.

— Які-ж ты партызан, калі не ведаеш, — буркнуў нездаволена Рыгор Гарашчэні. — Даведацца і дала-жыць! Што за дзівацтва?

— Ёсьць даведацца і дала-жыць!

— Цікавы ён чалавек.

— Хто-о?

— Аўсянік, — сцвердзіла Міроніха.

— Трэба да яго прыглядзецца, — гаварыў Рыгор Гарашчэні. — Чамусьці яго ніхто не любіць...

— Бо не ведаюць.

— Можа і так. Прызнаюся, і для мяне ён загадка. Штосьці ў ім ёсьць харошае, але яно...

— Правае плячо наперад, — камандаваў Панцялей Аўсянік. — Раўненне на-права! Сто-о-ой! Складці зброю вось тут і чакаць майго распараджэння.

Забразгацелі віントоўкі, залязгалі штыкі, зазвінелі медзю патроны, паляцелі на зямлю белыя павязкі з рукавоў паліцыянтаў. Людзі свабадней уздыхнулі. Рыгор і Міроніха здзіўлена глядзелі, не ведаючы, у чым справа.

— Дазвольце далажыць, таварыш камандзір, — чотка рапартаваў Панцялей Аўсянік. — Ваша заданне выканана. Мост праз рэчку Беразнянка сёння раніцой узя-цеў у паветра. Ахова маста — трыццаць чалавек немцаў і трынаццаць паліцаяў — перабіты. Астатнія паліцыянты ў колькасці пяцідзесяці сямі чалавек, якія паднялі бунт,

са зброяй дастаўлены сюды. Чыгунка выведзена са строю самае малае на два-тры тыдні.

— Здорава! — паціскаючы руку, сказаў Рыгор Гарашчэні. — Дзякую, таварыш Аўсянік. Прызнацца, не чакаў ад вас такога спрыту. Скажыце, каб накармлі «бунтаўшчыкоў» і, хто хоча, няхай застаецца ў партызанах і сваёю крывёю давядзе сваю адданасць радзіме, а хто не хоча, могуць ісці дадому, з той толькі ўмовай, што яны не пойдуць на службу да немцаў. Паабедайце і вы, адпачынцы, а пасля з'явіцца да мяне, расскажаце, як вы арганізавалі ўзрыў маста. Дарэчы, а тыя трывацца паліцыянтаў, яны што — адмовіліся дапамагчы партызанам?

— Біліся да апошняга. Іх не стралялі, а рэзалі самі паліцыянты, якія цяпер тут.

— То і добра зрабілі. Ну, ідзіце абедаць!

— Вой,вой! у мяне сёння боршч, прыхваткам варыла, а тут чужкія людзі, — занепакоілася Міроніха.

— Нічога, у немцаў ім і не сніўся такі боршч. Вядзіце людзей.

— Ёсць! — прыстукнуўшы абцасамі, аддаўшы чэсць, што ледзь не зваліліся акуляры з кірпата гноса, павярнуўся і пайшоў Панцялей Аўсянік.

Рыгор і Міроніха, пераглянуўшыся, задаволена пра вялі вачыма нязграбнью, некалькі сутулую, з вялікімі вушамі і доўгімі рукамі постаць Панцялея Аўсяніка. Падышоўшы да паліцыянтаў, ён аддаў каманду:

— Стрэ-э-йся! На абед, за мною, ша-а-гам мэ-эрш!

Увесь дзень толькі і ішла гутарка пра Панцялея Аўсяніка, пра яго незвычайны ўчынак, кемлівасць і адвагу. Казалі, што з яго выйдзе вялікі вучоны, і як доказ для гэтага прыводзілі яго разгубленасць, бо ён часамі шукаў вінтоўку, а яна ў яго была за плячыма. Больш ніхто ўжо не адважваўся з яго пакепліваць, а, наадварот, адносіліся з павагай, звалі Панцялеем Савельічам. Так за здзін дзень змяніліся адносіны да чалавека.

Ужо другія пеўні праспявалі, — у лагеры завялося некалькі курэй і тры пеўні, — а Рыгор з Панцялеем усё яшчэ гаварылі, прычым Панцялей аказаўся цікавым чалавекам, з якім было аб чым пагаварыць, пасправацацца, ці, як жартаваў Рыгор, патачыць розум, а патрэба ў гэтым была вялікая.

— Та-а-ак, — прагаварыў, развітваючыся, Рыгор. — Вайна, акрамя дрэннага, прыносіць і карыснае. На вайне хутчэй пазнаюцца людзі. Адкідаецца розная дрэнь. Заходзьце! Буду рады вас бачыць, сыграем у шахматы.

— Спакойнай ночы!

— Прыемнага сну!

Рыгор Гаращэнія з Панцялеем Аўсянікам знайшлі агульную мову, наладзілі контакт, сталі сябрамі. Вайна зблізіла іх, парадніла. Рыгор Гаращэнія ніяк не мог сабе дараваць, як гэта ён так абыякава аднёсся да гэтага чалавека. «Можа і ў адносінах да Марыйкі я не праў, — думаў сам сабе Рыгор Гаращэнія. — Яна нейкая асаблівая, непаўторная, душэўны чалавек». Ён да таго загаварыўся з Аўсянікам, што забыўся замаскіраваць «акно» ў сваёй зямлянцы. Пачуўся стук.

— Заходзьце!

— Замаскіруйце ваша акно! — быў чутны голас Марыйкі. — Нямецкі самалёт кружыць.

Рыгор Гаращэнія заставіў «акно» фанерай і, адчыніўши дзвёры, спытаўся:

— Ты што, Марыйка, не спіш?

— Дзяжкурыла, толькі змянілася.

— То што ты мяне цураешся? Заходзь!

— Невядома, хто каго цураеца? Позна ўжо!

— Паспееш выспацца.

— Ну, добра.

У зямлянку ўвайшла Марыйка, чырвонашчокая, бадзёрая, Рыгор кінуўся распранаць кажух, Марыйка не супярэчыла. Калі Рыгор, абдымаючы, прыгарнуў Марыйку да сябе, яна адкінула на бок чорную галоўку, Рыгор пацалаў яе ў вусны. Зам'ргала газоўка, патухла. Марыйка засталася з Рыгорам у зямлянцы.

Партызаны Рыгора Гарашчэні кантраліравалі важныя дарогі, яны перашкаджалаі немцам падводзіць к фронту боепрыпасы, гаручае і харчаванне, тэхніку і жывую сілу. Немцы вырашылі паралізаваць дзейнасць партызанскага атрада. І калі не ўдасца яго знішчыць, то адціснуць ад дарогі, загнаць у дрыгву. Яны старанна рыхтавалі гэтую аперацыю. Не спаў у шапку і Рыгор. Ён разгадаў, адкуль немцы могуць ісці, пабудаваў умаванні: воўчыя ямы, пасткі, месцы для снайпераў. На ўсякі выпадак, Рыгор паклапаціўся аб новым месца-знаходжанні лагера, перавёў туды дзяцей і старых.

Да гэтага, Рыгор старанна рыхтаваўся выкарыстаць усю сваю тэхніку. Некалькі дзён таму назад ён прыняў у атрад лётчыка Чыгіра, які ўцёк з лагера ваеннапалонных, але Чыгір быў да таго абяссілены, што нават памаўзлівая да чужых мужчын, як кошка да мяса, Зося Бандарчык, з Падгайнаўкі, якая кідалася на шую любога фрыца, і ў той бок не глядзела. Рыгор параіў Чыгіру застанавіцца ў свае бабкі Грыпіны, яна хоць і будзе бурчэць, але дагледзіць. Ён выдаў Чыгіру спецаёк і ўсё для таго, каб хутчэй паставіць хворага на ногі.

У баях з немцамі Рыгор хацеў выкарыстаць самалёт. Была падрыхтавана пасадачная пляцоўка, падвезены бомбы, якія былі ўзяты ў немцаў. Чыгіру давалася віно і шакалад. Бабка Грыпіна паіла яго малаком. Чыгіру камандзір нічога не гаварыў аб самалёце, папярэдзіўшы і другіх, каб таксама маўчалі, бо ён праходзіў каранцін, трэба было даведацца, што гэта за чалавек. «Каб чалавека пазнаць, — не раз гаварыў Рыгор Гарашчэнія, — трэба пуд солі з'есці».

Малады, здаровы, Чыгір папраўляўся не па днях, а па гадзінах. Прабыўшы тыдзень у своеасаблівым доме ад-пачынку, Чыгір стаў галіцца — добрая адзнака для мужчыны. Да гэтага ён хутчэй быў падобны на трубачыста, чымся на лётчыка. Зося ішла па ваду. Угледзеўшы Чыгіра паголеным, яна ухмыльнулася, крутнула хвастом. На раскомленых і тоўстых шчоках і на пляс-

катым носе выступіў пот. Да гэтага ў Зосі стаяў на кватэры повар адной нямецкай часці, які пасля ад'езду заставіў ёй шмат накрадзенага харчавання.

Чыгір ніяк не мог дачакацца, калі Зося будзе ісці назад, каб разглядзець яе ў твар. Нарэшце, цяжка ступаючы, несучы поўныя вёдры вады, падаткнуўшы спадніцу, ішла Зося. Каля грыпінінай хаты Зося застанавілася і, цяжка ўздыхнуўшы, паставіла вёдры. Калі яна засміялася, відаць былі белыя рэдкія зубы, тоўстыя мясістыя губы.

—Прыходзь! — прачытаў па вачах Зосі Чыгір.— Сумна мне адной, ой, як сумна!

— Іду! — не задумваючыся, сказаў Чыгір, намерваючыся ўхапіць вёдры, каб паднесці.

Бабка Грыпіна, якая з хаты сачыла за ўнукам, забараніла ў акно.

— Я табе пайду! — крикнула бабка Грыпіна. — Тады можаш да мяне не прыходзіць... У яе полк хрыцаў перабыў... Бессаромніца!.. Пачакай, прыдуць нашы...

— Я сама туды пайду... больш заставацца тут неmagu...

І Зося, скапіўшы вёдры, з-пад ілба паглядзела на Чыгіра. «Э-эх ты, мужчына!—і, злосна абвёўшы вачыма бабку Грыпіну,—нябось сама нарадзіла шаснаццацера!» —расплёскуючы ваду, хутка пайшла. Чыгір стаяў з апушчанымі рукамі, праклінаючы бабку, не ведаючы, што яму рабіць.

— Унучак,—адчыніўшы дзвёры, загаварыла бабка Грыпіна,—плюнь на яе, гэтую гадаўку. Каб мне сіла, то я сваімі рукамі задушыла-б паскудніцу. За цябе-ж любая дзяўчына пойдзе замуж.

— Адчапіся, бабка, — панура сказаў Чыгір. — Я не малое дзіця.

— Горш! — бубніла бабка Грыпіна. — Ну, што-ж ідзі, калі табе так не церпіцца, мая справа папярэдзіць чалавека. Я яе больш ведаю. А толькі да мяне тады не прыходзь. Не хачу знацца!

— Кіньце вы пілаваць!

— Добра, больш не буду. Толькі скажу, бойся яе, як

агню.. Яна да дабра не давядзе. Сэрца маё ніколі не падводзіла.

— Эт, — агрызнуўся Чыгір. — Плецяцё, самі не ведаючы што! Яна такі самы чалавек, як і ўсе.

— Ой, не-е...

— Годзе!..

Бабка Грыпіна нездаволеная пайшла ў хату. Чыгір доўга стаяў каля варот, паглядаючы ў той бок, куды пайшла Зося.—Чорт нагнаў гэтую старую ведзьму, — думаў сам сабе Чыгір. — Якая ёй справа да мяне? Я-ж ёй, можа, не сын, а толькі ўнук. Апякунша мне знайшлася! Вось вазьму на злосць, дый пайду!—Ен курыў цыгарку за цыгаркай, вагаючыся, ісці ці не ісці. Чыгіра выручила Зося. Яна, пераадзеўшыся, падаткнуўши спадніцу вышэй калена, на ёй было штук пяць спадніц, ішла яму насустрач, цвёрда вырашыўши пакінуць Падгайнаўку, бо тут ёй не было разгарнення. Можа, каб у Зосі было дзіця, то яна іначай-бы сябе трымала, але яна была бяздзетнай. Казалі, што калі яна жыла ў горадзе і быў муж, дык таксама падгульвала, круцілася абы з кім.

— Куды? — запытаўся Чыгір.

— У прочкі,— адказала насмешліва Зося. — Вольная казачка, куды хачу, туды і іду. Пайду, можа дзе хлопца знайду. Пу-у-сці! З цябе, як з казла, ні шэрсці, ні малака.

— Ой, ці так?

— Не хваліся! Па носе бачу... кірпаты...

— Не ідзі, дазнаешься...

— Куды ты годны?.. Трымайся, унучак, за бабіну спадніцу. Я пайшла! Не магу, усёроўна мяне тут з'ядуць.

— Хто?

— Бабка Грыпіна, пятая, дзесятая... незачэпы... Усяго добра.

— Пачакай! — схапіў за руку Чыгір. Калі Зося нагнулася, у яе з-за пазухі вывалиліся дакументы.

— Аддай! — напалохана сказала Зося.

— Пагляджу,—гулліва гаварыў Чыгір,—якая ты была маладою... Уга-а!..

— Аддай, кажу! — злавалася Зося.

— Не аддам!

— То я табе горла перагрызу!

— Цікава! — разгарнуўшы дакументы, здзівіўся Чыгір. — Фота тваё, а прозвішча... Так, так... Што-б тэта значыла?.. Ага!.. Прадалася?..

— Пайшоў ты к мацеры! — вырываючы з рук дакументы, крыкнула Зося, а потым, схапіўшы Чыгіра за горла, пачала душыць.

Гэта была мёртвая хватка, але Чыгір, сабраўшыся з апошніх сіл, дастаўшы рукою фінку, усадзіў яе ў Зосіна сэрца. Яна і села, як квактуха, растапырыўшы спадніцы. Покуль бабка Грыпіна выбегла з хаты, Зося была не-жывою. Бессаромна загаліўшыся, яна ляжала ўверх тварам, вылупіўшы вочы. Падыходзілі людзі, скоса патлядаючы на Зосю. Няёмка сябе адчуваў Чыгір, хадзелася памыць руکі.

— Так табе і трэба, сука, — штурхнуўшы нагою, закріўшы спадніцамі голыя ногі, прагаварыла бабка Грыпіна. — Добра ты зрабіў, унучак, што яе аходаў. Хто радзіму прадае, таму толькі смерць.

— Дзякую, — пацалаваўшы руку бабкі Грыпіны, сказаў Чыгір.

— Прапасці мог...

— У чым справа? — падышоўшы, запытаўся Рыгор Гарашчэн. — Што за баталія? За што ты забіў гэтую жанчыну? Што яна табе зрабіла?

— Чытайце, — перадаў дакументы Чыгір. — Куды тадаўка цэліла.

— Убраць гэтую гадасць, — азнаёміўшыся з дакументамі, сказаў Рыгор Гарашчэн. — Пасылалася немца мі за лінію фронта, каб там нашым шкодзіць. З нейкім фрыцам знялася. Ну і дурніца, дык дурніца! Вырадак! Цьфу, будзь ты проклята! От напасць!

Сяляне гідліва за ногі пацягнулі Зосю за вёску, каб там пад плотам пахаваць, бо жанчыны не згадзіліся на могілках хаваць.

Чыгір з бабкай Грыпінай памірыліся.

Даведаўшыся аб тым, што атрад рыхтуеца да нейкай сур'ёзной аперацыі, Чыгір зайшоў да камандзіра атрада з просьбай выкарыстаць яго ў баі, тым больш, што ён ужо адчуваў сябе добра і сядзець склаўшы рукі, калі нават старыя і дзеці прымалі ўдзел у падрыхтоўцы да бою, яму было крыўдна.

Перад камандзірам атрада стаяў ніzkі, шырокі ў плячах, моцна складзены мужчына. На твары ў Чыгіра, пасля таго, як яго ў часе паветранай катастрофы раніла, — самалёт быў немцамі падбіты і не дацягнуў да свайго боку, — быў шрам, а вочы, вялізныя чорныя вочы, гарэлі агнём нянавісці да немца.

— Я, таварыш камандзір атрада, — загаварыў усхаўянны Чыгір, — прашу даць мне любое заданне, я яго з гонарам выканану. Не магу сядзець, калі трэба біцца. Паверце мне, што калі-б у мяне не было рук, зубамі перагрыз-бы немцу горла. А як мяне цягнула з Нямеччыны на радзіму! Я каля сямісот кілометраў пешкі праішоў. Здаецца, калі-б я быў сліпым, і то патрапіў-бы на бацькаўшчыну. Без рабра з-за немцаў застаўся, маці забілі, сястру зганьбавалі, бацьку расстралялі. З усёй радні засталася адна бабка Грыпіна. А вы нейкі каранцін наладзілі. Так, так. І я на вашым месцы зрабіў-бы таксама. Дайце мне вінтоўку, і я разам з усімі пайду ў бой.

— З вінтоўкай не штука, — гаварыў Рыгор, — з вінтоўкай у нас ёсьць каму ісці. От каб, скажам, з самалёта задачаць немцам перцу.

— О, каб мне самалёт! — загарэўся Чыгір. — Даў-бы я ім дыхту.

— Ёсьць у нас «вутачка», але...

— «Вутачка»! Можна і на «вутачцы» кроў з носа пускаць.

Рыгор, не вагаючыся, загадаў аддаць самалёт ў поўнае распараджэнне Чыгіра, падрыхтаваць яго да бою і чакаць указанняў аб вылеце. Чыгір, радасна ўсхвалёваны, аддаўшы чэсць, хутка вышаў з зямлянкі. Ён так махануў дзвярыма, што патушыў газоўку. Запаліўшы агонь, Рыгор схіліўся над картай.

Дні бітвы набліжаліся. Рыгору хацелася даць такі бой, каб немцы больш не лезлі у партызанскі край і, што-б там ні было, захаваць кантроль над дарогамі. Рыгор ведаў, што карная экспедыцыя прадстаўляе вялікую сілу, яна валодае цяжкімі гарматамі, пушкамі і на-ват самалётамі, а таму ўзмоцнена будаваў бліндажы, робячы некалькі накатаў. Намеснікамі былі прызнаны Гальяш і Ігнат.

Калі былі атрыманы дакладныя дадзенныя разведкі, дзе знаходзяцца асноўныя сілы немцаў, якія павінны былі наступаць, Рыгор аддаў распараджэнне Чыгіру разбамбіць ворага. Увесь дзень рыхтаваўся Чыгір да начноі а палёту. Калі ўсё было гатоўва, да вечара засталаася гадзіны чатыры, Чыгір, па загаду камандзіра партызанскага атрада, лёг адпачываць, але яму не спалася, хацелася хутчэй падняцца ў паветра, каб біць немца.

— Заходзь, заходзь! — адараўшыся ад карты, аказаўся Рыгор на стук у дзвёры.— Што скажаш «жабрак»?

— Шмат чаго ёсьць расказаць, — гаварыў, спяшаючыся, малады разведчык Міхась Беразоўскі, скідаючы з плеч торбы.

— У Нараўлянах няма немцаў.

— А дзе яны?

— Асноўныя сілы ў Чорным Бары. У школе—штаб палка. Яшчэ стаяць у Барвёнаве і Прусінаве, Забалоцці і Пурышах. Я гаварыў з самім камандзірам палка, маёрам фонам-Шульке.

— Ха-ха-ха!—зарагатаў Рыгор.—Не фонам, а фон. Як-жа ты да яго дапяў? Гэта-ж вялікая «шышка».

— Мяне да яго прывялі. Прычапіўся адзін, калі я падлічваў танкі, за рукаў і ў штаб. А там маёр фон-Шульке, пагаварыўшы са мною, даў мне заданне, разведаць пра партызанскі атрад Рыгера Гаращчэні. Чулі такога?

— Ну-у?

— Ей-права!

— І ты згадзіўся?

— А што-б ад мяне засталося, каб я не згадзіўся:
мокрае месца, а так я іх з носам пакінуў.

Міхась Беразоўскі, расказаўшы падрабязна, дзе і сколькі стаіць немцаў, якое ў іх узбраенне, пайшоў адпачываць. Рыгор, схіліўшыся над картай, удасканальваў аператыўны план, па некалькі разоў правяраў, уносіў карэктывы. У зямлянцы было столькі накурана, што хоць ты тапор вешай. Да камандзіра атрада зайшоў Чыгір, даклаўшы, што самалёт гатоў да вылету. Аддаўшы загад лётчыку, Рыгор сказаў:

— Веру, што вы справішеся з сваёй задачай. Немцы зусім спакойны адносна паветра, а мы іх крыху патры-
вожым. Заўтра раніцою яны наступаюць, а мы ім ноччу не дадом спаць. Яны вельмі любяць супакой, дык мы іх трохі патурбуем. Калі не хапае сілы палажыць немца,
дык хітрасцю вазьмі — падстаў ножку, абы зваліць не-
давярка. Дзейнічайце!

— Ёсць!

Чыгір, усхвалёваны, расчырванеўшыся, вышаў. Ры-
тор, накінуўшы на плечы кажух, пайшоў на партызанскі
аэрадром, каб самому асабіста праверыць, ці ўсе людзі
на месцы, ці ўсё падрыхтавана, каб Чыгір мог усю ноч
біць ворага. Рыгор «усім давяраў і ўсіх правяраў». Гэта
было яго правілам, якога ён ніколі не парушаў.

15

Калі Гарашчэні падышоў да самалёта, прапелер ужо
быў заведзены, Чыгір чакаў загаду ляцець. Рыгор, па-
глядзеўшы на гадзіннік, падаў сігнал. Самалёт, адараўшыся
ад зямлі, набіраў вышыню. Змяркалася, свяціў ме-
сяц, паблісквалі зоры. Ляцець было недалёка. Людзі не
разыходзіліся, чакаючы звароту машины, старанна
рыхтуючыся для прыёму ў начны час самалёта.

Пачуўся першы, другі, трэці выбухі. Рыгор радасна
ўсміхнуўся, ведаючы, што гэта Чыгіра работа. Задаво-
леныя партызаны падкідалі ўгару шапкі, успомнілі пра
Мікалая Дразда, які захаваў гэтых самалётаў.

Затараҳцела над лесам, гул матора набліжаўся, Чыгір адбамбіўшыся, ляцеў назад. Зрабіўшы над аэрадромам некалькі кругоў, памахаўшы крыллямі (пасля гэтага ўспыхнулі партызанская агні), лётчык прызямліўся.

— Дазвольце далажыць, таварыш камандзір атрада, — рапартаваў Чыгір. — Заданне выканана!

— Дзякую, — абняўшы, пацалаў Рыгор лётчыка.

— Служу Совецкаму Саюзу!

За ноч Чыгір восем разоў звярнуўся. Немцы ніяк не маглі дайсці да думкі, як і адкуль у партызан з'явіўся самалёт, ды яшчэ «навейшай» канструкцыі, які зусім бяспушнна падлятаў да вёскі і скідаў смертаносны груз.

У трэх трыццаць раніцы, як было загадана, камандзіру атрада далажылі разведчыкі, што Чыгір усю ноч не даў супакою немцам, якія то разбягаліся з вёскі ў поле, — некоторыя ў адной бялізне, — то зноў збираліся. Школа ў Чорным Бары, дзе змяшчаўся штаб, згарэла, былі забітыя, параненыя.

Самалёт атрада, па загаду камандзіра, пасля бамбёжкі быў адпраўлен на раней падрыхтаванае месца. У лагеры ўсе былі ў баявой гатоўнасці. Другая група разведкі далажыла, што ў стане праціўніка ідзе падрыхтоўка да выступлення. Рыгор з нецярпеннем чакаў юнага разведчыка, Міхася Беразоўскага, які чамусыці пазніўся. Нарэшце, засопшыся, хутка ўвайшоў Міхась, ён быў узрушены, на твары відаць былі чырвоныя плямы.

— Ну, што? — узрадаваўся Рыгор.

— Ледзь не праваліўся!

— У чым справа?

— Жыў курылка. Напароўся на старасту, Віктара Пясецкага, хітрушчы чорт! Ён у іх дарадца па партызанскіх справах. Каб вы чулі, як ён вас лаяў.

— Значыць добра!

— Пры мне пачаў дакладаць, дзе мы знаходзімся. Крыху ілгаў, відаць, недакладна ведае, але была і праўда... А потым скамянуўся... «Як-бы гэта без пастаронніх асоб,—сказаў Віктар Пясецкі, а потым, звярнуўшыся да мяне, спытаўся.—Ты адкуль, хлопча?»

— З Свінцян,—кажу.

— Нешта я не ведаю цябе, — гаворыць Віктар Пясецкі. — Ідзі адсюль.

— Я хуценька вышаў. Ён мяне не пазнаў. А то было-б шмат дроў. Прызнаюся, у мяне душа была ў пятках, а сэрца калацілася, як авечы хвост.

— Малайчына, не разгубіўся.

— Гэта што-б, — кладучы пакунак на стол, гаварыў Міхась, — бачылі колькі зарабіў грошай?.. І ўсё гэта, у рэшце-рэшт, дробязі... Галоўнае — я прыхваткамі складаціў групу юных партызан; яны разнеслі чутку, што па дарозе Крыніца — Беразнянкі ідзе на дапамогу нам вялікая група партызан. Маёр фон-Шульке паслаў насустрач цэлы батальён, дадаўшы да яго танкі. Учора я баяўся пра гэта сказаць, а сёння адважыўся, вырашыўшы, што далей пярэдняй лініі не пашлеце. Ці адобраце?

— Адабраю, чаму-ж не адобраце,—моцна паціскаючы руку, абнімаючы, сказаў Рыгор. — Мала гэтага, прызначаю цябе камандзірам атрада юных мсціўцаў, а калі звязжуся з цэнтрам,—прадстаўлю да ўзнагароды.

— Таварыш камандзір! А цяпер дазволіце курыць?

— Як камандзіру не дазволіць?! Калі ласка, куры, усёруна паціханьку смаліш. Вось табе тытунъ!

— Не-е, у мяне свой тытунъ ёсць, а толькі... помніце, як вы ў мяне цыгарку з рук выбілі, яшчэ і вушы накруцілі. Магу сваім пачаставаць. Сам фон-Шульке курыў. Mae хлопцы ў яго захапілі. Можна сказаць першы трафей.

— Што-о?

— Група чорнабораўцаў гранату ў штаб запусціла. Маёр фон-Шульке скапуціўся і школа згарэла не ад бомбы Чыгіра, ён прамахнуўся, а гэта мае хлопцы пусцілі пеўня. Зухі!

— Даць ты зусім герой!

— Я гэта ведаю, — важна сказаў Міхась Беразоўскі, працягваючы. — Але ў мяне ёсць маленъкая непрыемнасць.

— Якая?

— Ды хлопцы пры падзеле трафею пабіліся. Прый-

шлося мне захопніку,— не хацеў падзяліца туту-
нём,— падзатыльника даць. Ці правільна я зрабіў?

— З маладых, а ранні,— многазначна сказаў Рыгор Гарашчэні.— Рукапрыкладства мне не падабаецца. Але ў даным выпадку правільна ты зрабіў. Толькі, каб у далейшым гэтага не было.

— Ёсць, таварыш камандзір!

Рыгор у знак удзячнасці моцна паціснуў Міхасю руку. Яны, скруцішы з рускай махоркі па «казінай ножцы», закурылі. Міхась важна курыў, адчуваючы сябе дарос-
тым, пускаючы колцы дыму.

16

У Рыгора ёсё было напагатове. Яшчэ з вечара ён пазнаёміў сваіх памочнікаў з планам абароны. Усе былі ў захапленні. Партызаны павінны быті даць немцам супстречны бой, далёка не там, дзе немцы меркавалі распачаць дзеянні, прымусіць іх раней часу разгарнуць свае баявыя парадкі.

Рыгор надаваў вялікае значэнне ўдарнай групе, якая павінна была зацягнуць немцаў у пастку, а таму запытаўся, хто-б хацеў узяць на сябе камандаванне гэтай групай. Рыгор ведаў, што задача ўдарнай групы складаная і небяспечная, мажлівы ахвяры, але другога выходу не было. Без ахвяр не пераможаш. Трэба было мовай зброі немцам давесці, што партызаны не толькі моцныя сваімі нечаканымі нападамі, не ўлавімасцю, але таксама моцныя і ў абароне, што яны будуць біцца за тое, каб не быць адціснутымі ад дарогі і прыложаць усе сілы, каб захаваць кантроль над важнымі шляхамі.

— Калі даверыш, камандзір, я пайду з гэтай групай,— гаварыў Ігнат.

— Ты? — вагаўся Рыгор. — А можа хто з маладзей-
шых?

— Прашу мяне прызначыць,— цвёрда сказаў Ігнат. — Я ім пакажу, дзе ракі зімуюць!

— Добра,—згадзіўся Рыгор. — У чатыры гадзіны
раніцы выступаем.

Рыгор дакладна растлумачыў Ігнату яго задачу, па-
пярэдзішы берагчы людзей.

— Усё зразумела? — пытаўся Рыгор.

— Так. А толькі...

— Што?

— Ці не лепей сустрэць немцаў у Тоўстым Лесе? Мэ-
рам лепей было-...

Ігнат нясмела выкладаў свае меркаванні, стала іх аб-
трунтоўваючы, даводзячы, што выгадней за ўсё іменна
там даць першы сустрэчны бой. Тут сказалася добрае
веданне мясцовасці. Рыгор, пераканаўшыся ў правіль-
насці довадаў Ігната, з ім згадзіўся.

У трох гадзінах пяцьдзесят пяць хвілін у зямлянку
ўвайшоў Ігнат у поўнай гатоўнасці да выступлення.
Ён быў узброен аўтаматам, двумя гранатамі і рэвалъ-
верам.

— Група гатова да бою, — далажыў Ігнат.

— А ўсё ясна? — запытаўся Рыгор.

— Ясна, — адказаў Ігнат.

— Тады можаш ісці. Чакай загаду аб выступленні.

Ігнат, здзіўлены, паціснуўшы плячыма, вышаў. Для
яго незразумелым быў некалькі сухі, афіцыйны тон.
Але для гэтага былі прычыны. Рыгор вагаўся, ці пра-
звільна ён робіць, што прымае бой супроць рэгулярнай
часці немцаў. Пры дапамозе Сяргея ён дастаў рацыю,
але звязацца з цэнтрам яму ніяк не ўдавалася. І Сяргея
не было, а як ён яму цяпер быў патрэбен! А падзяліца
з кім-небудзь аб сваім сумненні ён не мог і гэта вельмі
на ім адбівалася. Рыгор змяніўся ў твары, быў сухім і з
Марыйкай, яна, нават, пачала непакоіцца, ці кахае ён яе.

«Што рабіць? — думаў сам сабе Рыгор. — Я нясу адказ-
насць за людзей. А можа з пункту погляду агульных
задач не трэба прымаць бою. Можа лепей адыйсці?»

— І чаму ты, Грыша, нейкі такі?

— Які?

— Ты сумуеш па Насці?

— Наста! — сказаў Рыгор. — Добрая дзяўчына!

— Я так і ведала, — заплакала Марыйка. — Ты мянё не кахаеш...

— Дурніца маленькая...

Гадзінік паказваў без двух хвілін чатыры. Рыгор, нервуючыся, ходзячы па зямлянцы, курыў цыгарку за цыгаркай. Пачуўся тупат чалавечых ног. Рыгор адчыніў дзвёры.

— Вас клічуць да апарата,—далажыў радыст.

— Іду.

Рыгор вярнуўся ў зямлянку вясёлы, акрылены. З цэнтра сказаі, што ён дзейнічае правільна, прапанавалі яму напісаць дакладную запіску аб баявых спраўах атрада, з якою асабіста з'явіцца ў цэнтр. Ён аб сваёй радасці, што звязаўся з «вялікаю зямлёю», падзяліўся перш за ўсё з Марыйкай. Яго радасць перадалася ёй, усім партызанам. Людзі ад радасці цалаваліся, пачуўшы, што пра іх Масква клапоціцца, таварыш Сталін сочыць за дзейнасцю партызан.

— З намі Москва! З намі Сталін! — выкрывалі партызаны.

— З намі ўсе совецкія людзі!

У чатыры гадзіны і пяць хвілін Ігнат з сваёй групай выступіў. Яго праводзіў Рыгор, даваў яму парады, як тримаць сябе камандзіру ў часе бою.

У белым кажуху і валёнках, у цёплых салдацкіх рукавіцах, ва ўсеўзброенні, Ігнат, з нейкай урачыстай узнятасцю, загаварыў:

— Група, па аднаму, за мною, ша-а-агам ма-а-арш!

Партызаны групы Ігната моўчкі пайшли, заскрыпей пад нагамі снег. Рыгор Гаращэнія па-бацькаўску іх праводзіў, думаючы, што можа шмат каго з іх больш не ўгледзіць жывымі. Апошнім ішоў цыбаты, як бусел, Панцялей Аўсянік з Марыйкай, якая была прызначана за санітарку. Рыгор пацалаваўся з Марыйкай, памахаў ёй рукою, пажадаўшы вярнуцца з перамогай. Цёпла апранутая, Марыйка ішла па снезе, куляючыся з боку на бок, як качка. Рыгор моўчкі стаяў, яго думкі парушыў Гальяш, які далажыў, што партызаны гатовы заняць абарону.

— Біцца насмерць! — загадаў Рыгор. — Мы павінны быць гаспадарамі дарог, а не немцы.

— Ёсць! — адказаў Гальяш.

Партызан Гальяш быў абвешан кулямётнымі лентамі. З правага боку быў наган, з левага трох гранаты, трафейная фінка. На чорнай барашкавай шапцы, наўскасяк, была чырвоная істужка. Сярэдніх год мужчына, з ружовымі на марозе шчокамі, з аб'інелымі чорнымі вусамі, Гальяш выглядаў па-маладзецку. «Партрэты з яго пісаць», — падумаў Рыгор. Але баючыся, паколькі ён чалавек гарачы і можа наламаць дроў, камандзір яго навучаў:

— У бai перамагае той, у каго больш вытрымкі, спажайнейшыя нерви, хто вышэй духам. Помні, беражы людзей, яны цябе ўберагуць.

— Ёсць, таварыш камандзір! — гаварыў Гальяш. — А толькі не падабаецца мне, што немцы ўсё-ж дазналіся, дзе мы знаходзімся. Мусіць сярод нас...

— У даўгу не застанемся... — перабіў Рыгор. — Будзем квіты... Але выступіць у чатыры ўсё-ж яны не здолелі. Распарадак парушылі. Перш Чыгір не даваў камандзіру палка спаць. А потым Міхасёвы арляніты на-век яго ўлажылі спаць.

— Якія арляніты? — пытаўся Гальяш.

— Юныя мсціўцы. Хэйру сабе Міхась завёў, неспакойныя хлопцы. Пусцілі пагалоску, што па дарозе Крыніца—Беразнянкі ідуць вялікія сілы партызан. Маёр фон-Шульке вымушан быў паслаць адзін батальён ім насустрach.

— Ха-ха-ха! — зарагатаў Гальяш. — І трэба дадумашца? А гэты вар'ят Гітлер думае нас перамагчы? Ніколі!

— І абарону мы будзем трymаць зусім не там, дзе я ўчора гаварыў, а...

Рыгор уручыў Гальяшу план абароны, растлумачыўши яму, што гэта зроблена для таго, каб не даць мажлівасці варожай разведцы даведацца пра планы партызан.

— Хо-хо-хо! — задаволены, голасна рагатаў Гальяш,

парушыўшы ранішні лясны спакой. Далёка чутно было рэха гальяшовага здаровага смеху. Ён у першы раз так смяяўся пасля пахавання жонкі Мэтры.

— Можна ісці?—запытаўся Гальяш.

— Пастой,—сказаў Рыгор.—Папярэдзь людзей, што хутка будуць самалёты, дык каб не бегалі, як зайцы.

— Гэтага не будзе! У мяне такія арлы!

— Не забывайся, што шмат хто з тваіх арлоў яшчэ не абстраляны. Дый за былымі паліцыянтамі глядзі. Бой пакажа, чаго яны варты. Ну, шчаслівай дарогі!

Гальяш з месца так ірвануў, што ажно снег паляцеў. Рыгор, усміхнуўшыся, падумаў: «Трапяткі чалавек, та-
кога характару людзей трэба ўвесь час стрымліваць,
іначай яны сабе наробяць шкоды, і другім».

Рыгор моўчкі стаяў, прыкідваў, ці ёсё зроблена, каб расквасіць немцам нос, раскалашаціць іх у пух і прах. Ва ўсіх яго дзеяннях адчуvalася сталасць, прадуманастць, развага. Ён вырас у сапраўднага ваяводу, добра-
камандзіра і чулага таварыша. Рыгор быў чыста паголен-
ы, у ўплемлівым лёгкім кашуку, у ботах. Па свайго пры-
родзе Рыгор быў салдат, не прызнаваў валёнак, як рэпу-
рэзаў людзям у очы праўду, за што на яго часта кры-
дзіліся, не насіў каменя за пазухай. Прыйкладу свайго
камандзіра следавалі многія партызаны, хоць шмат хто-
з іх не разумеў яго душы. Следаванне гэта насіла чыста-
вонкавы характар, напрыклад, калі партызан хацеў
пайсці на якую-небудзь аперацию, дык ён, перш чым
прасіцца ў камандзіра, чыста галіўся. А гэта была слабасць Рыгора, бо ён не пускаў не паголеных партызан
на адказныя аперациі. «Эт, чалавек неакуратны, — любіў паўтараць Рыгор, — не здолъны дакладна выка-
наць заданне».

Да гэтага бою Рыгор асабліва рыхтаваўся. Усе партызаны пабылі ў лазні, змянілі бялізну, пагаліліся. Ён быў чалавек некалькі замкнуты. Цяжкае жыццё ў дзя-
цінстве, а потым нелады на службе, няшчасце з Ната-
сю, — гэта было яго першае каханне, — наклала свой
адбітак. На яго скронях з'явілася сівізна.

Пражыўшы добрых трыццаць пяць год, Рыгор не-

меў ні кропелькі асабістага шчасця, яму ніколі не шанцевала і часамі некаторыя з яго нават насміхаліся. Ён гэта бачыў і ад гэтага ў яго на душы становілася яшчэ цяжэй. Калі пачалася вайна, як гэта ні было цяжка для Рыгора, але ён аднойчы злавіў сам сябе на думцы: «Ну, добра, цяпер пакажам, хто лепей і глыбей любіць Радзіму». Унутрана ўпэўнены, што ён, будучы камандзірам атрада, робіць карысную справу, каб зменшиць гора і пакуты сваіх людзей, каб вызваліць сваю краіну ад навалачы, Рыгор апраўдваў сваю «слабасць» перад маёрам Сымонам Дубраво, што папрасіўся, каб той, згодна іх умоўленасці, у яго не страліяў, калі ён быў цяжка паразанены. Ён успомніў свае слова: «Не трэба... а можа выжыву...»

Толькі ў апошні час Рыгор здолеў спалучыць грамадскае з асабістым. Ён па-сапраўднаму пакахаў Марыйку, хоць яму часам здавалася, што ён хутчэй да яе прывык, гэтак і Марыйка лічыла, але гэта было не так.

Як Рыгор і меркаваў, досвіткам з'явіліся німецкія самалёты, якія скінулі на «лінію агню», дзе нікога не было, а таксама на лагеры, адкуль усе былі эвакуіраваны, дзесяткі тон чыгуну, а потым увесь гэты ўчастак палівалі зверху свінцовым дажджом. Зямля дрыжэла ад выбухаў, з карэннямі падкідала ўверх дрэвы, але ні адзін чалавек з атрада Рыгора Гарашчэні ад гэтай бамбёжкі не пастрадаў. І гэта было вышэйшым шчасцем для Рыгора, хоць гэтага ніхто і не зауважыў. Рыгор любіў людзей і за іх гатоў быў аддаць сваё жыццё. На адварот, яго часам лічылі чорствым чалавекам, што ён пасылае людзей на смерць і вокам не міргне. Гэта яго крыўдзіла, але ён ні з кім пра гэта не гаварыў. Такой думкі некаторы час была і Марыйка, але чым больш яна яго пазнавала, то пераконвалася ў адваротным, у вялікай сардэчнасці, чалавечнасці і клопатах пра людзей. Ён ніколі не садзіўся абедаць, пакуль не быў упэўнены, што партызаны паелі. За гэта Марыйка на яго крыўдзілася, але ён адрабляўся жартамі.

Немцы, узброеные самалётамі і танкамі, пачалі наступленне з трох бакоў. Сілы былі няроўныя. Але Ігнат

ужо ў ходзе бою, што было зусім не прадугледжана ў планах камандзіра атрада, схітрыў. Завязаўшы бой з адной з німецкіх часцей, ён адступіў у бок другой і, калі тыя, свае сваіх не пазнаўшы, скапіліся за чубы, Ігнат вывеў з бою сваю групу, страціўшы аднаго чалавека забітым. Рыгор, узрадаваўшыся ваенай хіtrapасцю партызана, яго расцалаваў. Ярасна біліся немцы. П'яныя, яны лезлі напралом. Гарэлі танкі, білі гарматы, вылі міны, дзынкалі кулі. І нават, калі немцы скамянуліся, што таўкуць адны другіх, пушчаная ў ход ваенная машина не адразу спынілася. Нарэшце перастрэлка паміж немцамі сціхла.

Выкарыстаўшы замяшацельства ў радах праціўніка, група партызан Ігната адкрыла па іх губіцельны агонь. Немцы, перастроіўшы рады, павялі наступленне на партызан. Група Ігната адступала, вабячы немцаў у пастку. Ведаочы характар Гальяша, Рыгор сам быў каля яго.

Група Ігната адступала, нясучы страты. Сядзеўшы ў абароне, ва ўмацаваных і добра замаскіраваных пазиціях, бурчэлі партызаны, але баючыся гневу свайго камандзіра, якога яны любілі, не пачыналі стральбу.

— Не магу, — не вытрымаў Гальяш, звяртаючыся да Рыгора. — Няўжо ты не бачыш, як гінуць людзі?

— Бачу.

— Дык чаго-ж ты не страляеш?

— Трэба старацца, каб меней загінула.

— А гэта яшчэ невядома?

— Пакуль не страляць.

— А па-моіму можна.

— Нельга,—цвёрда адрэзаў Рыгор.

— Не разумею цябе, — другім тонам гаварыў Гальяш,—здаецца разважлівы чалавек.

— Ды не гудзі ты над вухам, як камар.

Партызаны групы Ігната адступалі, аслабіўшы агонь, не паспываючы падбіраць параненых, пакідаючы на снезе шэрыя крапкі, чырвоныя плямы. Марыйка цягнула на палатцы Міхася, той стагнаў, махаў рукамі. Немцы, падняўшыся ва ўесь рост, кінуліся ў атаку. Парти-

заны ніяк не маглі ад іх адарацаца. Здавалася, што для ўсіх партызан пагібелъ немінучая. Гальяш аж за-калаціўся.

— Ну, усё прапала... самнущь... вось дзе нам канцы... і ўсё праз дурноту...

— Замаўчы!—злосна сказаў Рыгор.

Падпусціўши немцаў метраў на дзвесце, Рыгор скамандаваў:

— Агоń!

Сталі біць партызанская гарматы, застражалі куля-мёты, аўтаматы. Для немцаў гэта было зусім нечаканым. Жніво было на славу. Пачарнеў снег, перамяшаўся з зямлёю. Пахла порахам. Немцы, не вытрымаўши такога агню, пакідалі зброю і параненых, у беспарафку адступілі, пакінуўши на полі бою больш за щэсцьсот забітых.

Рыгор вышаў з умацаванняў, каля вуха празвінела пчалою куля. «Што за чорт, не можа быць, каб шалё-ная»,—падумаў Рыгор. Другая куля дала рыкаці і, жалобна праспіяваўши, паляцела ў дрымотны лес. Рыгор падаўся за дрэвы, стаў прыглядзіцца. На дубе сядзеў чалавек, тримаючы ў руках вінтоўку з аптычным прыборам. Рыгор, узяўши ў партызана трохлінейку, прыцэліўся і гахнуў. Промах. Ён у другі раз смальнуў—паляцела галлё з дуба на снег. Стаўши на калена, Рыгор у трэці раз пальнуў. Адчуўши небяспеку, чалавек, які сядзеў на дрэве, як сноп зваліўся ў гурбу снегу.

Рыгор заспакоіўся, упэўнены, што збіў снайпера. Ён аддаў партызану вінтоўку. У гэты час чалавек падняўся, пабег паміж дрэвамі і знік у зарасніку. Колькі яго потым не шукалі, так і не знайшлі, як у ваду кануў. Камандзір доўга охкаў і ахкаў, шкадуючы, што яго не зваліў.

— О, чорт!—прагаварыў Рыгор.—І трэба-ж так прамахнунца!

Скончыўся бой, што цягнуўся каля восьмі гадзін, які таксама дорага абышоўся і атраду. Рыгор Гаращэнія, выстрайшы партызан, рабіў пераклічку:

- Ахрамовіч!
- Забіты.
- Грыгаровіч!
- Ёсць.
- Макарэвіч!
- Паранены.
- Беразоўскі!
- Забіты.
- Аўсянік!
- Забіты.

Страты партызан: забітых — чатырнаццаць чалавек, параненых—дваццаць сем. Суровы стаяў Рыгор Гарашчэні каля забітых, ён не зводзіў вачэй з юнага партызана, выдатнага разведчыка Міхася Беразоўскага, які выпрастаўшыся, ляжаў з адкрытымі вачымі, гледзячы ў марознае неба. Поруч з ім ляжаў Панцялей Аўсянік з паднятым кулаком, нібы пагражаячы немцу. Другую руку Панцялей Аўсянік прыціснуў да грудзей. Рыгор дастаў у яго з кішэні чорную запісную кніжачку і палажыў сабе, каб перадаць яе родным. Сэрца ў яго разрывалася на часткі.

— Родныя браты!—звяртаючыся да партызан, якія стаялі ля трупаў забітых, гаварыў, хвалючыся, Рыгор Гарашчэні.—Сябры мае! Каб людзімі звацца, каб жыла наша радзіма, красаваў наш народ, за гэта гінучь лепшая нашы людзі, якім-бы толькі жыць і жыць. Ды і мы з вамі гатовы памерці, абы перамагчы. Шмат хто з нас можа не дажыве да той часіны, калі наша краіна прагоніць навалач, якая забрудзіла нашу зямлю. Але тыя, якія застануцца жыць, высока ўзнімуць імёны змагароў, што аддалі сваю кроў краплю за крапляй за сваю бацькаўшчыну, за свой народ, за сваю сям'ю.

Апошнім у магілу апусцілі Міхася Беразоўскага, у якога на верхній губе ледзь-ледзь прабіваўся пух. Не вытрымала сэрца старога салдата, у Рыгора пасыпаліся слёзы з вачэй, як град, слёзы, якія наляту ледзянелі.

— Бывайце, любыя!—гаварыў усхвалявана Рыгор.— Спіце спакойна. Вы загінулі, як салдаты, чэсна склалі

галовы, не заплямілі авеянага ў баях сцягу, пад якім
наш народ пераможа. Над вашай магілай мы клянемся
адпомсціць за вашу смерць!

— Клянёмся! — адказалі гуртам партызаны, падняў-
шы ў руках зброю.

Пахаваўшы забітых, партызаны, абветраныя, пра-
пахшыя паraphавым дымам, узбуджаныя пасля восьмі-
гадзіннага бою, ішлі ў лагер пераможцамі. Не гле-
дзячы на стомленасць, страту стваіх таварышоў, яны
высока трymалі галовы, упэўненые, што вораг будзе
разбіты, перамога будзе наша. Іх сустракалі бацькі
і дзеці, сёстры і маткі з смуткам і радасцю. Мароз
браўся не на жарт, свяцілі зоры, патрэсквала ў лесе.
Міроніха павяла партызан карміць гарачаю капустаю.
То там, то сям былі чутны ціхія ўсхліпы, гэта блізкія і
родныя аплаквалі воінаў, якія склалі галовы. Падсілка-
ваўшыся, закурыўшы, стомленыя партызаны разы-
ходзіліся па зямлянках.

17

Марыйка ўжо даўно спала, а Рыгор усё перагортваў
невялічкую чорнага колеру ў пераплёце запісную кні-
жачку. Адзін рог быў заломлены, відаць, што Панця-
лей Аўсянік заўсёды яе насыў у кішэні. Дзённік вёўся з
першага дня вайны. Лісткі былі спісаны дробным про-
стым почыркам.

22 чэрвеня

«...Вайна застала ў роднай вёсцы. Адпачываў пасля
сканчэння інстытута. Старыя плачуць, яны помніць
германца па 1918 годзе, просяць бога, каб немец не
дайшоў да Падгайнаўкі. Трывожна, неспакойна ў мяне
на душы. Хацеў з хлопцамі напіцца, але, ліха на яе,
гарэлка не бярэ. Выпілі па поўлітра на брата і ўсе
цвярозыя.

Правялі ў войска камандзіраў запаса. Зося Бандар-
чык, выпраўляючы мужа,—яны жылі на дачы ў Падгай-

наўцы,—галасіла, як па нябожчыку, а ўвечары круцілася каля хлопцаў. Прыгнянулася, ліха на яе, трэцца, як рыба ў нераце. Праводзіў дадому, пацалаваліся. Агонь, а не жанчына! «Без мужа,—кажа,—не магу і аднагодня пражыць». Свякроў, угледзеўшы нас у сенцах, абодвух вылаяла. А калі прышоў дадому, маці насварылася. Бацька-ж сказаў: «Калі звязашся з ёю, то не прыходзь дадому». Доўга не спаў, увесь час перад вачыма стаяла Зося, а перад раніцай яе сасніў, нібы з ёю пабіўся. І сплящецца-ж чорт ведае што!

25 чэрвеня

Разгараецца, не на жарты, суровая, жорсткая, якой яшчэ свет не бачыў, вайна. З Мінска ідуць людзі, кажуць, што Мінска не стала, ён увесь у агні, руінах, разбіты цэнтральнаяя вуліцы. Па дарогах ідуць жанчыны з клункамі, дзеці, падбіўшыся, плачуць. На маіх вачах наляцеў нямецкі самалёт і расстраляў некалькіх жанчын і дзяцей. Я ляжаў у жыце, кругом дзынкалі кулі, разрываліся, страшна было. Пахавалі забітых пры дарозе. Ніхто іх не ведае і дакументаў на руках ніякіх.

Увечары сустрэўся з Зосяй, сама на шыю чапляеца. Чорт яго ведае, што рабіць. У рэшце-рэшт—я чалавек. Нейкая халера, не жанчына. Бацькі крывяцца. І ў мяне ваганні: розум кажа адно, а пачуцці другое; што пераможа, не ведаю.

29 чэрвеня

Сышоўся з Зосяй, дух выматвае. Бацькі заўважылі, што страшна паходзеў, але маўчаць, не падабаеца ім мая дружба з гэтай жанчынай. Дый мяне нешта пачынае вярнуць ад яе, з гнільцой кабета, з надрывам, самка.

Вайна дае аб себе знаць. Па дарогах ляжаць забітыя, іх ніхто не падбірае. Сёння немец з самалёта абстраліў статак кароў, забіў пастушка. Мне незразумела гэта вайна, яшчэ ніколі такой не было. Людзі напалочаны, кажуць, што немцы высадзілі дэсант. Я сам чую страляніну, але хто страліў, не ведаю. Няўжо нашы адступаюць? Упарты носяцца чуткі, што немцы ўжо ў Мінску, але гэта мусіць хлусня. Не хочацца верыць.

Быў у Райваенкамаце, прасіўся, каб узялі ў войска. Адмовілі, кажуць, што мой год яшчэ не бяруць. Зашоў у местачковы рэстаран (звычайная харчэўня). Што там робіцца?! Сядзяць людзі, запыленыя, стомленыя, поўныя тугі і смутку, чакаюць, каб з'есці талерку гарачай капусты ці якога супу. Некаторыя з іх па некалькі дзён не елі гарачай стравы.

А па дорогах людзі ідуць, ідуць і ідуць. Прагналі вялікі статак, у кароў распірае вымі; даіў—хто хацеў, пайлі параненых байцоў, сцэджвалі малако на зямлю. Адно страхоцце. Колькі глуму, колькі прападае дарма чалавечай працы. Цяжка на сэрцы, няўжо прыдзеца і мне ісці? Шкада старых пакідаць. Я пайшоў-бы ўжо, але бацькі не пускаюць.

3 ліпеня

У вёску Падгайнаўка прышлі немцы. Гэта звалілася, як снег на галаву. Грабяць, што пад рукі трапіць. У настаўніцы Марыі Паўлаўны Заслаўскай згвалцілі дачку Ірынку, ёй яшчэ не было поўных шаснаццаці год, прычым усё гэта рабілася на вачах у маці. Зганьбаваў дзяўчынку обер-лейтэнант Ганс Мюлер. Дзе сумленне ў гэтых людзей? І ў іх-жа ёсьць дзеци. Зверы, а не людзі. Пасля Ірынку расстрялялі. За што? Маці з гора павесілася. Такіх дзікіх зверстваў яшчэ не ведала гісторыя. Мяне агарнула такая злосць, што здаецца перагрыз-бы горла немцу.

Усе людзі хаваюць сваё добро і мы з бацькамі панеслі жыту на пляц, але потым бацька перадумаў, скавалі на могілках і крыж паставілі. Мне-б ніколі не прышла ў галаву такая думка.

Разышоўся з Зосій, яна сказала, што незадаволена мною. Ёй роты салдат мала! Асабліва Зосі горнешца да нямецкага повара, здаровы такі вярзіла, падобны на гарылу. Агідна! Сорам перад бацькамі, што меў з ёю справу. І чорт-жа нейкі падсунуў мяне да яе.

17 ліпеня

Немцы абдзёрлі мужыка, як ліпку. Сяляне лаюцца, седзячы ў хаце, праклінаюць «новыя парадкі». Мужык пачынае злавацца, высپывае нянавісць да немцаў.

Памерла свякроў Зосі. Нявестка лемантавала на ўсю вёску, але ніхто яе слязам не верыць. У гэты-ж дзень старую пахавалі. Сяляне бурчаць, так, кажуць, рабіць нельга. Зосю іначай у вёсцы не завуць, як «к...». Яна да таго прывыкла, што адгукваецца на гэта слова. Брыда!

1 жніўня

Па ўсім беразнянскім раёне прайшлі пажары. Сяляне на корні спалілі жыта. Пра гэта цяпер многа гаворкі. Людзі, якія і мелі якую крыўду на совецкую ўладу, забыліся. «Бацька,—кажуць,—пакарае і памілуе». Усе чакаюць звароту Чырвонай Арміі. Але калі гэта будзе? Немцы гавораць, што Чырвоная Армія разбіта. Учора бачыў шмат палонных. Як жорстка і бесчалавечна немцы з імі абыходзяцца! Уся дарога, дзе іх гналі, засланая трупамі: гэта немцы прыстрэльвалі тых, якія не маглі ісці. Што мне рабіць? Дзе знайсці паратунак для душы? Я так жыць не могу! І чаму я тады не пайшоў на ўсход, як людзі ішлі! І Зося, і немцы мне—пакаранне.

29 жніўня

Вось ужо больш трох тыдняў, як я нічога не за-
пісваў. Немцы наладжваюць у вёсцы свае «парадкі». Селянін супраціўляецца. Ніколі не ведаў, і калі-б мне хто расказаў, дык не паверыў-бы, што ў беларускай вёсцы так глыбока ўвайшоў соцыйлізм у быт. Селянін за калгас! Народ упэўнены, што Советы прыдудзь. Гэта радуе! А немцы ад злосці аж шалеюць. Чуў, што ў Падцацкіх, у настаўніцы, лечыцца камісар, ён быў цяжка паранены. Людзі надзвычай добра пра яго гавораць. Як-бы з ім звязацца! Задыхаюся ад «новых парадкаў», не хапае паветра. У народзе адточваецца ярасць, няnavісць да немца, які парушыў яго мірнае жыццё. Селянін стаў маўклівым, знікла ўсмешка, вы-
спявае грозны народны гнеў.

А пракляты нямчур! На колькі год ён адкінуў чалавечства назад... патрэбна будзе не менш дзесяці год, каб прыйсці ў норму. Хоць наперад цяжка сказаць.

5 верасня

Увесь раён абляцела вестка пра тое, што павешана падцацкаўская настаўніца Наста Свірчэўская. Гэта ўскалыхнула ўсіх. Людзі як ад сну прачнуліся (усё ведалі, што яна хавала камісара і за гэта паплацілася жыццём), з'явілася жаданне помсціць. Ходзяць чуткі, што і камісара злавілі. Шкада, калі так. Усе ўскладалі на яго надзею, што ён калі праправіцца, дык навядзе парадак, які па души мужыку. І ў мяне з'явіўся нейкі прыліў сіл. Па сабе адчуваю, што калі мне дзе-небудзь трапіць зручны момант, дык я заб'ю немца (хоць я на сваім вяку курыцы не зарэзаў) і гэта будзе помста за Насту Свірчэўскую, хоць я яе ніколі ў очы не бачыў. І я гэта зраблю. У першым зручным выпадку абавязкова заб'ю немца! Але чым забіць? Хоць у сраёй хаце «і сякера зброя». Бацька кажа, што забіць немца не грэх, а святая справа. Пра гэта ўсе людзі кажуць, а голас народа—голас праўды.

Адчуваю, што Зося мне як-бы ў душу наплязала. Брудная яна жанчына! Яна ў мяне вісіць на шыі, як камень. Мне сорамна перад бацькамі, перад таварышамі, перад людзьмі. Мне здаецца, што кожнае дзіця тыцкае ў мяне пальцамі.

6 верасня

Яшчэ раніцою даведаўся, што немцы забілі лесніка. Расказвалі, нібы Мірон сам забіўся, але гэтаму ніхто не верыць.

Пасля снядання нас пад узмоцненым канвоем павялі на рум. Чым не прыгон! Да абеду працавалі, абы дзень прайшоў. Пасля абеду крыху разварушиліся. Пад вечар прышоў на рум Ігнат. І тут адбылося нешта незвычайнае. Я забіў калом немца, лягчэй стала на души. Ігнат сказаў, што мяне прымуць у партызанскі атрад. Калі я сказаў бацькам пра свае меркаванні, каб пайсці ў атрад, яны цалкам адобраўлі і нават падабрэлі, сталі зусім другімі, адпусціліся. Здаецца справа пойдзе на лад! Станаўлюся на грунт. Знойдзены пункт апоры. Я жыву!

15 верасня

Ужо два тыдні, як я ў атрадзе, але задавальнення не знаходжу. Мяне цураюцца, нібы я непатрэбны, лішні чалавек. Празвалі мяне «вучоным». Першыя дні крыйдзіла, цяпер астукаўся, няхай хоць гаршком завуць абы ў печ не ставілі. Мяне не разумеюць. Я магу больш і лепш зрабіць, чым другія. Хацеў ісці да камандзіра, каб з ім пагаварыць, але на маё шчасце ён сам мяне выклікаў. Я ад яго вышаў акрылены. Іду для выканання спецзадання.

17 верасня

Сёння ў мяне выдатны дзень. Мною ўзарваны мост праз рэчку Беразнянку, гэтым спынена праца чыгункі самае малое на два-тры тыдні, перабіта ахова немцаў у колькасці трыццаці немцаў і трынаццаці іх падліznікаў — паліцыянтаў, а астатніх пяцьдзесят сем паліцыянтаў прывёў у штаб атрада. Даведаўся, што ў Беразнянках новы бургомістр, Віктар Пясецкі (праз яго павешана Наста Свірчэўская). Ну і хітры-ж, кажуць, гэтые бургомістр. Увечары доўга гаварыў з камандзірам атрада. От гэта чалавек! А як ён любіць людзей! І ён не такі чорствы, як пра яго гаварылі. Калі пазнаёмлюся бліжэй з ім, папрашуся на другое заданне,—забіць Віктара Пясецкага. Я расказаў Рыгору Гарашчэні пра сваё жыццё, як на споведзі папу, і мне стала лягчэй на сэрцы. Адчуваю, што я нібы на свет нарадзіўся. Цяпер рыхтуюмся да складанай аперацыі. Буду біцца, як леў. Немца можна толькі сілай зброі пераканаць, што не бачыць яму Расіі, як сваіх вушэй. І мы гэта зробім! Калі не я, дык мае сябры дойдуць да Берліна.

Цяпер, каб даць зброю, дык беларусы на тры чвэрткі ўсталі-б у строй. Вялікая нянявісць у народзе!

Таварыш! Можа са мною што здарыцца, — усё на свеце бывае, — дык ты, ідучы на Германію, успомні просьбу беларускага партызана, — не вер кракадзілавым слёзам фашистаў, выразай да аднаго гітлераўцаў, каб яны больш ніколі не ўваскрэслі.

На гэтым дзённік Панцялея Аўсяніка абарваўся, на

гэтым скончылася жыццё чалавека. Рыгор, перагарнуўшы яшчэ некалькі папярэдніх старонак, паклаў памятую чорную запісную кніжачку партызана сабе ў кішэню, лёг, але яшчэ доўга не мог заснуць. І толькі пад раніцу, калі Марыйка ўжо варочалася, ён, накрыўшыся з галавою шэрым шынялём, моцна заснуў.

18

Немцы вылілі ўсю сваю злосць за няўдачу на мірным насельніцтве, амаль цалкам спаліўши ўсе вёскі, дзе паблізу аперыраваў атрад. Але і партызаны давалі жару немцам. Яны сем разоў бралі Беразнянкі, сем разоў забіралі зброю ў салдат і афіцэраў і ўсё ніяк не маглі ўзбройць людзей, якія ішлі да іх у лясы.

Жорстка немцы каралі людзей, якія не падпарадковаліся «новым парадкам», не выдавалі партызан. Так аднойчы, прыехаўши ў Падгайнаўку, карацелі разам з бургомістром Віктарам Пясецкім узялі чатырох самых старых мужчин, дапытваючыся ў іх пра партызан, але яны маўчалі. Ва ўсіх быў адзін адказ:

— Не ведаем!..

Старыя кожны патроху ведалі дзе партызаны, але не гаварылі. Тады немцы іх жывымі закапалі ў магілу, але яны, паміраючы, у страшных пакутах, нічога не сказалі. Бургомістр Віктар Пясецкі, прычапіўся да бабкі Грыпіны, дзе яе ўнук Чыгір, які ўцёк з палону. Ён старой выбіў апошнія два зубы і, такі не дабіўшыся нічога, застрэліў. У Беразнянскім раёне ўсе, ад старога і да малога, пайшли ў лясы. Беразнянцы сталі гарашчэніцамі.

Шмат клопату прыносіў партызанам Віктар Пясецкі, які, як цень, хадзіў па пятах, а сам, як уюн, з рук выскілізваў. За Віктарам Пясецкім па заданию Рыгора Гарашчэні даўно ганяліся, але ніяк не маглі яго злавіць.

— Гэтага павука не ўбярэш, — гаварыў Гальяш. — Ён з вады сухім выйдзе.

— Выходзіць, што ён разумнейшы за нас,—пярэчыў Рыгор.—Не можа гэтага быць! Ён хітры, але дурны, як варона. Рана ці позна ўсёроўна яго куля не міне.

— Вядуць!

— Каго?

— Бургомістра.

— А-а-а, лёгкі на ўспаміне,—абрадаваўся Рыгор Гарашчэні.—Давай яго сюды! Даўно галубчыка чакаем! Што-о! Дык гэта-ж былы бургомістр...

— Былы, былы,—напалохана гаварыў бургомістр.—Яны мяне прагналі, відаць не спадабаўся... Знайшлі нейкага лайдака...

— З печы ад бабы ўзялі,—далажыў Ігнат.—Усе руکі скусаў, пішчаў, як свіння ў плоце...

— Куды яму да баб, лядашны чалавек,—усміхнуўшыся, сказаў Рыгор.—Добрая баба і блізка яго да сябе не падпусціць. Ён бацьку і маці прадасць, не тое што жонку. У яго сумлення кот наплакаў. Прадажны сабака!

Партызаны так зарагаталі, што аж зямлянка затрэслася, пасыпаўся пясок.

— Шка-а-да, а я думаў, што Віктара Пясецкага злавілі,—уголас разважаў Рыгор Гарашчэні.—Што-ж нам з табою рабіць? Німала і ты нам школы прынёс...

— Рыгор Мітрафанавіч!—прасіўся бургомістр.—Па несвядомасці... Цяпер толькі я асазнаў...

— Па вачах сірата,—заўважыў Ігнат,—а па мэце—разбойнік.

— Дайце мне любое заданне... я...

— Лістам сцелецца,—гаварыў Ігнат,—а ўкусіць цэліцца.

— Што вы са мной хочаце рабіць?

— Для драпежнай псыны — кол з асіны,—злосна сказаў Ігнат.

— Прашу вас, дайце заданне...

— Што-о?—гнеўна гаварыў Рыгор.—Якое табе заданне? Колькі ты нашых людзей перавёў... Ды што там, выходзь!..

Усе хлынулі з зямлянкі, заглядаючы ў очы Рыгору,

яны яго ніколі такім не бачылі. Бургомістр кінуўся ца-
лаваць Рыгоравы боты, але ён адштурхнуў яго нагою.

— Ты не варт гэтага, гадзіна, — сказаў Рыгор, ска-
мандаваўшы. — Станавіся, сабака!

— Заданне...

— Колькі табе разоў прапанавалі...

І, недасказаўшы, Рыгор Гаращэння, выпускціўшы
абойму, спакойна сказаў:

— Закапайце гэту падлу, каб не смярдзела!

Памыўшы руکі, Рыгор сеў абедаць. Ён збіраўся
ляцець у цэнтр, каб далажыць аб дзейнасці атрада,
атрымаць далейшыя ўказанні. Ён спакойна аддаваў
распараджэнні сваім намеснікам, Гальяшу і Ігнату,
прасіў іх, каб яны даглядалі за Марыйкай, якая апош-
нія дні страшэнна нервавалася.

Калі Чыгір далажыў, што машина гатова, каб ля-
цесь, Рыгор захваляваўся (не было Марыйкі), яму неяк
сумна стала . Рыгору не хацелася, хоць бы на кароткі
час разлучацца з Марыйкай (і чаму яна не ідзе!), з сва-
імі баявымі сябрамі, са змучанай зямлёю, з роднымі
палямі і лясамі, дзе праведзена было столькі трывож-
ных дзён, перажыванняў, сумненняў, удач і паражэн-
няў, дзёрзкіх апераций, якія прынеслі немцу столькі
страт. Нарэшце з'явілася Марыйка з клункамі ў руках
(прадукты на дарогу), яна была засмучонай, відаць,
што недзе паціханку плакала. Угледзеўшы Рыгора,
які, разгадаўшы яе душу, усміхаўся, Марыйка, не выт-
рымаўшы, ухмыльнулася, але слёз не ў сілах была
стрымаць, яны сыпаліся, як гарох. Рыгор, абняўшы яе,
моцна пацалаваў. Развітаўшыся, Рыгор пайшоў на
аэрадром і, як лясны салдат, мімаволі паглядзеў у бок
бору, які, співаючы, праводзіў яго ў вялікую дарогу.

Ігнат Шпакоўскі і партызан Піліп Пацяруха звярта-
ліся з аперациі. Мароз быў такі, што птушкі на-ляту
замярзалі. На вачах у партызан, пералятаўшы цераз

дарогу, верабей каменем упаў. Калядныя маразы даюць
аб сабе знаць.

Праходзячы каля роднай вёскі, Піліп Пацяруха пра-
панаваў намесніку камандзіра атрада, Ігнату Шпакоў-
скаму, зайсці ў Тарасаўку, каб крыху абагрэцца. Ігнат
ахвотна згадзіўся. Партызаны збочылі ад шашы. Змей-
кай вілася дарожка ў Тарасаўку.

— Два крокі напрост да вёскі,— заўважыў Ігнат,—
а ніяк не дойдзеши...

— Гэта-ж мой сват, п'яны, яе праклаў... Так і заста-
лася... Ніхто пасля не захацеў першым па цаліне пра-
ехаць і зрабіць новую дарогу...

Тарасаўка вёска своеасаблівая. У першы час, калі
толькі прышлі немцы і пачалі дзяліць зямлю, зажада-
лася і тарасаўцам мець сваю дзялянку зямлі. Прышоў
каморнік, парэзаў зямлю на палеткі, на шнуры (месяц
яго кармілі яшняй). Але як прышлося скрапіць акт,
дык ніхто не хацеў першым падпісвацца. Тады тарасаў-
цы прыдумалі такую штуку: каморнік зрабіў круг, па
ім усе і падпісаліся, каб не было відно, хто першы.
Пасля, як немцы прыціснулі і тарасаўцы адчулі смак ня-
мецкай улады, то яны ўжо і самі не былі рады, што
раскідалі калгас.

Ужо ўвайшоўшы ў Тарасаўку, партызаны даведаліся,
што ў вёсцы ёсьць немцы, праўда мала, але куды ты дзе-
нешся. Калі часам ускочыў, як Піліп ў каноплі, то маўчы
ўжо. Добра што вартавая іх не заўважылі. Яны зайшли
ў хату пагрэцца. Партызаны размясціліся ў крайніх
хатах. Вестка, што прышлі партызаны, хутка стала вя-
домай амаль усім слянам.

Піліп Пацяруха быў высокага росту, дзяблёлы, кулакі
тыя па пуду. Да вайны ён быў калгасным кавалём. Ад-
нойчы, будучы выпіўшым, (каб напаіць яго літра было
мала), ён пайшоў аб заклад, што алагне халодную шыну
кругом кола. І алагнуў! На кулачкі біцца з ім ніхто не
адважваўся.

У хаце Тадоры Барысевіч, што была недалёка ад
краю другога канца вёскі, гаспадарыў нямецкі афіцэр,

у чыне обер-лейтэнанта, Вілі Шульц. Ледзь выгаварваючы слова, ён запытаўся ў сялянкі:

— Што вы такая кіслая, як тры дні не елі?.. Весяліцца трэба. Хайль!

Напалоханая Тадора Барысевіч, адыходзячы да печы, сама сабе падумала:

«Мусіць шклянога бoga бачыў. Але, ледзь на нагах трymаецца. Чаго яго прынесла нячыстая? Нарабілі хайлю, злыдні, на ўвесь свет».

— Па старому сёння Каляды,—разважаў Вілі Шульц, хістаючыся, ходзячы па хаце, робячы выгляд, што ён ведае тутэйшыя звычай. — Раней у Беларутэнії ў гэты дзень розныя штучкі вычваралі: хадзілі са звяздою, скакалі, елі куця.

— Ага, — абыякава сказала Тадора Барысевіч.—Калісьці і казу вадзілі. Адным словам добра людзі жылі.

— Цікава! — загарэўся Вілі Шульц. — Прывесці мне сюды казу! Раскажу сваёй Гертрудзе... дзікунства!

— Добра, — выходзячы з хаты, прагаварыла Тадора Барысевіч. — Папрашу хлопцаў, каб прышлі з «казою». Справім, на пацеху тваёй Гертрудзе, ігрышча.

— Гм... Чо-о-орт! — разважаў у голас Вілі Шульц, правёўшы вачыма Тадору Барысевіч. — Страшна есці хочацца. А тут не пачастуюць. Замест хлеба яны хутчэй дадуць камень. Што-б арганізаваць? Быць не можа, каб у гэтай старой чартоўкі не знайшоўся кавалак сала, ці кілбасы...

На двор Тадоры Барысевіч уваходзілі хлопцы і дзяўчата з «казою». Яны зацягнулі каляндную песню: «О-го-го, ка-а-за...»

— Што-о? — здзівіўся Вілі Шульц, заглядаючы ў акно. — Жывая каза? Такой вялікі? Карофа! Шнапс у мяне ёсць. Хайль!

Хлопцы і дзяўчата з «казою» ўвайшлі ў хату. У Вілі Шульц гарэлі вочы.

— Козачка, а я цябе з'ем! — падыходзячы да «казы», вымаючы фінку, гаварыў Вілі Шульц. — Чаго глядзель, дзікар?..

— Мэ-э, — адступала назад «каза».

— Што вы, пан афіцэр, — прасіла Тадора Барысевіч. — Апошняя каза ў вёсцы. Пры дарозе жывем, кожны бярэ. Пакіньце на развод!

— О, не-е! — кінуўся да «казы» Вілі Шульц. — Зраз я яе распатрашу. Хайль!

— Як сказаць! — паднялася «каза» на ногі. Гэта быў пераадзеты Піліп Пацяруха — Рана птушачка запела, як-бы кошачка не з'ела.

Партызан Піліп Пацяруха схапіў обер-лейтэнанта, падняў вышэй галавы і кінуў. Вілі Шульц распластаўся на падлозе, жалобна спусціўши дух.

— Што з ім? — запыталася Тадора Барысевіч.

— А гэта я яго так абняў, што ён абамлеў, — усміхаючыся, гаварыў Піліп Пацяруха. — Адным хайлем менш будзе.

— Отож добра, — задаволеная сказала Тадора Барысевіч. — Трэба адвучыць іх, гэтых злыдняў, хадзіць па нашых хатах.

Партызаны на чале з Ігнатам Шпакоўскім у гэты час трушчылі немцаў, якія, баючыся холаду, пазалязалі на печы. Чутна была страляніна, енчылі фрыцы.

— Вон, прусакі, з рускай печы! — пасміхаўся Ігнат Шпакоўскі. — Выкідай іх, хлопцы, на мароз!

20

Пачарнеў снег, калі Сяргей збіраўся ў дарогу. Прайшла першая ваенная страшная зіма. Ужо на Случчыне пачалася вясна, цвыркалі птушкі, цурчэла вада, змываючы з параненых грудзей зямлі людскую кроў.

Сяргей праходзіў каля Крывічанскіх могілак. Тут адважна і мужна біліся семнаццаць комсамольцаў-партизан, яны ў няроўнай барацьбе загінулі смерцю герояў. Комсамольцы-партизаны ўлажылі больш за сто немцаў. Сяргей, зняўшы шапку над магілай партызан, падумаў: «Спіце спакойна, таварышы! За вашу смерць — адпомсцім! Прыдзе час і над вашай магілай будзе ўзвышацца помнік вечнай славы».

страшна стала хадзіць па беларускіх дарогах. Куды ні глянь, усюды свежыя магілы, — пасля зімы пазавальваліся — ніхто іх не папраўляў і не прыбіраў. З адной прыдарожнай магілы тырчэла дэіцячая ручка, а на ёй вісеў тэлефонны провад. Поруч была вялікая варонка ад бомбы. Трапляліся магілы з белымі крыжамі, а на версе каскі.

Не пазнаць Беларусь, яшчэ год назад квітнеючу краіну з цудоўнымі дарогамі, з прыгожымі вёскамі і гарадамі, кругом якіх раслі сады. Вось Сяргей праходзіць, дзе некалі, год назад, была вёска Раманавічы. Яна ўся ў руінах, ні адной жывой душы не відаць, — пустыня. Яе немцы спалілі толькі таму, што поруч з вёскай быў лес, а з лесу маглі сюды прыходзіць партызаны. Папрыляталі шпакі, але, не знаходзячы прытулку, пакідалі вёску. Каля Сяргей быў ужо пасярэдзіне Раманавіч, угледзеў ablэзлага дзікага ката, які замяўкаў і кінуўся ў цякаць.

За дзесятак яек адзін нямецкі шофер на чорным грузавіку давёз Сяргея да Мінска. Ён не пазнаў свайго горада, дзе правёў дзіцячыя годы, юнацтва, вучыўся ва ўніверсітэце. Па вуліцах хадзілі абарванцы дзеци з голымі жыватамі, праслі хлеба. Галодныя людзі жаласліва заглядалі ў очы.

На скверы супроць Дому Чырвонай Арміі, дзе некалі было так прыгожа, цяпер стаяла шыбеніца, а на ёй вісела дзесяць чалавек мінскіх патрыётаў. Гарадскі сад высечан на дровы. Уся Советская вуліца была ў руінах, парасла трава, пахла гарэлым. «Горад мёртвых», — падумаў Сяргей. Каля аднаго дому Сяргей застанавіўся. Уся сцяна была спісана крэйдаю. Ён чытаў: «Шукаю маму і тату, Ліда Пальчэўская». «Шукаю дзяцей, Віцию і Толю, Вера Данілевіч», «Падабраў хлопчыка, Сымонку, запытца ў Грыневіча, Кашары 10». На рагах вуліцы стаялі паліцэйскія.

Каля Сяргей зрабіў сваю справу, яго таварышы праўялі за горад, бо яму і адной хвіліны там нельга было затрымлівацца. За ім сачыла гестапа.

Сяргей прыехаў у Дрыгвічанскі партызанскі атрад,

яму хацелася даведацца, як ён дзейнічае. Сяргей пабойваўся, ці справіца барадаты Дрыгвічанскі дзядзька, а цяпер бацька Тарас, з камандаваннем атрада.

— А-а-а, бацька Тарас! Ну як у цябе справы?

— Нічога.

— Ну і ахова ў цябе!

— А што?

— Прайшоў, і ні адзін чалавек не спыніў. Хоць-бы жывая душа спыталася, куды ты ідзеш і чаго?

— А вы, таварыш Сяргей, паспрабуйце назад выйсці.

— І выйду!

— Паглядзім!

Сяргей такі паспрабаваў выйсці з лагера, але не прайшоў і пяцідзесяці кроکаў, як яго затрымалі і, пад вартай, прывялі ў штаб. Бацька Тарас, задаволены, рагатаў. А потым, зварнуўшыся да Чыжа, працягваў гаварыць:

— Зразумела? — Дастваць «языка».

— Ёсць, дастваць «языка»! — паўтарыў загад камандзіра Чыж і, павярнуўшыся, вышаў са штаба, нахаду сказаўши. — Будзе баланс... Мы гэту справу ўтрасём!

Па дарозе Чыж абмяркоўваў, складаў планы, як дастваць гэтага «языка». Штука складаная. Але ён добра ведаў свайго камандзіра, бацьку Тараса: той не пашле без дай прычыны абы куды чалавека, а калі пашле, то і запытае выканання.

Апрануўшыся, каб лягчэй было, узяўши трафейную фінку, дзве гранаты, Чыж пайшоў на пошуки фрыца. Разведка данесла, што ў горад Дрыгвічы, сем кілометраў ад вёскі гэтай-же назвы, прыбыла нейкая часць. Прабраўшыся ў логава ворага, Чыж, як спрактыкаваны паляўнічы, цярпліва высочваў звера. Яшчэ будучы пастушком, Чыж так спрытна падрабляў свой голас пад птушыны, што хлопцы дзівіліся. На яго голас падпльвалі дзікія качкі, зляталіся цецярукі. Шкада толькі, што ў яго тады не было стрэльбы.

Гадзіны са дзве, прытаўшыся каля вялізной сажалкі, у былы маёнтку пана Тышкевіча, ляжаў Чыж, чакаючы здабычы. Нарэшце пачулася чужая гаворка. Выйшлі

з хаты два немцы. Змяркалася. Чыж стаў гагатаць, як гусь. Немцы кінуліся ў бок Чыжа. Ён прыціх, але, адчу-
шы, што справа дрэнь, калі ўбяруць, завыў воўкам.
Немцы, падабраўшы лахі пад пахі, кінуліся ў цякаць, але
адзін, спатыкнуўшыся, упаў. Чыж, накінуўся на яго.
Абяззброіўшы немца, Чыж павёў яго ў штаб.

— Гітлеру капут! — лапатаў напалоханы обер-
ефрэйтар.

— Капут! — сцвярджаў Чыж. — Не вынесці вам кас-
цей з Расіі.

Ад обер-ефрэтара даведаліся, што гэта часць ад-
ведзена з фронта на фарміраванне, што ў некаторых
ротах было па дзесяць-дванаццаць чалавек, астатнія
выведзены са строю: забіты, паранены.

— Ну, што-ж, трэба іх дабіць,—заўважыў бацька Та-
рас. — Як вы, хлопцы, глядзіё?

— Ды ўжо-ж, — адказаўся Чыж, хоць у яго ніхто не
пытаў.—Яны пасля дарогі будуць спаць без задніх ног...

А першай гадзіне ночы партызаны бацькі Тараса
выступілі з лагера, мяркуючы ў чатыры гадзіны раніцы
зрабіць налёт на горад Дрыгвічы, каб дабіць рэшткі
прышоўшага на фарміраванне 901 палка.

Сяргей, развітаўшыся з бацькам Тарасам, падаўся на
ўсход, каб паднімаць народ на барацьбу, на смертны
бой з каварным ворагам, які ўварваўся ў дом і бруднымі
ботамі топча зямлю.

Чацвярых дзяцей начальніка партызанскага атрада
дзядзькі Максіма, што дзейнічаў у Дубровінскай пуш-
чы, разбудзіў, па загаду каменданта горада Налібокі,
обер-лейтэнант Шнээр. Старэйшай дзяўчынцы было
чатыраццаць год, а меншаму хлопчыку тры гады.
Обер-лейтэнант прышоў іх браць заложнікамі. Палі-
цыянт у гэты час наклейваў на хаце загад, дзе гаварыла-
ся, што калі Максім не з'явіцца ў камендатуру, яго дзеци
будуць расстрэляны.

Не хацелася дзецям уставаць, яны спрасонку церлівочы, хныкалі, крывіліся, а меншы хлопчык плакаў. Старэйшая дзяўчынка, убачыўши ў хаце чужога чалавека, запыталася ў бацькавай сястры, якая іх даглядала:

— Цёця, чаго ён да нас чэпіцца? Што яму трэба? Чым мы яму не дагадзілі? Чаму ён не дае спаць?

— Ён хоча, каб твой бацька з'явіўся да каменданта,— растлумачвала Зося дзяўчынцы.—Калі бацька прыдзе...

— Тады яны татку заб'юць, — перабіла дзяўчынка, запытаяўшыся. — Праўда, цёця?

Зося нічога не адказала дзіцяці, да крыві кусаючы губы.

— Уставайце! — цягаў дзяцей за ногі обер-лейтэнант Шнэр, скідваючы з іх коўдру, якой яны зноў накрываліся, і, звярнуўшыся да Зосі, сказаў: — Навошта вы столькі берацё харчоў? Калі ён заўтра...

Зося нічога не сказала, толькі цяжка ўздыхнула, завязваючы поясам клунак: яна ткала гэты пояс для любага, які невядома дзе цяпер быў.

— Паднімайся! — крикнуў обер-лейтэнант Шнэр.

Дзеці хутка паўскаквалі, з-пад ілба паглядаючы на злоснага чалавека, які так іх напалохаў. Ні маці, ні цётка, ні тым больш бацька іх ніколі так не будзіў. Дый яшчэ сонца свяціла ў акно, якое было супраць чалесніка. Хутка дзеці сабраліся ў дарогу, не здагадваючыся, які іх чакае лёс. Адна толькі Зося ведала, што на зад не вернеца, але нічога дзецям не гаварыла.

Яны ішлі полем, — шапацела жыта, кланяючыся ў пояс; ішлі лесам, — співаў лес адвечна тужлівую песню; ішлі праз рэчку, — сумна журчэла вада. Старэйшая дзяўчынка застанавілася, каб палюбавацца рэчкаю, якую яна так любіла, дзе праводзіла цэлыя дні.

— Чаго глядзіш? — запытаяўся Шнэр. — Ідзі!

— Мне хочацца з рэчкаю развітацца, — як старая, адказала дзяўчынка,— і з Жучком таксама, бо ён не пойдзе праз кладку.

— Зуцок! Зуцок! — клікаў меншы хлопчык сабачку, які іх праводзіў . — Зуцок! Фю-ю!

Сабачка бегаў па беразе, скавытаў, а потым бултыхнуў у рэчку, з галавою схаваўся. Меншы хлопчык заплакаў:

— Зуцок утапіўся...

— Не ўтапіца!—сказала старэйшая дзяўчынка.

Дзеци, угледзеўши, як сабачка плыў, задаволеныя смяяліся. Жучок, выбегшы з вады, усіх апрыскаў. Дзеци рагаталі.

— А куды мы ідзем?— запытаўся ў Зосі хлопчык.

— У казённы дом,— не вedaючи як адказаць, гаварыла Зося:—У халодную.

Старэйшыя дзеци пераглянуліся паміж сабою, яны ведалі, што халодная, гэта астрог, куды сядзяць людзей, меншы-ж хлопчык, відаць нічога не зразумеўши, ніяк не рэагаваў. Ён маўчаў. Яны ішлі па лузе. Ім кланяліся краскі, трава была вышэй за хлопчыка. Ён, сарваўши некалькі кветак, зноў пачаў распытваць.

— А цamu ў халодную? Хіба табе гораца?

— Не.

— Тады не пойдзэм.

— Трэба ісці.

— Дык вазьмі мяне на руцкі.

— У мяне руکі занятыя.

Хлопчык, паглядзеўши на Зосю,— яна несла вялікі клунак,— прымірыўся, што трэба самому ісці. З-пад ног у хлопчыка пырснула птушанё. Хлопчык пабег за ім, упаў і заплакаў. Старэйшая дзяўчынка, каб заспакоіць браціка, злавіла яму птушачку.

— Бачыш, якая харошаньская!

— Ой, ты-ж задушыш!

— Не-е!

Задаволены хлопчык першым ішоў, размаўляючи з птушанём, даочы яму есці, піць. Але птушачка нічога не брала ў рот, яна вырывалася з рук, ціўкала, трапяталася.

— Не муч, дзіцятка, птушаняці,— угаварвала Зося.— Пу-у-сці... Кожнаму жыць хочацца... на волі... ніхто не хоча быць у няволі... Трапечачца, як гэта птушачка...

Хлопчык, відаць, уважыў просьбe цёткі, але хутчэй за ўсё птушанё ўшчыкнула яго за палец, бо ён раптам выпусціў з рук птушачку. Задаволеная Зося пагладзіла хлопчыка па галоўцы. Птушанё, даляцеўши да куста лазы, так у ім зашылася, што дзеци ніяк не маглі яго знайсці, дый немец не даваў затрымлівацца. Хлопчыку шкада было птушаняці, у яго каціліся буйныя, як боб, слёзы.

Яны вышлі на бальшак, што вёў аж да самага горада Налібокі. Тут былі вялізныя баі. Упарты біліся совецкія войскі, але, не вытрымаўши націску немцаў, адступілі. Зосі ўспомніўся жудасны малюнак. Ішлі бежанцы з дзецимі, цягнучы за плячымі вандзэлкі, падалі, падымаўліся. Як усё жывое цягнецца да сонца, так і яны цягнуўліся на Усход, шукаючы сабе паратунку.

Паабапал дарогі, што ішла ад горада Налібокі, людзі тналі жывёлу. Стаяла спёка. Недалёка, лежачы, без адной нагі, гнеды конь скуб траву. Каля яго была лужына крыви. Пачуўши топат конскіх капыт, гнеды, захрапшы, хацеў падняцца, але не мог. Там-жа ляжала карова, яе ўсю расперла, па ёй поўзalі мурашкі, над ёю кружылі мухі. Па дарозе на дзесяткі кілометраў расцягнуўся абоз, высока падымаўшыся пыл.

Праходзячы каля прыдарожнай магілы, Зося цяжка ўздыхнула. Там была пахавана невядомая жанчына з дзіцем. Як цяпер, Зося бачыла яе твар. Жанчына ляжала з раскінутымі рукамі, гледзячы ў блакітнае неба. Яе вочы былі адкрытымі. Дзіцятка ляжала поруч з маці, з пераламанай ручкай і разбітым чэррапам. Валялася лялька. Гэта нямецкі самалёт, спусціўшыся нізка, прышыў з кулямёта жанчыну з дзіцём да зямлі.

Зося на свае вочы бачыла, што, калі наляцеў немец, людзі кінуліся ў бакі, палеглі. Тады самалёт разварнуўся, апусціўся нізка-нізка і стаў паліваць свінцовым дажджом, сеючы смерць. Выпусціўши ўсе патроны, ён паляцеў назад. Шмат тады хто не падняўся. «Пракляцце вам! — паглядзеўши на обер-лейтэнанта Шнэера, падумала Зося. — Колькі вы прынеслі няшчасця людзям, пакінулі сірат, нарабілі калек».

Обер-лейтэнант Шнэр, не вытрымаўшы погляду Зосі, падаўся назад, схапіўся за рэвальвер, а потым апусціў руку. Яму стала няёмка за сябе. Каб не падаць віду, што ён спалохаўся жанчыны, обер-лейтэнант хутка ўсунуў руку ў кішэню, дастаў з партабака сігарэту, спяшаючыся, стаў закурваць.

— Цёца, чаго ты задумалася? — запыталася, хвалюючыся, старэйшая дзяўчынка.

— Так сабе, — адказала Зося, гладзячы выгарэўшыя на сонцы ільняныя валасы дзяўчынкі.

Яны ўваходзілі ў горад. Обер-лейтэнант скамандаваў ісці па сярэдзіне вуліцы. Застанаўліваліся людзі, паціскалі плячмі, яны ніколі не бачылі такіх арыштантаў. Босья дзеці ішлі па бруку. На адным з дамоў сядзелі галубы. Іх нехта напалохаў. Галубы, залапатаўшы крыллямі, праляцелі над галовамі дзяцей. Заглядзеўшыся, хлопчык спатыкнуўся, заламаў ногаць на назе, заплакаў. Прышлося Зосі яго ўзяць на руки.

Прайшоў год як немцы «гаспадары» ў горадзе Налібокі, гэта наклала свой адбітак. Гарадскі сквер, дзе заўсёды было шмат народу, пуставаў. Алеі павысякалі на дровы, у цэнтры скверу стаяла шыбеніца, там некалькі дзён вісеў чалавек з дошчачкай на грудзях, дзе было напісаны: «Так будзе з кожным партызанам». На самай справе гэты чалавек ніколі не быў партызанам, яго павесілі за тое, што ён адмовіўся плаціць падатак німецкім уладам.

Пры ўваходзе ў сквер вісеў вялізны партрэт фюрэра з надпісам: «Гітлер — вызваліцель». На скрыжаванні вуліц стаяў паліцыянт. Каля партрэта праходзіў народ, пасміхаўся. Паліцэйская гэта здзвіла, ён кінуў пост і падышоў да партрэта. Аказваецца, хтосьці зрабіў такую прыпіску: «Вызваліў ад ежы і адзежы». Паліцыянт збянтэжана кінуўся зрывати партрэт, але сам спалохаўся. Ён дзіка зароў на першага сустрэчнага:

— Чаго глядзіш, вар'ята не бачыў! — і пачаў пераганяць людзей на другі бок вуліцы.

На пляцы, супрочь памяшкання, дзе быў райвыканком, немцы зрабілі могілкі. Стаялі ў рады крыжы, а

наверсе віселі каскі. Крыжы на могілках раслі, як грыбы пасля дажджу. Не было таго дня, каб немцы не пахавалі каго-небудзь на могілках. Кажуць, што рабочыя, якія выраблялі дамавіны для пахавання немцаў, — адзінае ў горадзе прадпрыемства, якое працавала, — высунулі сустречны план на перавыкананне задання, і шэф майстэрняў—немец, прыняўшы план, прэміраваў рабочых па восьмушцы маҳоркі. Калі гестапа даведалася пра гэтую прэмію, доўга здзекваліся з шэфа, арыштаваўшы некалькіх рабочых.

На галоўнай вуліцы, дзе пасля бамбёжкі некаторы час стаялі шкілеты дамоў, цяпер былі руіны. Немцы ўзарвалі гэтыя дамы, а цэглу выкарысталі на ўмацаванні, якія яны будавалі недалёка ад гораду.

Зосі ішла па вуліцы, высока трymаючы галаву. Венцер раздзімаў пасмы яе чорных, як смоль, валасоў. Усім кідалася ў вочы, што гэта чарада белагаловых дзяцей, не яе дзеци. Пагалоска пра незвычайных арыштантаў маланкай абліяцела ўвесь горад.

Белы твар Зосі, задумённыя чорныя вочы, прабор пасярэдзінс, высокая, тонкая постаць, чорная сукенка, усё гэта ёй вельмі ішло, так аблагароджвала гэтую дзяўчыну, уздымала. Яна выглядала прыгажуняй, хоць такой і не была.

Падбіралася пад поўдзень, пякло жнівеньскае сонца. Яны падыходзілі да базару, недалёка ад царквы, на цвінтары якой таўпіўся народ. Нехта пусціў пагалоску, што немцы тых дзяцей, якія нехрышчонія — будуть расстрэльваць. І вось маткі, беручы за руку дванаццацігадовых хлапчукоў і дзяўчынак, вялі іх хрысціць. На базары стаялі вазы з паднятымі аглоблямі, віселі хамуты, каля бочкі з каламаззю таўпіліся сяляне. Расхаджвалі нямецкія салдаты, носячы на руцэ бялізну, рознае рыззё, гадзіннікі, брытвы. Каля аднаго воза шапталіся муж з жонкаю.

— Бацька, — гаварыла жанчына, паказваючы на салдата. — Глядзі, унь той даўгі ярманец маю подтычку носіць, што надоечы «арганізаваў»... Пойдзем, прыцэнімся...

— От, не чапай ліха, пакуль ціха, — буркнуў селянін. — А чаго ты лепшага ад іх чакала? З цябе здзярудць і табе прададуць. Фюлеры!..

Гаманілі мужчыны на ўсе галасы.

— Пачым каламазь?

— Адна марка.

— А калі на гроши?

— Дзесяць рублёў.

— Згарыць яна!

— Прадаеш хамут?

— Адчапіся!

— Каму брытва! брытва!

— Колькі хочаш?

— Яйкі.

— Дзе ты іх возьмеш, тыя яйкі! А на маркі?

— Найн.

Аднатонна дзілінкалі званы. Калі Зосю з дзецьмі праводэілі каля базару, ужо відаць была турма. З насточупу пачуўся голас:

— Лесавікі!

Лесавікамі тут звалі партызан. Усе хлынулі з базару. Стрыглі коні вушамі. Чыкіляючы, бег стары дзядзька. Кожнаму цікава было паглядзець, каго ўзялі.

— Або-о! — успляснула рукамі жанчына. — Да чаго мы дажылі? Мужчыны! Што-ж гэта робіцца?

— Чые-ж гэта дзеці? — пытаўся кульгавы селянін.

— Максімавы.

— Тумілевіча?

— Няўжо-ж.

— А гэта што за яна?

— Яго сястра.

— А дзе-ж жонка?

— Перад вайною памерла.

— Можа і добра, нечага не будзе бачыць людзкіх пакут.

— Не вытрымае Максім.

— Ты не ведаеш гэтага чалавека.

— Што чалавек! Бацькоўскае сэрца не камень. Ён так любіў сваіх дзяцей.

— Разыйдзіся!—крыкнуў обер-лейтэнант Шнээр.

Дзеци, канваіруемыя обер-лейтэнантам, праішлі праз базар у напрамку да гарадской турмы. Іх моўчкі пра-водзілі сяляне.

Обер-лейтэнант Шнээр увёў Зосю з дзецьмі ў сырый падвал, дзе ніколі не бывала сонца. Бразнулі дзвёры, Зося з дзецьмі апнулася за кратамі, зазвінелі ключы.

— Цёця, унь мышка, мышка!—ажывіўся хлопчык.— Злаві мне яе!

— Гэта, дзіцятка, пацук,—цяжка ўздыхнуўши, пра-гаварыла Зося.—Ён кусаецца.

Старэйшыя дзеци, стаміўшыся за дарогу, паселі на бруднай халоднай падлозе і хутка заснулі. Меншы-ж хлопчык не мог спаць.

— А хто там ходзіць?—пытаўся хлопчык.

— Вартавы,—адказала Зося.—Сцеражэ, каб мы не ўцяклі.

— Цёця,—ажывіўся хлопчык, пачаўши фантазіра-ваць.—Давай абхітрым немца і ўцячэм да таткі ў лес. Там назбіраем жалудоў.

— Як-жа мы ўцячэм?

— Праз страху.

— Нічога, дзіцятка, не выйдзе, нас зловяць.

Калі акна з кратамі хадзіў німецкі салдат з аўтамата. Калі ён праходзіў, ценъ на сцяне то ўмянышаўся, то павялічваўся, прымаючи розныя формы: то ценъ быў падобны на крыж, то на звера, то на каршуна. Зося за-сынала. Па вуліцы праехала падвода, скрыпелі німаза-ныя калёсы. Вартавы пусціў кароткую чаргу з аўтамата, рванула падвода, лыпнула вачыма Зося, прачнуўся хлопчык:

— Цёця, ці скора дзень?

— Не ведаю.

— А дзе-ж наш татка?

— На рабоце.

— А чаму ўсе дзядзі прыходзяць з работы, а наш татка не.

— От, спі!

Нарэшце хлопчык здаўся, скруціўся ў камячок, за-
снуў. Толькі адна Зося не спала. Выбіўшыся са сну,
яна думала, як выратаваца ад гэтай напасці. Розныя
думкі прыходзілі, але выйсця не было. Зося была чалавекам
адукаваным. Яна вучылася ў Ленінградзе на трэцім
курсе Педфаку, шмат чытала і любіла гісторыю.
Яна ўспомніла 1812 год, але прышла да думкі, што
такога нашэсця наша краіна яшчэ не бачыла, што та-
кіх пакут нашы людзі яшчэ ніколі не пераносілі. Думкі
ў Зосі праносіліся з маланкавай хуткасцю. Шмат Расія
перажыла, перажыве і гэтую напасць. Зосі хацелася да-
жыць да таго часу, як немцы пабягуть без аглядкі з
Расіі, а што гэта будзе—яна ні на мінуту не сумнява-
лася.

Успомніўся Зосі вобраз любімага ёю хлопца, ча-
вертакурсніка Юркі, які ў першы дзень вайны пайшоў
у Чырвоную Армію. Яна шкадавала, што, кахаючы
Юрку больш двух год, была для яго такой далёкай.
Колькі з-за гэтага было з Юркам непрыемнасцей, па-
некалькі дзён дзъмуўся, не размаўляў. «А можа яно і
лепш,—думала Зося.—Нечага, куды ні павернешся,
адна, ніякіх за табою хвастоў». Досвіткам Зося за-
снула. Яна ў першы раз, як пайшоў Юрка ў войска,
яго сасніла. Дый як сасніла: нібы Юрка вярнуўся з
войны, яны гулялі вяселле і Зося, згодна старых звы-
чаяў, садзілася на пасад; спляцецца-ж чорт ведае што,
мусіць не быць гэтаму вяселлю. Зося трymала ў руках
пояс, які выткала Юрку, пакручвала яго ў руках.

Максім усю ноч прасядзеў на пні, пад кашлатай елкай,
не звёўши ні на хвіліну вокам. «Што рабіць?» — думаў
партызан.—Пайсці, здацца, выратуеш сям'ю, але здра-
дзіш людзям, якія табе давяраюць. Ды толькі каб і пай-
шоў, дык хіба ўратуеш сям'ю? Не. І цябе на век пра-
клянуньць тыя, лёс якіх знаходзіцца ў тваіх руках. Пар-
тызаны без камандзіра, як пчолы без маткі. А можа і
не зачэпяць? Няўжо ў іх няма сэрца?

Доўгай здалася ноч Максіму, ён ніяк не мог дача-
кацца раніцы. «А што каб паспрабаваў іх выратаваць,—
падумаў Максім Туміловіч.—Толькі сілы нехапае, дый

невядома, які там гарнізон, а весці людзей на вернуюю пагібель, роўназначна здрадзе».

Максім курыў цыгарку за цыгаркай, не знаходзячы выйсця. «Скалечылі яны мне жыщё,—думаў камандзір партызанскага атрада.—Каб я ведаў, што ўратую дзяцей, гатоў-бы сам прыняць смерць. Я пажыў ужо, бачыў шмат і добрага і дрэннага, а ў дзяцей усё жыщё наперадзе». Не вытрымалі нервы ў Максіма, закалацілася сэрца, ён заплакаў. Убялённы сівізною, стары, загартаваны ў бойках, Максім Туміловіч ablіваўся слязмі. Ён плакаў паціху, каб ніхто не пачуў яго горкіх слёз.

Партызаны, якія ўвесь час наглядалі за сваім камандзірам, загаманілі.

— Дзядзька плача!

— Цішэй ты!

— Няхай выплачашца, лягчэй на сэрцы стане!

Максім устаў, паставяў, уголос сам сабе сказаў:

— Не магу! Што будзе, то будзе... трэба дзяцей ратаваць...—і, поўны ращучасці, пайшоў у бок горада, захапіўшы з сабою вуздэчку. Партызаны, нічога не гаворачы, здзіўленыя, не ведаючы што і казаць, глядзелі адзін на другога. Раптам Мікола Цыбулька то-ненькім галаском парушыў маўчанне:

— Прадавацца пайшоў!

— Як ты смееш!

— А можа?

— Быць гэтага не можа! Хіба мы першы год ведаем гэтага чалавека. Ну, можа пайшоў праведаць... свая кроў...

— Перадаць каманду! А толькі хто возьме?

— Што-б там ні было, а трэба, хлопцы, быць напаготове,—гаварыў намеснік начальніка партызанскага атрада Нупрэй Купрэйка.—Я Максіму веру, але мала што можа ў хвіліну адчаяніцца прыйсці чалавеку ў галаву... Дзеець... Трэба мець вялікую сілу волі... Я сам, каб з маймі малымі гэта здарылася, не ведаю, ці вытрымаўбы... Паглядзім... Час лепшы суддзя... Каманду атрадам бяру на сябе...

Нупрэй Купрэйка для перасцярогі выставіў дазор-

ных. Ён Максіма Туміловіча любіў за яго адлагу, зостры розум, кемлівасць, мужнасць. Але ці мала Нупрэй ведаў людзей такімі, а яны аказаліся другімі. Ёлі людзі, якім Нупрэй давяраў як самому сабе, а потым высвятлялася, што яны самыя злыя ворагі.

— Цікава, па чым ён прадасць нашы галовы? — углас разважаў Мікола Цыбулька.

— Кінеш ты ці не, — абурыўся Нупрэй Купрэйка, — а то я табе адкручу галаву!

— Дарэмна ты, Мікола, вернеш на начальніка, гэта ўсё таму, што ён цябе ўзгрэў!..

Марудна цягнуўся час, нерваваліся людзі. Гэта перадалося і Нупрэю, які кусаў сваю рыжую бародку. Раптам Нупрэй Купрэйка ўстаў: ніzkі, тоўсты, спрытыны, ён быў, як корч. Падняўшы галаву, Нупрэй Купрэйка запытаўся:

— Чаго, хлопцы, засумавалі? Давайце песню!

Партызаны ціха заспявалі, але песня не клеілася, людзі думалі пра другое, як пазбавіцца ад гэтай навалачы, што так зламала жыццё.

Над галовамі партызанаў праляцеў напалоханы цеплярук, залапатаўшы крыллямі. Партызаны насцярожыліся, яны ведалі, што пэўна недзе чалавек ходзіць.

— Дзядзька ідзе, — парушыўшы цішыню, загаварыў узрадаваны, як дзіця, Нупрэй Купрэйка. — Я так і ведаў, што ён не здасца.

— А хто гэта з ім ідзе? — пытаўся Мікола Цыбулька.

— Сяргей, — адказаў Нупрэй Купрэйка.

— Сяргей, Сяргей, — зашапталіся партызаны.

Паволі ішоў Максім з вуздэчкаю ў руках, від у яго быў грэзны, у вачах гарэў агонь нянавісці. Вышэй сярэдняга росту, шырокі ў плячах, ён нагадваў казачнага асілка, народнага волата. Падышоўшы да партызан, Максім загаварыў:

— Дайсі да такой агіднасці, каб дзяцей браць засложнікамі, могуць толькі немцы. Але, хлопцы, як мне не цяжка, я ўжо сказаў пра гэта таварышу Сяргею, а я да іх не пайду.

— Нічога сабе бацька,—голосна сказаў Мікола Цыбулька, але Максім не пачуў яго.

— Сціхні ты!—цыкнуў Нупрэй Купрэйка.

— А дзе ты, начальнік, быў? — запытаўся тоненъкім галаском Мікола Цыбулька. — Тры гадзіны не было. Куды ты хадзіў?

— У разведку,—нічога не падазраючы, адказаў Максім.—Праўда, немцаў у горадзе шмат, затое ёсць каго біць.

— А можа,—памкнуўся нешта сказаць Мікола Цыбулька.

— Замаўчы!—крыкнуў Нупрэй Купрэйка.

— Яны хоцуць звесці са свету маіх дзяяцей і мяне разам з імі,—працягваў Максім.—Але я жывым у рукі не дамся. Клянуся, што я ім жорстка адпомішчу.

Партызаны стаялі, як уканыя. Яны яшчэ ніколі не бачылі такім свайго камандзіра. У думках партызаны таксама кляліся адпомсціць немцам за здзекі над чалавечай годнасцю, за спаганеня яхаты, за стаптаныя палі роднай зямлі.

— А я Сяргея зусім не такім уяўляў,—загаварыў Мікола Цыбулька.—Мне думалася, што ён вялізны дзядзька, здаровы, адно-ж, пальцам папхні...

— Здараўяка знайшоўся!?!—іранічна зауважыў Нупрэй Купрэйка.

— Таварыш Сяргей,—загаварыў Максім Туміловіч.—Вас шукаў прадстаўнік ЦК Васіль. Вы яму вельмі патрабны.

Сяргей з Максімам адышліся ў бок, селі на камлі вывернутай хвоі, доўга пра нешта гаварылі, потым Максім перадаў Сяргею нейкую пісульку, той, прачытаўши, спаліў яе. Раптам хруснула суччо.

— Хто там?—злосна запытаўся Максім.

— Я, таварыш камандзір,—сказаў Мікола Цыбулька.

— Што табе тут трэба?

— Іду на пост.

— То і ідзі сабе, няма чаго табе тут круціцца.

— А я і не кручуся,—праходзячы, зауважыў Мікола Цыбулька.

— Хто такі?—пытаўся Сяргей.

— Партызан.

— Надзеіны чалавек?

— Нічога за ім дрэннага не заўважаў. А там ліха
яго ведае! Трэба будзе прыгледзеца.

— Ну добра, дык я пайшоў. Дзейнічай так, як умо-
віліся.

— Ёсць!

— То бывай!

— Я вас правяду!

Яны некаторы час ішлі па лесе моўчкі, кожны заняты
сваімі думкамі, а калі падышлі да рэчкі, паглядзелі
ўдалячынъ, там было відно возера, чыстае, як кри-
штал, шумнае, як мора. Хвалі, налятаючи адна на дру-
гую, размывалі берагі. З запаведніка выбег лось з лася-
нём, павёў лось мысай па ветру, ці не відаць дзе каго,
вярнуўся ў лес, а за ім ласянё.

— Прыгожы наш край. Куды ні глянеш, усюды ха-
раство!—гаварыў Сяргей.—Павер мне, Максім, шмат
дзе я пабыў на свеце, але такога вось кутка нідзе не
бачыў. Мы можам ганарыцца сваёй краінай, барапіць
яе трэба да апошнягя, покуль будзе біцца ў грудзях
сэрца, цячы ў жылах кроў. А калі хто з нас загіне, чу
што-ж, без гэтага не бывае, мы ваюем з моўчым, ка-
варным і хітрым ворагам. Усяго добрага, братка. Тры-
майся! Ні адзін разумны чалавек цябе не папракне, ты
правільна зрабіў, што не пайшоў, ты не мог пайсці
іначай яны-б і цябе забілі разам з тваімі дзецьмі. Яны-б
яшчэ пасмяяліся з тваімі даверлівасці. Яны-б рады былі,
што не будзе каму адпомсціць за тваіх дзяцей. А ты
жыві і помсці! Бывай!

— Шчаслівай дарогі!

Сяргей пайшоў. Максім моўчкі стаяў каля ляснога
возера. Рваў вецер, шумелі хвалі, стагнаў лес, тра-
шчалі дрэвы. Ганяліся адна за другой навыперадкі хма-
ры. Ярка свяціла сонца, афарбоўваючы ў розныя
колеры воду возера, якое гнеўна бушавала. Але най-
шла вялізная чорная хмара, засланіла сабою сонца.
Максім, пастаяўшы крыху, пайшоў у лагер, поўны дум.

Каб не гора, якое яго апанавала, ён-бы залюбаваўся-^б
прыгожасцю, што так шчодра надзяліла гэты край
прырода. Але яму не да гэтага было, ныла сэрца, ба-
лела душа.

Обер-лейтэнант Шнэер, па загаду каменданта, вывеў
дзяцей з халоднай, паставіў ля сцяны і, паглядзеўши
на гадзіннік, суха сказаў:

— Застаецца адна хвіліна. Калі не з'явіцца бацька,
вы будзеце расстраляны.

Дзеци, пераступаючы з нагі на нагу, вялікімі вачымі
паглядалі то на каменданта, то на афіцэра, які іх вёў,
то на салдат, што стаялі з аўтаматамі. Сярод дзяцей
была і Зося, яна, нервуючыся, кусала губы. Рыжы
prusкі афіцэр паглядаў на гадзіннік, потым на камен-
данта, той кіёнуў галавою. Афіцэр скамандаваў:

— Агонь!

Заляскалі аўтаматы. Зося паспела сказаць:

«Усіх не перастраляеце! Партызаны за нас адпом-
сцяць!»

Пачуліся стрэлы. Хлопчык, асунуўшыся на зямлю,
скурчыўся ў сударгах, потым, выпрастаўшыся, раскінуў
ручкі. Зямлю арасіла гарачая дзіцячая кроў.

Сэрца Максіма прагнула помсты. Ён высунуў дзёрзкій
план: днём, у нямецкай форме, увайсці ў горад Налі-
бокі, разграміць там штаб фашыстаў, разбіць каменда-
туру. У яго яшчэ цяплілася надзея выратаваць дзяцей.
Толькі нечаканым ударам можна было змяць нямецкій
гарнізон, які як па ўзбраенню, так і па людскому скла-
ду ў некалькі разоў перавышаў атрад. План быў пры-
нятых. Партызаны рыхталіся да бою.

— А дзе-ж Мікола Цыбулька?—запытаўся Ну прэй
Купрэйка.

— Ён быў на варце,—адказаў партызан.

— Калі тое было,—гаварыў Ну прэй Купрэйка,—ён
даўно змяніўся.

— То можа да цёшчы пайшоў,—жартаваў парты-
зан.—Любіць да жонкі лётаць.

Далажылі пра гэта камандзіру атрада. Максім, па-

думаўшы, нахмурыўся, і, узважыўшы ўсё, многазначна сказаў:

— Та-ак! Ну што-ж, у сям'і не без вырадка. А дзе ў яго цёшча?

— Якая цёшча!—злаваўся Нупрэй Купрэйка.—Была ў сабакі хата. У Цімахах нейкую «папажу» завёў.

— Усё-ж пашлі, правер. Калі ён там, абызбройць і прывесці сюды, будзем судзіць.

— Ёсьць!—чотка сказаў Нупрэй Купрэйка.

У поўдзень па вуліцах горада Налібокі стройна ішла партызанская група. Максім чотка камандаваў:

— Айн! Цвай! Драй!

Дзеці хаваліся ў каліткі. Кот, які прабягаў па тра туару, з перапалоху так драпануў, што апынуўся на страсе дома. Німецкі афіцэр, які спацыраваў па вуліцы з нейкай дамай, ветліва аддаў чесць камандзіру атрада.

Партызанскі атрад падыходзіў да камендатуры, напываючы папулярную німецкую песенку «Ком цурык!». Вартавы, нічога не падазраючы, адчыніў браму. Партиزانы ўвайшлі на двор і перш за ўсё знілі jangavoga, што той і не пікнуў. З камендатуры тыцкнуў свой нос Мікола Цыбулька і хутка падаўся назад, пазнаўшы партызан. Заняўшы ўваходы, партызаны закідалі гранатамі камендатуру і казармы. Чутны былі выбухі, паднялася страшэнная паніка, беспараадачная страляніна німецкіх салдат. Яны кричалі:

— Партызан! Партызан!

Максім Туміловіч, выцягнуўшы з-пад стала каменданта горада Налібокі, маёра Іогана Бекера, запытаўся:

— Дзе дзеці?

— Расстряляны,—сказаў Іоган Бекер.

Камандзір партызанскаага атрада, упіўшыся ў горла рукамі, задушыў каменданта.

Партызаны, разгроміўшы німецкі гарнізон горада Налібокі, забіралі на мышны трафеі. Адных толькі аўтаматаў яны налічылі больш за сто штук. Было знішчана каля трохсот німецкіх салдат і афіцэраў. Колькі партызаны не шукалі Міколу Цыбульку, яго не

было. Вялікія страты панеслі і партызаны: адных забітых было дзесяць чалавек і шмат параненых.

Людзі, якія былі ў турме, выкарыстаўшы паніку сярод немцаў, разбегліся. Узяўшы на машыну расстралянных дзяцей і Зосю, падабраўшы забітых таварышоў, партызаны хутка зніклі. Падаспейшы карны атрад з танкамі і гарматамі застаўся ні з чым. Партызанаў і след прастыў.

Пахавалі сям'ю Максіма разам з партызанамі ў брацкай магіле на ўскрайне лесу, недалёка ад новай стаянкі пры дарозе. Часта бывае Максім ля магілы родных і блізкіх яму людзей, часта бываюць і партызаны. З невялічкае магілы вырас вялізны курган. Гэта партызаны і праходжыя людзі жменямі нанасілі жвіру. Кожны, хто-б не праходзіў і не праезджаў ля кургана, лічыць сваім аваўязкам прывезці зямлі.

Ходзіць атаман Максім па палях і нівах Беларусі, сеючы немцам смерць.

Далёка бачны курган, ён расце не па днях, а па часінах.

22

— Я яе ўзяць буду, — ідуchy за дзяўчынай, ablіzваючыся, як кот гаварыў свайму другу Эрнст фон Вернер. — Іду ab заклад... Слова немца!..

Здагадаўшыся, што ідзе гандаль дзяўчымі косамі, Марына прыбавіла крокі. Следам ішоў Эрнст фон Вернер, высокі, худы, у акулярах з залатою аправаю. Марына адчула холад за спіною, нібы за ёю крочыла смерць. Напалоханая, Марына аглянулася. Зачапіўшыся нагою за дошку на тратуары, яна ледзь устаяла на нагах. «А, каб на цябе ліха, — падумала Марына, — чаго ты прычапіўся». І раптам набегла другая думка: «А што, каб яго ўвабраць? — добры быў-бы ўлоў. Не, лепей не чапацца...»

Хударлявая, русакудрая, з сінімі вачымі, Марына ледзь не абамлела, калі ўгледзела, што з ёю параву-

няўся Эрнст фон-Вернер. Ён зняў капялюш, пакланіўся. Выпраўка афіцэра, прычоска, маленькая рыжая вусікі паказвалі, што Эрнст фон-Вернер стараецца быць подобным да фюрэра. Напамаджанымі рэдкімі валасамі ён старанна хаваў сваю лысіну. Марына не адказала на прывітанне, зрабіўши выгляд, што яго не заўважыла.

Эрнст фон-Вернер, будучы бургомістрам у Нарачы, арганізаваў школу шпіёнаў. Партызаны не адзін раз за ім ганяліся, але яго цяжка было ўзяць. Ён прыносіў шмат непрыемнасцей партызанам. Марына, ідучы поруч з Эрнстам фон-Вернер, углядалася ў клёны, то палі і ліпы, на лісцях якіх ляжаў тоўсты пласт пылу, але яна нічога гэтага не бачыла. Пацямнела ў яе вачах, разбягаліся кругі, падалі іскры. Праяджалі нагруженыя да адказу чорныя аўтамабілі, яны ішлі і ішлі на фронт, везучы жывую сілу і боепрыпасы. Яшчэ ўчора гэта дарога кантроліравалася партызанамі, якія вялікімі сіламі немцаў былі адціснуты ў бок, ці, як казалі немцы, загнаны ў балота. Уся гэтая дарога была замініравана. На вачах у Марыны немцы ўзялі селяніна з поля і загадалі яму праехаць з валамі цераз мост. Струга з яго валамі і сявеńкай ускінула ўверх, парваўшы іх на часткі. Немцы рагаталі.

Марына, нервуючыся, церабіла свае залацістыя пасмы валасоў, як-бы скідаючи з іх павуцінне, якое асядала нямаведама адкуль на яе галаву, казытала шчаку, лезла ў рот. Ранім яна ўспомінала, як аднойчы прагаварыўся Рыгор, сакратар іхняй падпольнай арганізацыі, які хацеў было даць ёй важнае заданне. Ён гаварыў пра гэта з прадстаўнікамі ЦК Сяргеем і Васілём, але потым перадумаў, сказаўши: «Гэта трашчотка ўсю справу праваліць», крыўдна тады ёй стала. Марына ўсюnoch праплакала.

«Дрэнна Рыгор мяне ведае», — падумала Марына.

Як пасля высветлілася, справа ішла аб tym, як прыбраць гэтага-ж Эрнста фон-Вернера, які не даваў жыцця не толькі тут, але і на ўсім Палесці.

— Марына, што вы ўцякайль, — загаварыў Эрнст

фон-Вернер і, не даўши ёй сказаць і слова, прадаў-
жаў. — Я хацеў запрасіць вас працаваць у мяне сакра-
таршай... Не думайце супярэчыць, дарэмная трата часу,
для вас-же будзе горш...

— Адкуль вы мяне ведаеце? — разгублена запыта-
лася Марына.

— Мне гаварыў пра вас мой друг, афіцэр Іоган
Шмідт, які другі год жыве ў вашай кватэры, — сказаў
Эрнст фон-Вернер. — Між іншым, ён заняў у вас усе
пакоі, а вы жывеце на кухні. Сёння-ж будзе вызвалены
для вас адзін пакой. Вы ідзеце дадому? Можна да вас
зайсці?

— Калі ласка! — выпаліла Марына і сама да таго
разгубілася, што не ведала, што сказаць. — У нас шмат
кветак...

Марына хацела ўцячы, але Эрнст фон-Вернер скапіў
яе за руку.

— Пачакайце! — сказаў Эрнст фон-Вернер, — я хацеў
vas запрасіць да сябе... у госці...

— Ой, што вы, — замахала Марына рукамі, як
птушка крыллямі. — Вы і з нямецкімі дзяўчатамі так
абыходзіліся? Цікава!?

— Тады я пайду да вас і парву ваши кветкі, — ні з
таго, ні з сяго сказаў Эрнст фон-Вернер. — Патапчу
нагамі... Я немец... мне нельга супярэчыць...

— Так, так, — многазначна здзівілася Марына. —
Што-ж тады будзе, калі я сапраўды пайду да вас сак-
ратаршай?.. Палезеце цалавацца... Вы на гэта сквап-
ныя... Памаўлівыя, як каты...

Эрнст фон-Вернер, шмат чаго не разумеючы, прапус-
каў міма вушэй, а часамі рабіў выгляд, што не разумее.

— Вы такой карошы, — гаварыў Эрнст фон-Вернер. —
Такой, як вы, на свеце няма...

— Я-ж не варона з сырам, — зарагатала Марына.
Ёй абрыдалі кампліменты і, бегучы ў кватэру, ска-
зала. — Аўф відэрззен!

Эрнст фон-Вернер вёсліва пакланіўся і пайшоў на-
зад, насвістваючы нескладны матыў нямецкай салдац-
кай песні. Яго постаць нагадвала вялізны пытальнік.

Як ён не стараўся выпрастацца, але нічога з гэтага не выходзіла. Гарбатага, як кажуць, магіла выпрастася.

Марына, выглянуўшы з акна, паглядзеўшы ў бок ішоўшага Эрнста фон-Вернера, паківаўшы пальцам, сказала:

— Што-ж, пайду сакратаршай, паглядзім — хто каго «узяль»... Нам таксама палец у рот не кладзі, адкусім...

— Ты з кім там, унучка, гаворыш? Ідзі сюды! Не падабаецца мне, калі людзі сам-на-сам размаўляюць.

Прайшоў месяц, як Марына працавала ў гарадской управе. За гэты час яна крыху ўспомніла мову, якую некалі вывучала ў інстытуце, навучылася праз пятае ў дзесятага гаварыць па-нямецку.

— Вы даўно абяцалі са мною прайсціся,—звяртаючыся да Эрнста фон-Вернера, сказала аднойчы Марына.— Пойдзем на рэчку купацца...

— Купацца? — загарэўся Эрнст фон-Вернер і раптам астыў, успомніўшы, што трэба ісці праз лес. — Давайце лепей пройдземся ў поле... Не люблю я рускі лес... Ён такі дзікі... Дый... Не-е...

— Вы трус! — усміхнуўшыся, сказала сакратарша.— Калі вы баіцесь, то я адна пайду... Вам не шкада будзе, калі я ўтаплюся?..

— Мне няма часу, праца... — прасіўся Эрнст фон-Вернер.— Давайце ў другі раз сходзім... У мяне чамусьці дрэнны настрой... Сэрца... Мне сёння не хочацца ісці...

— А мне іменна сёння хочацца ісці купацца, — настойліва гаварыла Марына.— Не пайду-ж я ў маразы на рэчку... Такія дні, як сёння, рэдка трапляюць... Дык як?.. Мы-ж з вамі ўмовіліся... Э -эх вы, кавалер!?. А яшчэ выхваляліся: мы — рыцары; баіцесь дзяўчыны... Нічога з вамі не здарыцца...

— Іду, — з адчаю сказаў Эрнст фон-Вернер.— Не дарма кажуць: «калі жанчына чаго захоча, то паставіць на сваім...» Не думаў я, што ў беларускай дзяўчыны...

Яны ішлі лесам. На ўсе галасы спявалі птушкі. Эрнст фон-Вернер быў асцярожным, як стary ліс; ён ні на

хвіліну не выпускаў з рук рэвальвера. Да рэчкі заставалася метраў дзвесце. Эрнст фон-Вернер упёрся, як баран перад новымі варотамі — і ні ўзад, ні ўперад.

— Хто там? — запытаўся Эрнст фон-Вернер.

— Касцы, — адказала Марына.

— А можа гэта партызаны?

— Глупства, якія тут партызаны?

— Я не буду купацца. Не хачу. Нешта ў мяне ногі ломіць. Баюся прастудзіцца. Мне ніколі доктар не раіў купацца. Рэўматызм!..

— То я адна пайду, — пабегла Марына.

— Чорт, а не дзяўчына, уся гарыць, — сказаў Эрнст фон-Вернер. — Але ўсё-ж такі будзе на майм. Я яе перахітру! Яна будзе маёю і неўзабаве.

Эрнст фон-Вернер лаяў сябе за мяккасць, за недапушчальную для немца сардэчнасць. Прайшло больш месяца, як ён цягнаўся за хвастом гэтай дзяўчыны, а карысці — кот наплакаў. Над ім спадцішка насміхаліся, рыхтуючыся піць на гроши, якія Эрнст фон-Вернер даў у заклад.

Марына ў купальнym касцюме бегала каля рэчкі. Эрнст фон-Вернер у бінакль разглядаў яе постаць. Але Марыне не да կупання было. Ва ўмоўленым месцы, дзе іх павінны былі сустэрэць партызаны, нікога не было. Зноў будзе непрыемнасць ад Рыгора. А яшчэ горш, калі дазнаюцца Сяргей з Васілем. «Разявака, — скажуць, — дзяўчына». Марына ледзь не плакала. «А што калі ён здагадаўся і таму не пайшоў далей?» Да таго-ж Марына ведала, што ў другі раз Эрнста фон-Вернера сюды і на вяроўцы не засягнеш. Марына вырашыла не купацца, а цягнуць свайго «кавалера» ўглыб лесу.

— Каб я ведала, што вы такі баязлівец, — падбегшы да Эрнста фон-Вернера, забыўшыся зашпіліць блузку, насупіўшыся, гаварыла Марына, — ніколі-б з вамі не пайшла сюды... Людзі будуць смяяцца... Ды схавайце вясі свой рэвальвер...

Марына ніяк не магла аддыхацца, у яе то падымаліся, то апускаліся дзяявочыя грудзі. Пасалавелі вочы

ў Эрнста фон-Вернера, сталі маслянымі, ён гатоў быў зверам накінуцца на яе, але апасаўся, што наробыць крыку (недалёка былі касцы), астыў. Марына, схамянуўшыся, зашпіліла блузку.

— О, мая мілая, што ты сказала? — ускочыў Эрнст фон-Вернер. — Я з табой гатоў ісці куды хочаш... Я прысеў, бо мне захацелася адпачыць... А рэвальвер не скаваю... Кажуць, што тут кожны куст стралея...

— Пройдзэмся па беразе, — усміхаючыся, гаварыла Марына. — Дык пойдзем, а толькі хутчэй, мне тут абрыдла быць. Вось гэта сцёжка — найкараацейшы шлях. Хутчэй дадому!

— Хутчэй дадому, — задаволена ўсміхнуўся Эрнст фон-Вернер. — Гэта мне падабаецца. Вы мне нагадваеце адну старую знаёмую: па вобліку — арыйка, па характару — францужанка, а сэрцам—руская. Не, я так... Лезе рознае ў галаву...

— Ой, і труслівы-ж вы, як заяць... Гэта-ж птушка паліцела...

— Птушка...

Яны інлі каля рэчкі, якая вужакай вілася каля лесу. Марына моцна прыціскала халодную руку да гарачага цела, імкнучыся загаварыць Эрнству фон-Вернеру зубы. Але засады не відаць было. Марына хвалявалася. Нарэшце паказаўся нейкі хлопец. Марына павесялела.

— Гэта мусіць партызан, — занепакоіўся Эрнст фон-Вернер.— Я буду страляць!

— Што вы, гэта-ж пастушок, — заспакойвала Марына. — Чуеце, як ён добра іграе... Ту-у-у...

Хлопчык на дудачцы мацней зайграў. Чутно было: Ту-у-ту-ту, ту-у-ту-ту, ту-у-у, што азначала, увага, падрыхтавацца, быць напагатове. Эрнст фон-Вернер трывмаў пастушка на прыцэле. У гэты час двое партызан, якія былі ў засадзе, накінуліся на Эрнста фон-Вернера. Ён з перапалоху некалькі разоў стрэліў. Абязброены Эрнст фон-Вернер, паглядзеўшы перш на партызан, а потым на Марыну, запытаўся:

— Яна вёдала пра засаду?

— Ведала, — адказала Марына.

— Не чакаў... А я лічыў вас ягнём... Ах, ах, які я дурань!

— Ніхто ў гэтым не сумняваўся, — іранізавала Марына. — Дык як, хто каго ўзяль?! Берлінскія дурні, вы лічыце нас ніжэйшай расай, ды мы больш забыліся, чымся вы ведаеце.

23

І хоць Эрнст фон-Вернер злажыў галаву,—яго партыزانы расстралілі,—але сплеценае ім павуцінне не было рассечана. Тайная і яўнія агенты гестапа, дзе подкупам, а дзе пагрозай смерці, рабілі сваю чорную справу.

Галава Сяргея ацэньвалася ў пяцьсот марак. Акрамя гэтага абяцалі таму, хто зловіць Сяргея жывым, даць на Украіне маётак. Кошт галавы Сяргея ўсё павышаўся, асабліва пасля таго, калі немцы дазналіся, што ён пабыў на «вялікай зямлі». Сума за галаву Сяргея расла не па днях, а па гадзінах, яна вырасла да двух тысяч марак.

Немцы ведалі, што Сяргей узначальвае партыйны цэнтр, што ён з'яўляецца душою партызанскага руху, а таму асабліва за ім ганяліся. Нарэшце яны вырашылі паслаць спецыяльную карную экспедыцыю ў раёны, занятыя гарашчэніямі, дзе па іх звестках працаваў і Сяргей.

Перш чым паслаць карную экспедыцыю Людвіга Клозе, з генералам вёў гутарку намеснік Гітлера ў Беларусі Вільгельм Кубэ. Ён папярэдзіў начальніка экспедыцыйнага корпуса, што з партызанамі Рыгора Гарашчэні не так лёгка саўладаць, яны маюць свае аэрадромы, трymаюць сувязь з Москвой, ёсьць свая рэцыя. Па меркаваннях Вільгельма Кубэ недзе паблізу ад Беразнянкі павінен быць Сяргей. Вільгельм Кубэ паабяцаў, калі Людвігу Клозе ўдасца злавіць Сяргея, дык ён будзе хадайнічаць перад фюрэрам аб узнагародзе і чарговым прысваенні звання.

Вільгельм Кубэ скардзіўся Людвігу Клозе, што партызаны не даюць яму мажлівасці нармальна працаўца. Ад рук партызан гінуць яго лепшыя людзі. Па яго думцы беларусы не такі ўжо ціхі і мірны народ. З ім трэба трymаць вуха востра. Толькі пад страхам смерці можна прымусіць беларусаў працаўца на немцаў. І Людвіг Клозе рушыў у паход.

Вестка, што з-пад Мінска ідуць карнікі на чале з генералам Людвігам Клозе, устрывожыла Сяргея. Немцы рыхтаваліся да вясенняга наступлення 1943 года, а таму ім трэба было скончыць з партызанамі. А Сяргей у гэты час выконваў заданне—спыніць працу чыгунак, што вялі да фронта. Задача гэта цяжкая і складаная, чыгунка ахоўвалася рэгулярным войскам і паліцэйскімі.

Карнікі ўжо вялі бai з паасобнымі атрадамі Рыгора Гарашчэні, яны цяснілі партызан. Сяргей абавязкова павінен быў бачыцца з Васілем, каб пагаварыць з ім, як хутчэй прагнаць адсюль немцаў. Яму хацелася не пратусціць ні аднаго цягніка з боепрыпасамі і жывой сілай да фронта. А для гэтага трэба было, каб Васіль арганізуваў удар з тылу па карніках.

— Так, адна галава добра, а дзве лепей,—ходзячы ў развалку па зямлянцы, разважаў уголас Сяргей.—Я павінен неадкладна ўгледзець Васіля, ён мне да чорцікаў патрэбен. Пайду!

Калі Сяргей павярнуўся да Рыгора, у яго паблісквалі сінія вочы, яшчэ больш «задраўся» кірпаты нос, відаць высpeў план, як ударыць немцаў. Ён задаволена прычасаў растапыранымі пальцамі сваю русую чупрыну. Па суроных бровах відно было, што ён цвёрда вырашыў ісці.

— Але-ж гэта небяспечна,—супярэчыў Рыгор Гарашчэні. — Дарога Беразнянкі — Дрыгвічы блакіравана немцамі, а абмінць яе нельга.

— Ваяваць таксама небяспечна, аднак мы ваюем,—кальнуў прыжмураным вокам Сяргей. — Я адзін пайду.

— Чаму гэта?

— Бо табе тут патрэбны людзі.

— Не маеш права адзін ісці, — некалькі павысіў голас Рыгор. — Вазьмі хоць чалавек пяць.

— Добра, — урэшце згадзіўся Сяргей. — Але не больш трох, хопіць.

Рыгор Гарашчэні больш не настайваў, бо ведаў, што ўсё гэта дарэмна: Сяргей быў цвёрдага характару. За гэта Рыгор Гарашчэні яго вельмі любіў.

Сяргей сеў з Рыгорам, закурыў, а потым папярэдзіў Рыгора, што калі часам здарыцца якая няўдача, дык каб ён аваязкова звязаўся з Васілём і паведаміў яму ўстаноўкі цэнтра.

Як толькі сцямнела, Сяргей, у суправаджэнні трох партызан, узброеных аўтаматамі, выправіўся ў дарогу. Яму ноччу трэба было праісці самы небяспечны ўчастак, калі смалярні, а там маглі быць карнікі. Але Сяргей спадзяўваўся на тое, што немцы не вельмі любілі ноччу ваяваць і іх там магло не быць. У крайнім выпадку ён ведаў адну сцежку, куды ні адзін немец не пойдзе.

Мікола Цыбулька яшчэ днём дачуўся пра тое, што Сяргей збираецца ісці да Васіля. І як ён не стараўся каб патрапіць у ахову, але яму гэтага дамагчыся не ўдалося. Рыгор Гарашчэні выбраў у ахову да Сяргея самых храбрых і адважных людзей. Ведаючы, што другой дарогі няма, акрамя як калі смалярні, Мікола Цыбулька незаўажаным выправіўся наперад. Яму жыцця не давала думка займець дзе-небудзь на Украіне свой маёнтак, завесці сям'ю і ціха жыць да скону. «Ну, Мікола, лаві момант,—думаў сам сабе Цыбулька.— Калі цяпер не ўбярэш Сяргея, то не бачыць табе ціхага жыцця, як сваіх вушэй». Кіламетрах у двух, а можа крыху меней, ва ўсякім разе яшчэ далёка заставалася ісці да смалярні, Мікола Цыбулька спыніўся, закурыў, задумаўся. Яму хацелася ўзяць Сяргея жывым. А калі смалярні маглі быць карнікі, яшчэ, чаго добра, адбяруць у яго Сяргея, яны-ж за ім ганяюцца.

Ступаючы па калена ў гразі,—яшчэ лясныя дарогі не прасохлі,—прыкладна гадзіны праз дзве пазней, гуском ішлі адзін за другім партызаны і кожны думаў

пра сваё. «З імі цягатца не лёгка, усё народ бывалы, у кусты не падасца,—думаў сам сабе Мікола Цыбулька, седзячы ў засадзе.—Аднак і я не лыкам штыбы».

Сяргей, адзеты ў ватоўку, каб лягчэй было, ішоў першым. Яго нешта трывожыла, ён аглядаўся па баках. «Што за чорт,—думаў сам сабе Сяргей,—ніколі ў мене не было так неспакойна на душы». Ён паволі ішоў. Мікола Цыбулька з засады бачыў партызан, яны, цяжка ступаючы, хлюпалі па гразі. «Маёнтак»—мільганула ў галаве Цыбулькі. Але смашны арэшак, толькі як яго раскусіш?

Каля невялічкага раўчука партызаны застанавіліся. Яны стаялі гуртам. Свяці ў месяц, іх лёгка было распазнаць; тут былі людзі, з якімі Мікола Цыбулька не раз еў разам кашу, хадзіў на аперациі. Яны зусім не заўважалі, што Мікола Цыбулька ходзіць з каменем за пазухай, што ў ім сядзіць звер. А зрабіў яго такім Эрнст фон-Вернер, гэта ён разбудзіў у ім звера.

Сяргей крыху пастаяў калі раўчuka, выбраў больш вузкае месца, лёгка пераскочыў, аддзяліўся ад партызан. Мікола Цыбулька, не марудзячы, даў доўгую чаргу з аўтамата па партызанах, тых пападалі. Пачалася страляніна і з боку смалярні.

— Таварыш Сяргей, сюды, сюды,—клікаў, адбегшыся ў бок, Мікола Цыбулька.

— А ты кто? — спытается Сяргей.

— Партызан,—адказаў Мікола Цыбулька.—Тут за-
сада. І з смалярні страляюць. Кругом карнікі.

— А чаго ты тут?

— Мяне Рыгор Гаращчэнія паслаў у разведку. Загадаў «языка» дастаць. Ды хіба так лёгка робіцца, як гаворыцца.

— Хлопцы! — падпаўзаочы да раўчuka, гаварыў Сяргей.

— Яны забітыя,—шаптаў Мікола Цыбулька.—Куды вам трэба? Я магу абвесці смалярню, мне тут кожная спечка вядома.

Страляніна павялічилася, дзынкалі, разрываючися.

жулі, звінелі асколкі. Карнікі былі зусім блізка. Ужо чутна была чужая гаворка.

— Мне трэба на Беразнянскую дарогу,—гаварыў Сяргей.

— А там?—пытаўся Мікола Цыбулька.

— А там відаць будзе.

— Пайшлі!

Сяргей і Мікола Цыбулька падаліся ў бок і, прыгінаючыся, выйшлі з зоны агню. Карнікі ўсё стралялі. Сяргей, ідуучы па лесе, паабдзіраў сабе твар, руکі, набраў поўныя боты вады. Ён відаць моцна ўвагрэўся, бо расшпіліў ватоўку.

— Ну, вось і ўесь страх,—гаварыў Мікола Цыбулька, вышаўши на прагаліну.—Цяпер можна закурыць.

— А гэта што за вёска будзе?

— Міхановічы.

— О-го-го,—падазронна сказаў Сяргей,—куды ты завёў.

Віднелася. Гурчэлі вясеннія воды, на гары круціўся вятрак. На вуліцы ў Міхановічах і ў дварах стаялі нямецкія мышыны.

— То ты можаш вяртаць назад,—гаварыў Сяргей, не высоўваючыся вельмі з лесу,—а я адзін пайду.

— Не, я вас аднаго не пушчу.

— Я вам загадваю ісці па сваёй справе.

— А я тут па сваёй справе,—пярэчыў Мікола Цыбулька, агляджаючыся кругом.—Я вас не адпушчу ад сябе ні на крок, пойдзем са мною.

— Што-о?—ухапіўся за рэвальвер Сяргей.—Ах ты сволач!

— Хальт!—крыкнуў немец.—Хэндэ хох!

Карацелі схапілі Сяргея, скруцілі назад рукі, павялі ў вёску. Напалоханыя людзі заглядалі ў вокны, калі вялі Сяргея па вуліцы. Сяргей ішоў без шапкі, вецер раздзімаў яго русыя валасы. Мікола Цыбулька задаволена пасміхаўся, ён адчуваў сябе пераможцам, марыў пра маёнтак. Сяргея, пасля першага допыту, пасадзілі на мышыну і павезлі ў горад.

Гаманілі бары ад Белавежскай пушчы і да Палескіх лясоў. Маланкай абліцела вестка, што Сяргей схопленемцамі і знаходзіцца ў горадзе Беразиянкі, у раёне дзеянасці партызанская брыгады Рыгора Гаращэні. Камандзір брыгады, выклікаўшы да сябе ў зямлянку Гальяша, Ігната і Піліпа, іх атрады лічыліся лепшымі ў брыгадзе і на самай справе былі такімі, паставіў перад імі задачу: разграміць злучэнне эсэсаўцаў вядомага ката генерала Людвіга Клозе, паспрабаваць вызваліць Сяргея, хоць ён і сам мала верыў, што ўдасца гэта зрабіць. Немцы ведалі, хто такі Сяргей і яго не так лёгка было ад іх вырвачы, тым больш, што падышла група Людвіга Клозе, фактычна дывізія, праўда яны не ўсе былі ў горадзе, частка аперыравала супроць партызан. Тым не менш Рыгор Гаращэні хацеў схапіцца з Людвігам Клозе, дастаткова вопытным генералам.

— Ну, як?— запытаўся Рыгор Гаращэні, ходзячы па зямлянцы.

— Загад ёсць загад,—сказаў Гальяш.

— Я сабраў вас, каб парайца.

— Калі парайца,—гаварыў Гальяш,—то ці варта рызыкаваць. Які-б для нас не быў дарагі Сяргей, але ўсё-ж гэта адзін чалавек.

— Ды які чалавек!—ажывіўся Ігнат.

— Гальяш як хоча,—гаварыў Піліп Пацяруха.—А я павяду сваіх хлапцуў. Што з таго, што немцаў многа? Гэта-ж добра, ёсць како біць.

— Дык і я павяду, але толькі так гаворыцца.

— Ну і добра!—усхвалёвана гаварыў Рыгор Гаращэні.—Значыць, ідзем!

Камандзіры атрадаў разам з камандзірами брыгады доўга абмяркоўвалі план дзеяния. Марыйка ўжо даўно спала, калі яны разыходзіліся. Самае цяжкае было прабрацца ў цэнтр горада, бо ўсе подступы ахоўваліся, а таму Рыгор Гаращэні ўзяў гэта на сябе. Як ён туды пойдзе, яшчэ не ясна было, а толькі па яго думцы яму

трэба было ісці. Раптам прышла ў галаву думка—надзіць «вяселле» і такім чынам прабрацца ў горад.

— Правільна!—уголас падумаў Рыгор.—Паедзем з Марыйкай вянчашца...

Растармашыўшы Марыйку, ён доўга з ёю гаварыў, абмяркоўваючы да дробязей сваю паездку. І Марыйка гэтым захапілася. Рыгор пасля паездкі ў цэнтр стаў больш упэўненым, цвёрдым, рашучым, самастойным у вырашэнні спраў, ён адчуў глебу «вялікай зямлі» пад нагамі. Яны з Марыйкай яшчэ доўга не спалі.

Ноччу да генерала Людвіга Клозе, прывялі Сяргея. Генерал устаў, калі Сяргея ўялі, прайшоўся, прапанаваў Сяргею сесцы. Людвіг Клозе быў высокім, стройным і, не гледзячы на свае годы,—яму было больш за пяцьдзесят год,—выглядаў добра, адчувалася вайсковая выпраўка. Ён злоснымі вачыма глядзеў на Сяргея, глядзеў зверху ўніз, падкрэсліваючы сваю перавагу, трymаўся як пераможца з пераможаным. Ён быў увесе сівы, на яго лысіне парос «мох», ад чаго ён быў некалькі смешным. Генерал Людвіг Клозе валодаў рускай мовай. На яго твары бачны былі маршчыны, блага расла барада.

Сяргей быў сярэдняга росту, абросшы барадой, вусамі. І хоць ён быў апрануты ў звычайны сялянскі палітон, у боты паляўнічага, але не быў падобны на селяніна. Калі ўгледзеца ў яго твар, асабліва очы, відаць было, што гэта інтэлігент. Ён паглядзеў на генерала і прышоў да выніку, што перад ім небяспечны вораг, чалавек, які здольны на ўсё, абы дасягнуць сваіх мэты. Памераўшыся вачыма з генералам, Сяргей, увесе сабраны, падрыхтаваны да самага горшага, сеў. Насупроць яго вісеў партрэт Гітлера. Сяргей, паглядзеўшы на яго, адварнуўся і, успомніўшы слова Сталіна, што Гітлер падобны на Напалеона, як кацянё на ільва, усміхнуўся. Генерал зрабіў выгляд, што нічога не заўважыў.

— А вам, Сяргей, барада не ідзе, — усміхнуўся генерал Людвіг Клозе. — Сусанін, не Сусанін, да таго яшчэ-ж рыжая... У першабытных людзей ператварыліся... Яшчэ Пётр Першы рэзаў бароды...

Ён хацеў пахваліцца веданнем рускай гісторыі, яе лю-

дзей, пасмиянца над іх звычаямі. У кожным яго слове адчувалася пагарда да ўсяго рускага, як незаслугоўяючага ніякай увагі.

— А што за чалавек без вусоў і барады? Скапец!— падкрэслена рэзка адказаў Сяргей.

— Гм... гм... — разгубіўся Людвіг Клозе, не ведаючи, што сказаць.

Генерала выручуў Сяргей, запытаўшыся:

— Можна закурыць?

— Курыце.

Генерал, устаўшы, абвёў рукою сваю гладкую, як бубен, бараду і, прайшоўшыся, спытаўся:

— Дык вы адмаўляецеся назваць атрады, якія вамі арганізаваны, і дзе яны стаяць?

— Нічога не ведаю.

Генерал пазваніў, увайшлі Мікола Цыбулька і Віктар Пясецкі; яны, сагнуўшыся, стаялі ў дзвярах. Людвіг Клозе, звярнуўшыся да Міколы Цыбулькі, запытаўся:

— Дзе вы сустракаліся з гэтым чалавекам?

— У атрадзе дзядзькі Максіма Туміловіча.

— А вы? — звярнуўся генерал да Віктара Пясецкага.

— Ён прыходзіў у атрад Рыгора Гарашчэні.

— Можаце ісці, — праз плячо сказаў генерал Міколе Цыбульку і Віктару Пясецкаму.

Яны задам выйшлі за дзвёры.

— Ну, а цяпер што скажаце?

— Нічога.

— Дарэмна, будзеце шкадаваць, — пазваніў генерал Людвіг Клозе; увайшлі два здаравенныя каты. — Пагварыце з ім па душах, покуль не папросіцца.

— Гэта мы можам.

— У нас і мёртвы заговорыць.

Вышэйшы кат, падышоўшы да Сяргея, на вачах у генерала, стукнуў Сяргею пад бок. Сяргей пахіснуўся. З другога боку ўдарыў ніжэйшы кат і, так яны, нібы гуляючы ў мяч, білі яго, ведучы да дзвярэй, а пасля што было, не паддаецца чалавечаму ўяўленню. Сяргея білі па галаве, выварачвалі рукі, выкалалі перш адно вока, потым другое. Ён толькі стагнаў, некалькі разоў

тубляў прытомнасць, але маўчаў. Ніжэйшы кат да таго абяссілеў, што ледзь трymаўся на нагах.

Вышэйшы кат, сабраўшы апошнія сілы, стукнуў Сяртюго нагою ў грудзі. З рота ў Сяргея хлынула кроў, ён, пазяхнуўшы некалькі разоў, стаў канань.

— Вось дык ён! — здзвіўся вышэйшы кат. — З чаго толькі робяць такіх людзей... Каб каго другога гэтак, не вытрымаў-бы...

— Эге, — гаварыў ніжэйшы кат. — І колькі таго чалавека... камар...

— Ідзі далажы, што маўчыць...

— Ідзі ты далажы...

Генерал Людвіг Клозе сам сюды прышоў і, капянуўшы нагою, загадаў:

— Адліць і зноў біць... біць... біць... пакуль не загаворыць...

— Гатоў! — сказаў вышэйшы кат.

— Сілы не хапае больш біць,— высалапіўшы язык, гаварыў ніжэйшы кат.

— Павесіць! — крикнуў генерал Людвіг Клозе. — Дзесяць дзён не знімаць...

Прышоўшы да сябе, генерал Людвіг Клозе цяжка апусціўся ў крэсла, паглядзеў на партрэт Гітлера, уголосіў падумаў:

— Наша карта біта. Такіх людзей не пераможаш. З Расіяй нельга ваяваць!

Рыгор Гаращэнія з Марыйкай ехалі ў Беразнянкі, а за імі на некалькіх падводах «сваты», пахаваўшы аўтаматы і куляметы ў вазы. Зайграў гарманіст. Партызаны заспявалі. Рванулі коні, забразгацелі колы, узняўся пыл слупам. Чым бліжэй партызаны пад'яджалі да горада, тым больш былі стрыманыя. Аперацыя была надзвычай складанай.

На ўёмыленай тройцы гладкіх коней Рыгор уязджаў у горад, уся дуга была расквечана, у грывах коней былі рознакаляровыя істужкі. Іх застанавіў нямецкі вартавы.

— Вяселле,—сказаў па-нямецку Рыгор, сунуўшы вартавому кавалак сала, той махнуў рукой, каб ехалі.

аго
яр-
ён,
аго
ак,
аго
пя-
во-
ык,
—
ка
го-
. З
, а
та-
ны
ыл
да,
вы-
каў
бы-
ар-
ар-
аго

Праходжыя як на дзіва глядзелі, яны даўно не бачылі такога багатага вяселля. Калі яны пад'ехалі да гарадскога скверу, убачылі Сяргея, які вісеў на шыбеніцы. Рыгор хацеў выскачыць з брычкі, але Марыйка яго стрымала за руку. У Сяргея не было паловы барады, гэта каты па валаску яе выскублі. Рыгор ад злосці аж затросся.

Як і было ўмоўлена, калі яны пад'ехалі да царквы, ззванілі званы, немцы з штаба генерала Людвіга Клозе павыходзілі і, паразяўляўшы раты, глядзелі на «вяселле». Раптам з вежы ўдарыў кулямёт, затрашчалі аўтаматы, пасыпаліся гранаты. Генерал Людвіг Клозе быў зложан напавал меткай куляй партызанскага снайпера. У горадзе пачалася паніка. З усіх бакоў стрáлялі. А партызаны Ігната, Гальша і Піліпа грамілі немцаў на подступах да горада.

Рыгор не хацеў доўга затрымлівацца. Ён аддаў загад зняць труп Сяргея з шыбеніцы і, праехаўшы галопам па вуліцы, што аж іскры з падкоў ляцелі, змятаў невялікія групы немцаў, якія сустракаліся на дарозе. Неўзабаве ён выехаў з горада.

Як пасля высветлілася, немцаў было паложана пад горадам да пяцісот чалавек, дый у самім горадзе больш за сто салдат і афіцэраў, сярод іх генерал Людвіг Клозе. Партызанамі быў забіты і Мікола Цыбулька, які выдаў Сяргея. Бургомістр Віктар Пясецкі і на гэты раз выкруціўся.

Ад'ехаўшы ад горада кілометраў з пятнаццаць, на скрыжаванні чатырох дарог, пахавалі без усялякіх прамоў Сяргея,—яго сапраўднага імя і прозвішча ніхто не ведаў,—даўшы салют, ад якога зямля задрыжэла.

Далей паехалі паволі. Ганцы з атрадаў нахаду даносілі камандзіру брыгады аб стратах партызан, а яны былі даволі вялікімі, хоць у параўнанні са стратамі немцаў,—нязначныя.

Сабраўшы разбітых часці і, прыняўшы на сябе камандаванне, маёр фон-Грабер, каб выслужыцца перад вышэйшим начальнствам, каторы дзене, без усялякіх вынікаў, гойсаў па лесе, прачэсваючы бары, баючыся

кожнага куста, за якім, як яму здавалася, стаіць партызан. На правым беразе ціхай Беразнянкі рэдка дзе засталіся вёскі, усюды палыхалі пажары. Перабраўшыся на другі бераг рэчкі, дзе па сцверджанню Віктара Пясецкага (бургомістр і на гэты раз не быў у горадзе) павінны былі быць гарашчэніяўцы, разведка эсэсаўцаў пачула, як хруснула сучко.

— Партызаны!—крыкнуў напалоханы эсэсавец і кінуўся дакладаць па начальству.

— Агонь!—скамандаваў начальнік карнай экспедыцыі, маёр фон-Грабер.

Рассыпаўшыся па ўскрайне маладога сасонніку, карацелі адкрылі агонь з усіх відаў зброі. Маёр фон-Грабер паслаў матыцыкліста з данясеннем камандуючаму экспедыцыйным корпусам, што правабярэжжа Беразнянкі ачышчана ад партызан. Зраўняны з зямлёю вёскі: Присады, Калоссе, Дубрава, Стары Бор і Махавая; спалена насельніцтва гэтых вёсак, як актыўныя памагатыя партызан. Цяпер пераправіліся на левабярэжжа Беразнянкі, і вядзём бой з буйнымі сіламі партызан (брыгады Рыгора Гарашчэні). Тэрмінова патрабуецца падмацаванне і боепрыпасы.

Позна ўвечары на некалькіх машынах прыехалі аўтаматчыкі, прывёзшы з сабой патроны, міны, снарады і загад генерала:

«Загадваю тримацца. Раніцою высылаю самалёты. Пасля апрацоўкі з паветра атакаваць і знішчыць партызан».

— Даўк вось яно, якія справы!—гаварыў сам сабе маёр фон-Грабер.—Тримацца...

— Але нешта я не чую адказу з боку партызан,—заўважыў капітан Гросшулер, які узнічальваў аўтаматчыкаў.

— Прыціснуты да зямлі, чуецце—мыкаюць, як каровы,—паглядзеўшы пагардліва на бязвусага капітана, сказаў маёр.

— Я ім можа не генерал Людвіг Клозе, якому даўно варта было падаць у адстаўку, а не ваяваць. З рускімі трымай вуха востра, гэта можа не французы, дзе мы

прайшліся маршам. Загадваю да раніцы тримаць партызан пад агнём. Калі з'явяцца насы самалёты, пады-міце мяне. Чатыры ночы не спаў. Можаце ісці.

Усю ноч карацелі стралялі. Пахла дымам і смалою.

Маёра фон-Грабера разбудзіў вялікай сілы выбух. Гэта самалёты апрацоўвалі лес.

— Дазвольце далажыць, гер маёр, боепрыпасы на выходзе, — рапартаваў капітан Гросшулер.

Пасля апошняга залёту самалёта, маёр фон-Грабер, скамандваўшы перанесці агонь артылерыі ў глыбіню, падняў салдат у атаку. З крыкамі «гох» немцы кінуліся ў гушчар і... аслупнянелі. На суччы, дрыгаючы нагамі, даходзіла падбітая карова. Гэта па ёй усю ноч білі карацелі. Як кажуць: у страха вочы вялікія. Тысяча фрыцаў ваявала з адной каровай.

— Асмелюся далажыць, — загаварыў, усміхаючыся, капітан Гросшулер. — Ніякіх партызан у наяўнасці не аказалася... Проста смешна, маёр, адкуль...

— Калі вы такі разумны, то чаго-ж вы ўсюnoch стралялі? Варона! — ускіпей фон-Грабер. — Патроны ўсе? Я так і ведаў. Цяпер, калі партызаны не будуць дурнымі, але іх бог гэтага пазбавіў, дадуць нам дыхту. Трэба ўляпётваць, пакуль не позна. Стойце! Пішыце: партызанская брыгада Рыгора Гаращэні знішчана, захоплены вялікія трафеі — адна карова. Цьфу ты! Хоць кароў пабярэм... Напісалі? Давайце падпішу. Што-о? Адна карова? Глупства!

— Вы так сказали.

— Ска-а-зали, — скрывіўся фон-Грабер. — Калі кажуць адзін, трэба разумець тысячу... Так робіць Гебельс, сам фюрэр... А чаму нам нельга? Тым больш, што кароў мы па вёсках набралі...

Падпісаўшы паперку, фон-Грабер і Гросшулер стаялі, задаволена пасміхаючыся. Данясенне пайшло ў штаб.

Міроніха яшчэ ўвечары, шукаючы карову з партызанскаю статку, пачула стральбу немцаў. Яна ім адка-зала з дубальтоўкі. Страляніна яшчэ больш павялічылася. Раніцаю яна прывяла сюды партызан. Калі стральба з боку немцаў ціхла, партызаны адкрылі агонь.

Немцы кінуліся ўцякаць (у іх не было патронаў). Партызаны білі фрыцаў, як курапатаў. Прыціснутыя да рэчкі, немцы кінуліся ўплаў. Ім у дагонку пасыпаліся кулі. Фрыцы ішлі на дно, пускаючы бурбалкі. Рэчка Беразнянка пачырванела ад крыві. Так «разбітая» гарашчэнняўцы мясілі немцаў. Енкі і стогны фрыцаў былі чутны далёка. Адзін немец, уцякаючы, кричаў: «Партизан раззлаваўся! Капут!» Ён зароў, як звер, калі яго зваліла меткая партызанская куля. Немец курчыўся, сударажна абнімаючы зямлю.

25

— Вось гэта і будзе «другая Москва», — ідуchy поруч з Васілём, гаварыў бацька Даніла,— ці іначай, «малая зямля». Тут з часу устанаўлення Совецкай улады ні адна варожая нага не ступала. Жывём мы па совецкіх законах.

І сапраўды, толькі яны перайшлі рэчку, як зусім змяніўся пейзаж. Замест вузкіх палосак, тут былі шырокія калгасныя палі. Сцяною стаялі жыты, вышэй чалавечага росту, хвалямі пераліваючыся на сонцы. Цвіла грэчка, далёка разносячы свае пахі, гулі пчолы. Насустрач Васілю з Данілам трушком, на мышастым коніку, ехаў селянін. Паравяўшыся, селянін прытрымаў каняку, пакланіўся.

— Куды, Міхале, сабраўся? — запытаўся Даніла.

— Да кума.

— Гавары, гэта свой чалавек, — сказаў Даніла да-даўшы. — Таварыш Васіль.

— У разведку.

— Што-о! — здзвіўся Васіль.

— Гэта наш камандзір узвода, — растлумачыў Даніла.

— Зусім не падобны на камандзіра.

— Сена рабіць ездзіў, — апраўдваўся Міхал, — але ў Ніве з'явілася нейкая навалач, камандзір роты з лугу мяне і паслаў. Можна ехаць?

— Можна.

Селянін тузануў мышастага, той паволі пайшоў,

заскрыпелі нямазаныя калёсы. Даніла з Васілём некаторы час ішлі моўчкі, кожны заняты сваімі думкамі. Наляцеў вецер, абдаў іх пылам. Даніла быў каранасты, ішоў, перавальваючыся, з нагі на нагу, увесь абросшы барадою. Твар у Данілы быў бронзавым, барада на сонцы парыжэла, вусы крыху падпалены. Васіль дзябёлы, чисты, паголены, у плячах «сажань». На ім ні адна рубашка не вытрымлівала.

— Дзе мелі рубашку парваць?

— Ніткі гнілія, распаўзлася.

— Не, па жывому месцу.

— То мусіць крамніна доўга ляжала, не мае мацунку.

— Ці не плечы толькі вінаватыя?!

— Можа і яны.

На скрыжаванні дарог яны сустрэліся з «касцамі» і «грабцамі», тыя весела балагурылі, але як ўгледзелі Данілу з незнайым чалавекам, спішліся.

— Дазвольце далажыць, — рапартаваў, падбегшы да Данілы, старэйшы «касец». — У Мохаўцы немцы, у колькасці трыццаці чалавек, прыехалі нарыхтоўку рабіць. Задача — іх знішчыць.

— Чым-жа вы будзеце іх біць? — пытаўся Васіль. — Рыскована з голымі рукамі.

— На сваёй сенажаці і каса зброя, — бойка адказаў «касец».

— Гэта ўсё аўтаматыкі, — растлумачыў Даніла, — а толькі зброя пахавана. Бачыце, якія ў іх гарбы, як у вярблюдаў. Ну, што-ж, «касцы», з богам у дарогу. Аб выкананні даложыце.

— Ёсць, далажыць! — сказаў «касец» і, павярнуўшыся, скамандаваў. — За мною, марш!

«Касцы» моўчкі прайшлі каля Данілы з Васілём. Правёўшы іх вачыма, Даніла з Васілём пайшлі. Пякло сонца. Праз некаторы час яны апынуліся на сенажаці. Пахла мурагом. Жанчыны грэблі сена, мужчыны падносілі копы да стагоў. Спорылася праца. І Даніла з Васілём, параспільваўшы кашулі, цяглі сена. Прывыкшыя да працы людзі зграбалі сена з ахвотаю. Васіль так за-

хапіўся падношваннем коп, што і не заўважыў, як сонца садзілася за лесам. Раптам пачуўся сігнал трывогі. Аддзяліліся дзеци і старыя. Замест граблей у руках людзей аказалася зброя.

— Што такое? — запытаўся Васіль.

— Зараз даведаюся, — адказаў Даніла.

Да камандзіра партызанскай брыгады, бацькі Данілы, падбег старшыня аднаго з калгасаў «малой зямлі», які далажыў:

— Таварыш камандзір брыгады! Разведка данесла, што немцы рыхтуюца акружыць «Малую Москву». Ідуць вялікія сілы. У Беразнянку прышла дывізія, гарашчэнія ўцы з ёю вядуць бой. У Мохаўцы не нарыхтоўшчыкі, як меркавалі, а разведка 703 эсэсаўскага палка. «Грабцы» з «касцамі» яе знішчылі.

— Як? — абурыўся бацька Даніла. — І «языка» не ўзялі? Колькі разоў я гаварыў!

— «Языка» вядуць.

— Добра.

— У Ніве танкеткі.

— Да Рыгора Гарашчэні паслалі сувязнога?

— Так.

— А ад іх ёсць?

— З хвіліны на хвіліну чакаем.

У вачах у Данілы гарэлі агенчыкі, выспіваў нейкі план. Ён стаяў поўны рашучасці. Мірны чалавек стаў партызанскім камандзірам, ваяводай. Даставшы з планшэткі карту, нахіліўшыся з Васілем, ён стаў разглядаць, зазначыўшы:

— Гм... Хочуць акружыць! Вырашылі, кажаш, з «Малою Москвою» скончыць? Зубы зломяць! А мы тут рассячэм. Трэба паведаміць Дрыгвічанскі атрад. Сабраць да мяне камандзіраў!

Пачулася стральба, гэта ніўскія партызаны, з брыгады бацькі Данілы, пачалі бой з немцамі. Стральба нарастала, пачуліся стрэлы гармат, бой разгарэўся жорсткі, крывепралітны, ішла барацьба за родныя гоні, за сям'ю, за радзіму.

- А хто? — запытаўся другі гестапавец.
- Стараста з вёскі Нізок. Таксама па гэтай справе.
- Ага! — сказаў першы гестапавец.
- Угу! — сказаў другі гестапавец.

Яны абодва вышли.

Сымон Базылёвых павесялеў, што адвёў навокал пальца гестапаўцаў. Ён пасля размовы з Васілём нібы ў другі раз на свет нарадзіўся, акрыяў, адчуў грунт пад ногамі. Развітаўшыся, яны ўмовіліся сустрэцца пры больш зручных варунках, каб пагаварыць, што далей рабіць. Сымон Базылёвых пайшоў акрылены, наважыўшы распачаць сапраўдную барацьбу супроты немцаў. Старая маці, благаславіўшы сына, праводзіла яго ў дарогу.

Бургомістр, пасадзіўшы «старасту» з Нізка на німецкую машину, пажадаў яму шчасліва даехаць да мястэчка Дрыгвічы. Яны развіталіся сябрамі. Васіль быў ужо на машине, калі да Сымона Базылёвых падышлі гестапаўцы. Шофер даў газ, Васіль памахаў рукою, бургомістр з гестапаўцамі, кіёнушы галовамі, махалі рукамі. Машына павярнула на дарогу і знікла з гарызонта.

27

І ўдзень і ўначы, не ведаючы стомы, тупаў дзед Даніла з сякераю каля млына: то ён застаўку зробіць, то кулак, — млын у яго працеваў, як добры зладжаны механізм. А навокал млына быў пасыпан жоўты пясок. Ён любіў пагаварыць з людзьмі, пачуць, што добра га на свеце, самому расказаць, што на сваім вяку бачыў. Млын стаў своеасаблівай яўкай, адкуль ва ўсе бакі цягнуліся сувязі з партызанамі.

Стаяў млын далёка ад дарог, на рэчцы Чылі, каля невялікага пасёлка Бровары, Беразнянскага раёна. Млын быў абнесен, як шыкетам, плакучымі бярэзінамі. Гэта Даніла ў маладосці, калі быў млынаром у пана Цыбульскага, іх пасадзіў. Кожную весну дзед

Даніла ставіў дзесяткі бочак з бярозавым сокам і частаваў ім прыязджаючых сялян. Цяпер сок пілі партызаны. Рэчка каля млына была абсаджана вербамі, голле якіх нізка апускалася над вадою. Усё гэта рабіла млын казачным. На стрэхах яго парос зялёны мох.

Дзед Даніла быў увесь белы, як голуб. Толькі яго вусы крыйху парыжэлі ад тытунію. Зімой і летам ён хадзіў у кажуху, падпяразаны папругаю, прынесенаю яшчэ з імперыялістычнай вайны. Па нядзелях дзед Даніла даставаў з свайго салдацкага сундучка георгіеўскі крыж і з ім, заклаўшы руکі назад, спацыраваў каля млына ці хадзіў з вудачкоу лавіць рыбу, альбо садзіўся на прызбе. Каля яго заўсёды круцілася чарада дзяцей, ён ім апавядалаў пра свае ваенныя паходы, як ён крыж даставаў, перахітрыўшы немцаў — прывёў «языка», німецкага афіцэра, — расказваў казкі. Яго невялічкія блакітныя вочы заўсёды хітра ўсміхаліся. А калі началася вайна, дзед Даніла ні на адзін дзень не знімаў георгіеўскага крыжа. Ён сам сябе лічыў салдатам.

Кругом Броварскага млына раскінулася сенажаць. Далёка бачны быў лес Дрыгічанскага лясніцтва, які прытуліў мноства партызанскіх атрадаў. Да млына з усіх бакоў цягнуліся падводы, везучы збажыну. Дзед Даніла ведаў усіх на дзесяць—пятнаццаць кілометраў, а то можа і больш. Ён знаў хто чым дыхае, у каго што баліць, з кім пра што гаварыць, каго чым зацікавіць. Сказаўшы, каб засыпаў чарговы падводчык у кош зерня, дзед Даніла вышаў пакурыць. Каля млына раўло, бушавала, быў вялікі напор вады, далёка ляцелі ад кола срэбныя пырскі, бісерам рассыпаючыся, пенілася вада, кружыла. Да дзеда Данілы падышоў падцацкавец.

- Дзед Даніла! А калі мне змелеш?
- Ты, здаецца, з Падцацкіх?
- Так.
- Дзе жывеце?
- У зямлянках.
- Пад вечар засыплем. Та-а-ак. Ладная ў вас была

толькі я не той, за каго вы мяне лічыце. Так, так. Не той!

Сымон Базылёвых задзёрыста, знізу ўверх, глядзеў на Васіля. Ён быў невялікага росту, тоўстым, дужым, па сваёй сіле амаль не ўступаў Васілю. Відаць было, што Васіль яго кальнуў у саме сэрца. У Сымона Базылёвых ад злосці раздзімаліся ноздры на яго пляскатым носе, сцікаліся кулакі, ён гатоў быў скапіца з Васілем і сілай давесці, што ён не той чалавек, за каго яго прымаюць.

— А хто-ж вы?—усміхаючыся, гаварыў Васіль, у вачах якога гарэлі нядобрая аганькі.

— Чалавек.

— Аблічча чалавечое, а...

— Не!—перабіў Сымон Базылёвых.—Прызнаюся, я з совецкаю ўладаю часамі не мірыўся, мала гэтага, мяне аднойчы совецкая ўлада пакарала, але-ж гэта была бацькоўская перасцярога. Мая ўлада мяне і карала. А чаму я не мірыўся? Чаму? Здавалася, як гэта Янка будзе Мікітам кіраваць? Адно-ж,—нішто. Я доўга не ішоў у калгас, боязна было, як тое, як гэта, а там жонка, як дзяцел дзяўбе. Але як пайшоў—то з гэтай дарогі не саступлю. Не-е! Немец навучыў, як совецкую ўладу любіць, як калгас шанаваць.

— А выходзіць саступлі, крануліся з месца.

— Мяне пад руляй рэвалвера прымусілі быць бургомістрам,—гарачыўся Сымон Базылёвых.—Перад вайною я быў старшинёю mestachkovага калгаса. Ніхто дрэннага слова пра мяне не сказаў. Калгас быў першым у раёне. А калі прышлі немцы, мяне завочна прагаласавалі быць старшинёю «абшчыны». Супраць народа не папрэш. А потым...

— Цікава, чаму гэта выбар выпаў на вас,—другім тонам пытаўся Васіль.—Мусіць, вы немцу спадабаліся.

— Як я бачу, вы мне не верыце,—хвалючыся гаварыў Сымон Базылёвых.—Што-ж, ваша справа, а толькі я народу не здраджу. Трасцу немец хоць якое каліва зерня ў мяне возьме. Спалю, а не дам. Я ўрос у сваю зямлю і сваю радзіму не прадам. Выходзіць, сустрэліся

старыя сябры,—памятаеце, кароў разам пасвілі,—пагаварылі і разышліся, яку моры караблі. Дык вы ведаеце, чаго я да вас прышоў?

— Чаго?

— Мяне прыслаў камендант даведацца, ці не было вас тут.

— Выходзіць, я не памыліўся.

— Як сабе хочаце, так і лічыце, мне цяпер усёадно, а толькі маё сумленне будзе пры мне, дзеци мае не ўпікнуць мяне, што я здрадзіў... Папярэджваю, пакуль не позна, ідзіце адсюль. Бачыце, як гойсаюць гестапаўцы, унь іх ідзе цэлая гайнія. Сцеражыце сябе, вы патрэбны народу. Вы сумленне партыі, так, так, а ў партыю я веру. Яна вывядзе наш народ з гэтай вайны яшчэ больш згуртаваным, зцементаваным. Бывайце здаровы!

Сымон Базылёвых, увагнуўшыся, прайшоў да дзвярэй, уздрыгнуліся плечы, відаць было, што ён страшэнна перажываў недавер'е, і, не вытрымаўши, заплаکаў.

— Стойце! — сказаў Васіль.

— Прашу вас, хутчэй ідзіце адсюль, а то будзем разам з вамі вісець на шыбеніцы. Мяне ўжо некалькі разоў камендант гэтым страшыў. Ага, я чуў, што ў Рыгора Гарашчэні цяжкавата з хлебам, дык няхай мяне не мінае. Дрыгвічанцы ў мяне бралі хлеб. Сотня, другая пудоў у мяне і для яго нарыхтавана. Дый мяса можна будзе падкінуць, каб падтрымаць хлопцаў, добра б'юць германца. А ты мне не верыш. А я ўсё гэта ад сэрца раблю.

— Сынок, гэты чалавек праўду кажа,—умяшалася маці,—ён на вечер слоў не пускае. Адпусціся.

— За хлеб дзякую, — моцна паціскаючы руку Сымона Базылёвых, сказаў Васіль. — Партыزانы гэтага не забудуць. Я ѿчыра рад, што ты, Сымон, застаўся чалавекам. Прабач, а я дрэннае пра цябе падумаў.

У хату без стуку ўскочылі два гестапаўцы.

— Ён? — спытаўся першы гестапавец, звяртаючыся да бургомістра.

— Не, — адказаў Сымон Базылёвых,

галавою відаць было чорнае неба, пад раніцу зноў браўся мароз.

У першы раз за свае трываліць пяць год Васілю захалася хутчэй пакінуць лясное царства, прыгаством якога ён заўсёды захапляўся. Васіль, бывала, доўга не хацеў выходзіць з свяцілавіцкага лесу, а цяпер спяшаўся, каб хутчэй выйсці. Шумелі векавыя дубровы, спявачыя сваю адвечную песню. Паказаліся агні, кілометрах у двух стаяла мястэчка Свяцілавічы, адкуль ён быў родам. Ваўкі, правёўшы яшчэ метраў з дзвесце, адсталі. Кажух на Васілю ўвесь быў падраны, абпэцканны. Ён, расперазаўшы папругу, распрануўшыся, гідліва кінуў яго ў бок ад дарогі. Памыўшы снегам руکі, Васіль у адной ватоўцы пайшоў. Цяпер толькі ён адчуў стому, боль спіны і мускулаў. Васіль быў як пабіты, нібы ён калоды варочаў, да таго-ж балела нага. Пачало віднечы. Васіль не хацеў заходзіць у мястэчка, бо там усе яго ведалі, але вымушан быў збочыць, бо да таго змогся, што далей не мог ісці.

Маці са слязамі радасці на вачах кінулася насустроч сыну, яна яго больш за дзесяць год не бачыла. Угледзеўшы на назе кроў, старая ледзь не абамлела. Васіль расказаў маці пра здарэнне з ваўкамі. Старая, сцягнуўшы валёнак, перавязала яму нагу. Накарміўшы сына яешнай з праснакамі, напаўшы гарачым малаком, маці папераджалася:

— Табе тут, дзіцятка, заставацца нельга. Некалькі разоў да нас прыходзіў бургомістр і пытаўся пра цябе.

— А хто тут бургомістр? Свой сабака, ці прывезены.

— Свой.

— Тым горш. А хто?

— Сымон Базылёвых.

— Няўжо? От падлюга! Я-ж з ім разам вучыўся. Ніколі-б не паверыў, што гэты чалавек падасца на сабачы хлеб.

Пачуўся стук у дзвёры. Маці ад страху аж прысела. У хаце стала да таго ціха, што каб муха праляцела, і то было-б чутна.

— Уваходэьте! — усхвалявана сказаў Васіль.

— Дзень добры ў хату! — пераступішы парог, сказаў Сымон Базылёвых і, угледзеўшы здзіўленне на тварах, халодныя позіркі Васіля і маці, разгублена спытаўся. — Не чакалі?

— Прызнаца па праўдзе, не, — адказаў Васіль.

— А я вас даўно хацеў бачыць, некалькі разоў заходзіў да маці. Я ведаў, што вы былі ў Беразнянцы, працавалі пад імем Васіль. А сёння ўначы атрымаў дәпешу, што вы адтуль зніклі.

Васіль устаў, закурый. Пакульгваючы, прайшоўся па хаце. Ён галавою амаль даставаў столь, а таму прыгінаўся, кінуў папяросу. Відаць было, што ён нерваваўся. Маці, склаўшы рукі на грудзях, маленъкая, шчупленькая, ціханька стаяла каля чалесніку, нечага чакаючы.

— Па мяне прышлі? — хвалюючыся, запытаўся Васіль.

— Так.

— Дык ведайце, што я жывым не здамся!

— Ведаю ваш характар! Кроў з носа, а са свайго не саступіце.

— Каб ты бачыў, сынок, — перабіла маці, бачачы, што ў іх гаворка не клейцца, — што ў нас учора чаўплюся. Усіх яўрэяў перабілі. Кат Мачульскі вырываў щыпцамі зубы, выварочваў сківіцы. Дзесяцам пераламівалі хрыбты аб калені. Ператрэсліся ўсе. І няўжо вам, Сымонка, не балела сэрца?

— А чаго? Пан бургомістр напэўна дапамагаў, — саркастычна заўважыў Васіль.

— За каго вы мяне лічыце! — абурыўся Сымон Базылёвых.

Зусім не рэагуючы на слова бургомістра, Васіль, блізка падышоўшы да яго, спытаўся:

— Што-ж вы не бярэце мяне?

— Я хачу пагаварыць з вамі па душах.

— А ці ёсьць яна ў вас, пан бургомістр, гэтая самая душа?

— Вы мaeце падставы са мною так гаварыць, — стрымліваючы сябе, сказаў Сымон Базылёвых. — А

Круціла, мяло, засыпала снегам вочы, свету белага не відаць было, аднак Васіль мусіў ісці з Беразнянкі насустрач ночы, бо яму пагражая арышт. А хто трапляў у гестапа, той назад не вяртаўся. Завывалі лютайскія вяты. Пад поўнач Васіль апынуўся ў Беразнянскім лесе. Крыху сцішэла. Аглянуўшыся, Васіль угледзіў аганькі. «Няйначай ваўкі»,—мільганула ў Васіля думка. Яно так і было. Васіля даганяла гайнія галодных ваўкоў. У Васіля валасы дыбкі сталі. Ён схапіўся за рэвальвер, але, успомніўшы апавяданне свайго дзеда, астыў.

Дзед Васіля служыў у лейб-гвардыі драгунскім палку.

— Аднойчы,—апавядадаў дзед унуку,—на казака напалі ваўкі. Казак, выхапіўшы клінок, адцяў вяучыцы галаву. Раззлаваліся ваўкі, разарвалі на кавалкі вяучыцу, звалі казацкага скакуна, данскага рысака,—казак на сваім кані ездзіў з ветрам навыперадкі,—самога казачыну ўлажылі. Праз некалькі дзён у снезе знайшлі казакову шапку, пераламаную напалам войстровую шашку і шматок маладзецкай казаковай чупрыны.

Успомніўшы дзеда, які казаў, што ваўкі баяцца агню, Васіль стаў запальваць запалкі, якія на вяты тухлі. Ляскалі зубамі раззлаваныя ваўкі, паказваючы клыкі, але адскоквалі, пабачыўшы агонь, а потым, зноў насядалі.

Церушыў снег, слепячы вочы. Пасля поўначы трэснуў мароз, пачалася адліга. На Васілю, — ён быў цёпла апрануты, у добрым сялянскім кажуху з вялікім каўняром, туго падпяразаны папругаю, у ладных валёнках, — рубца сухога не было.

Ужо больш за кілометр Васіль ішоў у саправаджэнні звяруг, а лесу і канца краю не відно было. Стаялі стройныя сосны, кашлатыя елкі, каржакаватыя дубы, плаксівія бярозы, крохкія алешины, частаколам рос арэшнік. «Вось дзе мая пагібел», — падумаў Васіль. У гэтых час вяучыца заскуголіла, завылі ваўкі, Васіль падаўся назад і, не заўважыўшы яловай галіны, зача-

плюся галавою, зляцела шапка, пасыпаўся снег за каўнер.

Толькі Васіль хацеў нагнуцца, каб падняць шапку, як зайшоўшы з боку воўк, зрабіўшы скачок, ухапіўшы яго за кажух, адарваў поўкрыса. Баўкалышка ад злосці аж патрос кавалак кажушыны, нібы паддаючы азарту другім, менш спрактыканым ваўкам. Ён ужо не аднаго каня злажыў, а колькі жарабят парэзаў — і ліку не было. Да яго кінуліся меншыя ваўкі, майстры цягачь авечак. Больши воўк, нібы гуляючы, адкінуў кажушыну, меншыя ваўкі за яе ўхапіліся, каб патачыць зубы.

Не вытрымаў Васіль. Зусім не цэлячыся, ён пусціў два стрэлы ў гайню, зваліўшы нейкага нягелага ваўка. Вось тут і пачалося: у адзін міг ваўкі растрывашылі забітага; Васіль тым часам так драпануў з векавой дубровы, што выскачыў на прагаліну, на некаторы час адарваўшыся ад гайні.

Калі ваўкі зноў дагналі Васіля, збочыць нікуды нельга было, бо ляжалі гурбы снегу вышэй чалавечага росту. Ён, злаўчыўшыся, смальнуў па ваўчыцы, што тая, зароўшы, падвярнула пад сябе галаву. Тут пачалася барацьба чалавека са зверамі не на жыццё, а на смерць. Ваўкі, выскаліўшы зубы, кідаліся на Васіля, у іх ад злосці pena з рота кавалкамі падала. Васіль расстраляў усе патроны, зваліўшы яшчэ чатырох ваўкоў. Але астатнія трох ваўкі не адставалі, яны сляпцом да яго лезлі.

«Ну ёсё, канец, — падумаў Васіль. — Не ўвабралі немцы, то ваўкі даканаюць». У гэты час воўк з разбегу ірвануў Васіля за лытку, у таго іскры пасыпаліся з ваўчэй. Цёпла стала ў валёнку. Васіль інстынктыўна выхапіў фінку, на якую быў зусім забыўся. Воўк, пакаштаваўшы чалавечай крыві, мо на метр скокнуў, ударыўшы яго лапамі ў грудзі. Васіль, схапіўшы леваю рукою ваўка за каршэнь, праваю распаласаваў фінкаю баўкалышку зверху данізу і, як кацянё, моцным штуршком адкінуў ваўка ад сябе.

Васіль вышаў на поле. Скрыпела пад ногамі, над

манію. У лесе можна было пачуць плач дзяцей, рыканне кароў, іржанне коней.

Гаманілі людзі на ўсе галасы.

— Прыкладзі вуха да зямлі і ты пачуеш крокі Чырвонай Арміі, якая хутка нас вызваліць,—гаварыў стары дзед унуку.

— Бог яго ведае, ці дачакаемся яснага дню,—гаварыла старая бабка.—А хочацца дажыць да таго часу, калі скончыцца вайна.

— Дажывем,—умяшаўся падышоўшы Рыгор Гаращэнія.—Хутка дзень вызвалення! Чырвоная Армія фарсіравала Дняпро, скора і на нашай вуліцы, як сказаў таварыш Сталін, будзе свята.

Рэха данесла гарматны стрэл. Стары дзед ад радасці перахрысціўся, стаў цалаваць свою старую.

— Адчапіся ты,—бурчэла старая,—пасароміўся-б людзей! А каб ты спрүцянеў!

Людзі ад радасці падкідалі шапкі, у дзяцей гарэлі вочы. Брыгада Рыгора Гаращэні апошнія тры месяцы не праяўляла асаблівай актыўнасці, у яе задачу ўваходзіла ахова мірнага насельніцтва. Яна тысячамі адбівала ў немцаў людзей, якіх яны везлі і гналі на катаргу ў Германію. Цяпер перад партызанамі была пастаўлена задача—правесці Чырвоную Армію па партызанскіх сцежках з тым, каб ударыць па немцах з флангу. На гэтую аперацыю Рыгор паслаў Гальяша і Піліпа. Гарматныя стрэлы набліжаліся, радавалася Рыгорава сэрца.

— О-ой! О-о-ой!—пачуўся душараздзіраючы крык жанчыны.

— Што такое?—запытаўся Рыгор у падышоўшага Ігната Шпакоўскага.

— У Свяцілавічах немцы павесілі Сымона Базылёвых. Нехта падказаў аб нашых з ім сувязях, пра тое, што ён уратаваў Васіля. Гэта яго жонка плача. Яна з чарадою дзяцей уцякла. Просіць, каб знялі цела з шыбеніцы, дапамаглі пахаваць.

Рыгор зняў шапку. За гэты час ён значна змяніўся, пастарэў, пасівеў, вядома, столькі клопату ўзвалілася

на яго плечы. У лагеры Рыгора Гарашчэні было больш за дзесяць тысяч адных мірных жыхароў, якіх трэба было карміць, адзяваць і абуваць. Сымон Базылёвых добра падтрымаў брыгаду. Пры яго дапамозе партызаны каля тысячи пудоў узялі сабранага немцам хлеба, больш за сотню рагатай жывёлы адабралі ў немчўры.

— Пашлі людзей, — сказаў Рыгор, адзеўшы шапку, — каб знялі цела Сымона Базылёвых. Стары заслужыў, каб яго пахавалі, як чалавека.

— Добра, — сказаў Ігнат Шпакоўскі, збіраючыся ісці.

— А гэта што ў цябе? — пытаўся Рыгор.

— Сяяг палка, які я захаваў, — гаварыў Ігнат. — Набліжаецца Чырвоная Армія. Я скокнуў у Падцацкія і яго адкапаў. Перадам камандаванню. Гэты сяяг не заплямлен. Мы з ім пойдзем у бой, пад гэтым сяягам пераможам. Так, так. Я чалавек халасты. Возьмеш мяне ў полк?

Рыгор Гарашчэні ад радасці пацалаваў Ігната Шпакоўскага. Падбегла заклапочаная Марыйка, яна жартуючы гаварыла.

— Грыша! Вой,вой! Вы што-ж гэта, дзядзька Ігнат, у мяне мужа адбіваец?

— Ого! Адаб'еш у цябе! Ды вас-жа вадою не разльеш, — жартаваў Ігнат і, звярнуўшыся да Рыгара, спытаўся. — Можна ісці?

— Ідзіце.

Ігнат Шпакоўскі, казырнуўшы, пайшоў, каб выканаць загад камандзіра, пахаваць Сымона Базылёвых. Яго жонка ціха ўсхліпвала, плакалі дзеци, іх заспакойвалі жанчыны, якія таксама насілі за плячымі шмат гора.

— Ці не ўскочыла ты, Марыйка, у саладуху?!—Жартаваў Рыгор. — Дзе ты ўкачалася ў муку?

— Гэта ж я цеста мясіла, надоечы дзед Даніла прасіў хлеб спячы, Чырвоную Армію сустракаць. Хлеб ужо ў печы.

— А-а-а. Добра!

Кананада набліжалася.

Ударыўшы з флангу па немцах, Чырвоная Армія з

— Брэшаш! — крикнуў немец, схапіўшы старога за горла. — Бургомістр ужо ў нашых руках. Кажы, дзе Васіль!

— Пастой! Задушыш! — крахтаў дзед Даніла, а по-тым, злаўчыўшыся, так смальнуй наском бота ніжэй жывата немцу, што той, дзіка зароўши, як мячык ад яго адскочыў і, зламаўши струхнелае пярыла, падняцеў з ім у ваду. Дзед Даніла з моста бултыхнуў у яго каменем. Немец, нешта замармытаўши, пайшоў на дно, заставіўши на паверхні кругі крыві, якія падхапілі хвалі і разнеслі па рэчцы.

— Ну вось і канцы! — задаволена сказаў стары і, падабраўши аўтамат, схаваў яго пад мостам. Сяляне здзіўлена глядзелі на дзеда Данілу. Яны не паспелі і аглянуцца, як ён аходаў фрыца. — Чаго гледзіцё? Няма чаго стаяць склаўши руکі. Самі немцы не пакінуць нашай зямлі, вельмі-ж ужо сквапны кавалачак. Таварыш Сталін патрабуе, каб усе мы падняліся, білі немца, хто чым можа. З Украіны ўжо гоняць няпрашаных гасцей. А калі паўстане народ, то інікі ліхадзей тут не ўтрымаеца. Унь яшчэ бяжыць адзін лайдак. Калі ты яго не заб'еш, то ён цябе заб'е. Цяпнем!

Толькі немец параўняўся з сялянамі, як яны накінуліся на яго і, заткнуўши горла нейкай анучай, завязаўши назад рукі, разгойдаўши, кінулі з моста ў рэчку. Немец, як тапор, пайшоў на дно, пускаючы бурбалкі.

— Амінь! — сказаў дзед Даніла. — Святую справу зрабілі. Адным злыднем менш будзе.

Неўзабаве да млына падышла цэлая група немцаў, якія зусім неўзаметку для дзеда Данілы акружылі млын. Да млынара падышоў обер-ефрейтар, запытаўшыся:

— Сюды пайшлі два салдаты, куды яны дзеліся?

Дзед Даніла, каб захаваць сляды, спакойна адказаў:

— Яны ўбачылі калі лесу нейкага конніка і за ім пабеглі.

— А гэты коннік не быў тут?

— Нейкі праязджаў, а хто ён, не ведаю.

Обер-ефрэйтар аддаў па-нямецку загад і ўсе салдаты з аўтаматамі наперавес рушилі ў бок лесу. Дзед Даніла, правёўшы іх вачыма, пасміхаўся ў вус, падумаўшы: «нашы ваших заўсёды абдураць, мы больш заўлісія, чымся вы ведаецце».

Пад вечар да млына пад'ехалі на некалькіх падводах партызаны Піліпа Пацярухі з брыгады Рыгора Гарашчэні, яны ўсе былі ўзброены аўтаматамі.

— Грузі, хлопцы, збажыну, ні каліва не пакінем немцу.

— Ёсь, — казырнуў дзеду старэйшы партызан.

Да млына падыходзілі сяляне з пасёлку. З'яўленне тут немцаў іх непакоіла. Дзед Даніла аддаваў апошнія распаряджэнні:

— Калі прыедуць немцы, скажаце, што наскочылі партызаны, хлеб забралі і млын падпалилі.

І дзед Даніла, перахрысціўшыся, пусціў «пеўня». Далёка ад'ехалі партызаны ад млына, а полымя ўсё шугала, валіў чорны дым, ляцелі ўгару іскры. Дзед Даніла моўчкі ішоў, на яго твары яшчэ акрэсленей бачны былі глыбокія маршчыны. Пануры, ён пакідаў родныя гоні, свае палеткі, дзе хлапчуком збіраў васількі, гуляў з дзецьмі ў коні, карміўся з гэтага поля ўвесь свой век. Ён наважыў адстаяць сваю зямлю ад нямецкай навалачы, а калі дзед Даніла што вырашыць, быць гэтаму, нікая сіла яго не спыніць. Калі ён пайшоў па якой дарозе, то ніхто яго не саб'е. Позна ўвечары яны дабраліся да атрада Піліпа Пацярухі, ветліва сустракалі партызаны дзеда Данілу.

Каинчалася трэцяе лета вайны. Чырвоная Армія прыбліжалася да раёна дзейнасці партызан Рыгора Гарашчэні. У лагеры гарашчэніяўцаў было ажыўленне, з усіх бакоў цягнуліся людзі ў лес, каб захаваць сабе жыццё, не быць заняволенымі. Немцы перад сваім адступлением хапалі людзей і гналі іх на катаргу ў Гер-

— Дык грузі, мужчыны! Хлопцы там без хлеба сядзяць. Павязеце праз Раманавічы, Мохава, Кашары. У Ніве запытаецца Гаўрылу Грaka, скажаце, што вязеце млынароў падарунак. Ён перавязе вас на пароме і скажа, дзе згрузіць.

— Добра, — ад'яджаючы, сказаў падцацкавец.

Нагружаныя падводы адна за другой аддаляліся ад млына. Задаволены дзед Даніла праводзіў іх вачыма, пакуль яны зусім не зніклі з горызонта. Гаманілі паміж сабою мужчыны, лаячы немца. Пачуўся конскі тупат, гэта ехаў верхам Васіль, на добрым скакуну. Дзед Даніла вышаў яму насустроч. Ветліва прывітаўшыся, Васіль запытаўся:

— Можа мне які пуд змелеш?

— Завозна.

— А калі я добра папрашу?

— Што з вамі зробіш, прыдзеца памеркаваца.

— Што ў цябе новага?

— Нічога асаблівага. Надоечы быў у горадзе, увесь разбураны, на пляцы бачыў зайца. Зашыўся ў быльняг і не шманае. Вось да чаго дажылі!

— Як лістоўкі?

— За лістоўкі—хлеб пякуць партызанам.

— То сёння яшчэ будуць. А цяпер мне тэрмінова трэба адправіць пошту ў атрады. З кім-бы толькі?

— З сямі атрадаў у мяне людзі ёсць. Хутка яшчэ будуць. Адпраўлю.

— Што яшчэ новага ў цябе?

— Трэба вудачкі зматваць.

— А што?

— Гестапа цікавіцца.

— Адкуль табе вядома?

— Бургомістр Сымон Базылёвых папярэдзіў. З яго запасаў паслаў Дрыгвічанскаму атраду сто пудоў муکі.

— Добра.

Забрахалі ў пасёлку сабакі. Дзед Даніла настэражыўся.

— Немцы,—прыслухаўшыся, сказаў дзед Даніла.

— Адкуль табе вядома?

— Чуеце, як заліваецца канцавога Івана сабака,
тоненъкім голасам брэша,—гаварыў дзед.—Гэта-ж ён
так не любіць немцаў. Вы зараз-жа едзьце. Рызыка-
ваць дарэмна не варта. Ваша галава патрэбна нам.
З богам у дарогу. Усяго добра! Шукайце паром-
шчыка.

Васіль, прышпорыўшы скакуна, прыгнуўшыся, ма-
ланкай пранёсся каля млына і хутка знік. Дзед Даніла
вальней уздыхнуў, абліяркоўваючи, што яму рабіць,
каб не трапіць на кручок гестапа.

Пачуўся стрэл, заенчыў сабака, перастаў брахаць,—
гэта немец яго ўлажкыў. Заплакалі з перапалоху дзеци,
загаманілі жанчыны, загагаталі гусі, над млыном
мятнулася чарада галубоў, моцна б'ючы крыллямі.
Дзед Даніла выпрастаўся, выставіўши свой георгі-
еўскі крыж.

— Хлопцы!—гукнуў дзед Даніла, раздаючи парты-
зам пакеты.—Гайда ў дарогу, хутка! Скажаце, што
млын больш не працуе, а таму змалоць нельга. Даставі-
це мне распіскі. А ты, Хвядос, скажаш Піліпу Паця,
руху, каб прыслаў падводы, забярэм німецкі хлеб. Ну,
з богам, па аднаму, не лавіце толькі варон! А ты, Мікола,
здасі гэту пісульку асабіста Рыгору Гарашчэні,
а калі часам туга будзе, дык ведаеш, што трэба рабіць!

— Ведаю.

— То ідзі!

Партызаны хутка зніклі. Дзед Даніла, каб не паказаць
усхваляванасці, прайшоўся на мост, закурыў, за-
цягнуўся некалькі разоў і кінуў цыгарку ў ваду; яна
ваўчком закруцілася ў віры. Да дзеда Данілы падбег
немец.

— Васіль тут быў?

— Які Васіль?

— Такі вялікі, дужы, прыгожы, на гнедым скакуну,—
яму свяцілавіцкі бургомістр каня падараўаў.

— Не-е, нікога не бачыў.

— І бургомістр не прыязджаў на парцы ўзмыленых?

— Не,—пацінуў плячыма стары.

дзяўчына Наста, шкада што загінула. Такіх-бы людзей
больш!

— Ага, — згадзіўся падцацкавец. — Праглынуль
запіску. Яшчэ і цяпер Віктар Пясецкі не можа сабе гэ-
тага дараўваць. Цікава, адкуль была тая запіска і што
у ёй пісалася? Ты, пэўна, ведаеш?

— Важная была запіска, — зазначыў дзед Даніла,—
з Масквы. Указанні аб разгортванні партызанскаага ру-
ху.

— Вось яно што!

— Дык як, дзед Даніла, — адазваўшы ў бок, пытаўся
падгайнавец, ён збіраўся ехаць, — дасі мне лістоўку?
Ну хоць-бы адну.

— А спячэш партызанам хлеба?

— А як-жа!

— Тады другі інтэрас,—дастаючи з-за пазухі ліс-
тоўку, гаварыў дзед Даніла,—чую голас гаспадара. А
толькі бабе не паказвай.

— Чаму? Мая баба—ого, колькі яна перапякла пар-
тызанам хлеба. Смачнейшага хлеба ў Падгайнаўцы ні-
хто за яе не спячэ. Не баба, а золата!

— А хто яна? Адкуль?

— З Нівы, пчалаля Вінцэсія дачка.

— Кацярына?

— Няўжо-ж.

— Крутая ў цябе, мусіць, жонка, але гаспадыня павін-
на быць добрая, калі толькі яна па маці пайшла. Не па-
вінна прадукты сапсуць. Другая зварыць капусту, хоць-
ты на сабаку вылівай. Важная справа гаспадыня ў хаце! Бачыш, што тут напісана: «прачытай—передай тавары-
шу». Не дай бог даведаюся, што скурый, галаву адкру-
чу!

— Ты такі, я цябе ведаю, — ад'ядзкаючы, сказаў пад-
цацкавец.

— То глядзі-ж, каб хлеб быў спечаны!

— Будзе!

Да млына на ўзмыденых конях, якія грываці цуглі,
што падала з рота камякамі pena, пад'ехаў свяціла-
віцкі бургомістр, Сымон Базылёвых, ён злосна пагля-

дзеў на сялян, якія, не давяраючы яму, разыходзіліся ў розныя бакі. Не стаялі разгараачаныя коні, яны капытамі білі зямлю.

— А-а, дзед Даніла! — крыкнуў Сымон Базылёвых. Добры дзен!

— Дзень добры! — ветліва пакланіўся дзед Даніла.— Якім ветрам сюды занесла?

— Па справах,— ціха гаварыў бургомістр. — Выдасі Дрыгвічанскаму атраду сто пудоў муکі. Толькі, каб ні гу-гу. Павесяць. Зразумела?

— Чаму не!

— Ну, а як рыба?

— Не даюць лавіць. Але я ўсё-ж ухітраюся. Вось і сёння шчупака падхапіў. Не адмоўцесь прыняць у падарунак. У мяне яна кожны дзень бывае.

— Дзякую.

— Няма за што.

— Што я яшчэ хацеў табе сказаць? Ага, будзь асцярожней. Нешта гестапа табою цікавіцца.

— Не было напасці.

— Будзь здароў! Мне трэба ехаць.

— Куды так спяшаецца? Можа вып'еце соку?

— Магу. Ну і мацунак! А-ах!

Развітаўшыся, Сымон Базылёвых паехаў. Загрукацеля брычка, пераязджаючы цераз мост. Неўзабаве каламашка бургомістра знікла. Сяляне, не разумеючы адносін дзеда Данілы з Сымонам Базылёвых, лаялі бургомістра на чым свет стаіць, а ім у гэтым дапамагаў стары.

— Чаго ён прыязджаў? — запытаўся адзін з сялян.

— Хацеў муکі ўзяць, — хітра гаварыў дзед Даніла.

— Але хіба я яму дам, лепей партызанам адпраўлю. Хоць цяпер-бы паслаў, але няма з кім.

— Не трэба вельмі званіць аб гэтым,—аказаўся селянін.

— Усіх гэтых людзей я ведаю,—адказаў дзед Даніла.—Ці раз кожны з іх рабіў мне паслугу. Хто адвязе, без чаргі змялю.

— Я,—пачуўся голас, пасля другі, трэці, чацвёрты,

ходу авалодала городам Беразнянкі. Гэтая вестка хутка абляцела ўсе атрады Рыгора Гарашчэні, увесь лагер, усе акаляючыя вёскі. Народ лікаваў. З зямлянак выпаўзalі і старыя і малыя. Шумелі лясы, гаманіў бор, співаў гай, разносячы па зямлі людскую радасць, якой не было меры.

Пачуліся галасы:

— Вядуць!

— Каго?

— Беразнянскага бургомістра.

— Віктара Пясецкага?

— Так.

— От гэта добра! — узрадаваўся Рыгор. — Нарэшце! Давайце яго сюды, на суд народны, шмат ён папу людской крыві. А колькі праз яго праліта слёз? Мы пакляліся, што не даруем ні адной дзіцячай слязінкі.

Піліп з Гальшам падвялі Віктара Пясецкага, у яго былі звязаны назад руکі. Ён увесь калаціўся ад страху, з-пад ілба пазіраючы то на камандзіра, то на народ. Яны рассказалі, што злавіў Віктара Пясецкага паромшчык, дзед Даніла, які быў млынаром.

— Да пары збан ваду носіць: вушка адарвеца і збан паб'еца, — злосна гаварыў Рыгор Гарашчэні. — Што-ж з табою рабіць?

— Павесіць! — кричалі сяляне.

— Чаго думаеш, камандзір? — сурова загаварыў стары дзед.

— Няма чаго з ім валаvodзіцца.

— Даруйце! — прасіўся Віктар Пясецкі. — Па несвядомасці... Памілуйце... я аддзячу... я гамосці...

— Не-е, — гнеўна сказаў стары дзед. — Табе цяпер нікуды не ўцячы ад народнай кары. Колькі ты людзей са свету звёў?.. Наста... Мірон... Дый усіх не пералічыш. Старыя, да мяне! Як ты скажаш, Міроніха, што з ім рабіць?

— Павесіць! — не вагаючыся, сказала Міроніха.

— Павесіць! — кричалі старыя.

— Ну, што-ж, камандзір, вырашай! — гаварыў стары дзед. — Голос народа — голас божы.

— Імем народа, — сказаў Рыгор Гаращчэня, — вырашоу,—Віктара Пясецкага, як ярага ворага, пакараць смерцю праз павешанне.

— Правільна! — кричаў натоўп.

Людзі схапілі Віктара Пясецкага, адвялі ў бок і, на галіне горкай асіны, павесілі. Старыя былі задаволены, што камандзір выканаў іх волю. Яны паглядалі ў той бок, дзе вісеў бургомістр.

Кананада набліжалася ўсё бліжэй і бліжэй, ужо чутны былі стрэлы з кулямётаў, кароткія чаргі з аўтаматаў, ружэйныя стрэлы. Пачулася «ура». Гэта чырвоныя воіны пайшлі ў атаку і, змяўшы нямецкую абарону, захапілі Свяцілавічы. Так увесеь Беразнянскі раён быў вызвалены ад нямецкай навалачы.

Людзі рыхтаваліся да сустрэчы Чырвонай Арміі. Марыйка дастала з печы хлеб. Міроніха насыпала ў сальницу соль. Стары дзед прынёс вышываны рушнік.

— Чырвоныя! — нехта крыкнуў.

Калі лесу ішлі байцы Чырвонай Арміі. Яны ішлі на заход вызваляць родную зямлю.

— Вось яны, наши вызваліцелі! — сказаў нехта.

Старыя, дзеці, мужчыны і жанчыны кінуліся на сустрач Чырвонай Арміі. Наперад вышлі Міроніха, Ігнат Шпакоўскі і Піліп Пацяруха, яны перадалі камандзіру хлеб, соль. Ігнат Шпакоўскі дастаў з-за пазухі сцяг палка і перадаў яго генералу, які пад'ехаў на машыне. Сяляне дзяліліся апошнім з байцамі, пайлі іх малаком, частавалі яблыкамі.

— Дарагія вы мае сынкі, родныя! — загаварыла раптам Міроніха. — Няўжо-ж гэта не сон? Не! Такі гэта ў яве. Доўга мы вас чакалі, кожны дзень успаміналі, нарэшце дачакаліся. Спяшайцесь, саколікі, хутчэй ідзіце наперад! Там яшчэ шмат нашага народу пакутуе, а мы, тымчасам, будзем, чым можам, вам дапамагаць. Дзякую вам, што вы нас вызвалілі з няволі, дзякую таварышу Сталіну!

Рушылі чырвоныя палкі, а генерал яшчэ доўга гаварыў з камандзірам партызанскай брыгады, разглядаў з ім карту, а потым яны селі ў машыну і паехалі.

Позна ўвечары Рыгор вярнуўся ў лагер, паведаміўшы,
што ён ідзе ў Чырвоную Армію і забярэ ўсіх тых, хто
пажадае з ім пайсці. Ахвотнікаў знайшлося шмат,
гэтым было закладзена ядро палка, сцяг якога быў
захаваны.

Досвіткам сяляне правялі свайго камандзіра з
групай людзей у Чырвоную Армію, а потым распаўзліся
ва ўсе бакі, цягнучы з сабою скараб, разышліся па
раскіданых гнёздах, каб пачаць жыццё спачатку.


Студзень, 1944 г.

Масква.

Рэдактар М. Клімковіч

АТ 29162. Падпісана да друку 10/V 1945 г.
Тыраж 10 тыс. экз. Фармат паперы 60 x 84/16. Аб'ём 9,5 аўт. арк.
Друк. арк 11.1/2. Заказ № 2603.

Друкарня імені Сталіна, Мінск, вул. Пушкіна, 55.



ЦАНА 7 руб. 50 коп.

Библиотека
Гражданской
Службы

В00000002727350



1964 г.

Библиотека
1994 г.